



Думка пісьменніка

Піярыць
літаратурную
спадчыну

Калісьці Гродзенскае культурна-асветнае вучылішча, затым вучылішча культуры на сіла імя выдатнай пісьменніцы і дзяячкі з Лідскага павета Цёткі (Алаізы Пашкевіч). Пры чарговым пераўтварэнні навучальнай установы ў каледж мастацтваў імя гэтае нека незаважна сцерлася. Мне гэты факт баліць і дагэтуль, як баліць і тое, што нашы дзеці вельмі позна пачынаюць знаёміцца з беларускімі пісьменнікамі, ды, у асноўным, у школе. Мне баліць, калі сёння маладыя людзі, на жаль, у большасці сваёй, не цікавяцца айчынай літаратурай, з трох, як кажуць, разоў згадваюць імёны вядомых пісьменнікаў. Чыя віна? Ды наша, наша. Таму пісьменніцкай арганізацыі трэба яшчэ больш мэтанакіравана (і не толькі ў Год кнігі) ладзіць працу так, каб не толькі сябе, таленавітых, папулярываваць, а ў першую чаргу «піярыць», у самым лепшым значэнні гэтага слова, літаратурную спадчыну беларусаў. І тады нам не будзе сорамна і балюча за нашчадкаў.

Яшчэ мне вельмі крыўдна за тое, што адбываецца на нашай эстрадзе, асабліва ў песенным жанры. Лічу, што маю права пра гэта разважаць таму, што ўсё жыццё займаюся літаратурай і музыкай, пільна сачу за працэсамі, якія адбываюцца там. Магу выказаць прэтэнзію да беларускіх шоуменаў: куды падзеліся самабытнасць беларуская, інтанацыйныя і гарманічныя традыцыі, меладыйнасць... Суцэльнае наследаванне, перайманне, падстройванне пад густы тых, хто ой як далёка ад мастацтва! Што рабіць? У першую чаргу, дапусціць да новых праектаў, няхай спачатку і не надта адказных і высокаўзроўневых, маладыя творчыя сілы, прыслухацца да голасу сучасных прафесіяналаў і якраз ужо не надта маладога пакалення, больш адказна і густоўна падбіраць творы і выканаўцаў — тэксты і музыку. Не кажу ўжо пра выгляд выканаўцаў. Хачу запэўніць, што ні ў якім разе не выступаю за далёкую мінуўшчыну, народную аўтэнтычнасць, старамоднасць і г.д. Я за тое, каб нашы беларускія спевакі і выглядалі сучасна, і мелі ў рэпертуары самыя сучасныя творы, але заставаліся беларускімі, пазнавальнымі з першага выхаду, з першага гукі! Я веру, ведаю, упэўнена, што ёсць у нас людзі, здольныя стварыць і ажыццявіць такія праекты, (знайшлі ж многія ўжо сучасныя беларускія пісьменнікі і тэмы, і стыль, кожны свой, адметны!), каб заняло пацукцём гонару і радасці за нашу культуру, за ўсіх нас, каб зашчымеда душа кожнага шчасцем і доўгачаканым уздыхам палёгкі — нарэшце!

Людміла КЕБІЧ

Музыка
віцебскіх вуліц

Учора ўрачыста адкрыўся XXI Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску».

Арцём КУМЕЛЬСКИХ,
фота Віктара Кавалёва

За цырымоніяй адкрыцця свята мастацтваў маглі назіраць мільёны тэлегледачоў па ўсёй Беларусі ды за яе межамі. Ва ўзнёслай атмасферы Летняга амфітэатра прайшло і ўрачыстае ганараванне новых лаўрэатаў прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва — народнага мастака Беларусі Георгія Паплаўскага ды расійскага паэта Глеба Гарбоўскага. А на сёння запланавана творчая сустрэча з імі ў віцебскім Доме кіно. Дарэчы, лейтматыў беларуска-расійскага творчага супрацоўніцтва і сяброўства гучыць у многіх фестывальных праграмах. Прыкладам — канцэрт, прысвечаны 75-годдзю славутага Ансамбля народнага танца, які носіць імя свайго легендарнага стваральніка Ігара Майсеева. Днямі выступленне гэтага калектыву, які быў ля вытокаў «Славянскага базару ў Віцебску», адбылося ў сталіцы Беларусі, учора ён браў удзел у адкрыцці фестывалю, а яго сённяшняя юбілейная імпрэза ладзіцца ў межах Дня культуры Расіі і прадстаўляе творы І. Майсеева, якія лічацца сусветнай класікай сцэнічнага народнага танца. У іх ліку — і харэаграфічная кампазіцыя на музыку беларускай «Бульбы», якую паўсюль прымаюць «на ўра». Апроч яе ў рэпертуары ансамбля і нашы «Крыжачок», «Лявоніха», «Юрачка». А яўрэйскія танцы сюты «Сямейныя радасці» ствараліся не без уплыву віцебскіх вобразаў Марка Шагала.

Традыцыйны фестывальны Дзень Саюзнай дзяржавы, які прыпадае на нядзелю, будзе багаты на падзеі: вернісажы, творчыя сустрэчы, прэзентацыі кнігі і СМІ, дзіцячае свята... Ініводная імпрэза не абыдзецца без папулярнай музыкі. Чакае публіка і канцэрт майстроў мастацтваў дзвюх краін (падчас якога, дарэчы, выдатным дзеячам будуць уручацца дыпламы за развіццё культурных сувязей Беларусі і Расіі). І вечаровую праграму Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам лаўрэата прэміі Саюзнай дзяржавы Міхаіла Фінберга.

Аматары канкрэтных лічбаў наўрад ці даведаюцца дакладна, колькі гасцей — спевакоў, танцораў, музыкантаў і артменеджараў, прадстаўнікоў маладзёжных субкультур і майстроў народнай творчасці, дзеячаў тэатра і кіно, літаратараў і мастакоў дый проста глядачоў — прыме сёлета фестывальны Віцебск. Якія тут падлікі, калі ўжо за два дні да афіцыйнага пачатку свята адбыліся першыя шоу ўдзельнікаў «Славянскага базару» і выступленні гасцей працягнуцца нават пасля таго, як аціхне рэха фінальнага гала-канцэрта ў Летнім амфітэатры!



Назва канцэрта «Нам 25! Усё пачынаецца спачатку» нагадвае пра сёлетнюю знамянальную дату ў біяграфіі заслужанага калектыву. А ўдзел у яго праграме артыстаў з Расіі ўспрымаецца як працяг даўніх і плённых двухбаковых творчых сувязей.

Нязменны ўдзельнік міжнароднага фестывалю у горадзе на Дзвіне, аркестр пад кіраўніцтвам маэстра М. Фінберга сёлета зноў працуе з удзельнікамі Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні. У яго жывым суправаджэнні маладыя канкурсанты (21 спявак з 21 дзяржавы) выступаць у другім туры — заўтра, і журэ, якое ўзначальвае знаны

расійскі кампазітар Максім Дунаеўскі, пачне падсумоўваць адзнакі...

Заўтра ж на сцэне Летняга амфітэатра адбудзецца і канцэрт майстроў мастацтваў нашай краіны, бо субота на фестывалі — Дзень Рэспублікі Беларусь. А ў яго межах на самай вялікай плошчы Віцебска распачнецца II міжнародны маладзёжны фестываль «Агонь танца-2012» (праект БРСМ).

Такім чынам, субота ды нядзеля, як і вядзецца, будуць незалежна ад надвор'я самымі гарачымі, «базарнымі» днямі. А вось у панядзелак чакаецца новая хваля конкурсных перажыванняў: стартуе міжнародны дзіцячы музычны конкурс

«Віцебск-2012». У дзясятым па ліку спаборніцтве юных спевакоў удзельнічае 21 выканаўца.

З першых дзён фестывалю ладзяцца выбітныя музычныя праекты ў Віцебскай абласной філармоніі (чаго варты, напрыклад, заўтрашні канцэрт салістаў Маскоўскага музычнага тэатра «Телікон-Опера»), «Тэатральныя сустрэчы» на сцэне НАДТ імя Якуба Коласа (паказы спектакляў з Расіі, Латвіі і інш.), міжнародная праграма ў Доме кіно, працуюць самыя розныя выстаўкі, віруе творчае жыццё ў «Горадзе майстроў»...

Заклучны акорд «Славянскага базару ў Віцебску» прагучыць 18 ліпеня.

Пункцірам

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Расійскай Федэрацыі Карэна Шахназарава з 60-годдзем. “Вы — выдатны рэжысёр нашага часу, чья творчасць скарае асаблівым духам унутранай свабоды, мудрым, філасофскім поглядам на жыццё і шчырым гуманізмам”, — сказана ў віншаванні.

✓ Памяць Янкі Купалы была ўшанавана ў Маскве. У дзень 130-гадовага юбілею народнага паэта Беларусі да яго помніка на Кутузаўскім праспекце прыйшлі дзясяткі масквічоў — прыхільнікаў таленту вялікага песняра. Кветкі да помніка ўсклалі таксама прадстаўнікі культурнай аўтаноміі “Беларусы Масквы” і беларускія дыпламаты.

✓ Дыпламаты з Беларусі і беларуска дзяспара ўсклалі кветкі да помніка Янку Купалу ў Нью-Ёрку. У акцыі ўдзельнічалі прадстаўнікі Пастаяннага прадстаўніцтва Беларусі пры ААН, Генеральнага консульства Беларусі ў Нью-Ёрку, Міністэрства замежных спраў Беларусі.

✓ У межах міжнароднага праекта “Даўгаўпілс і Віцебск: культурнае супрацоўніцтва і развіццё” ў святкаванні Купалля ў Віцебску ўзялі ўдзел латвійскія музычныя калектывы Цэнтра латышскай культуры Даўгаўпілса: фальклорная група песні і танца “Сватра”, дзіцячая вакальная студыя “Перлітас” і група прафесійнага аркестра духавых інструментаў “Даўтава”. Адкрываючы святочныя мерапрыемствы ў Віцебску, латышы прадставілі віцяблянам лепшыя свае канцэртныя нумары на сцэне комплексу культурна-масавага адпачынку імя Савецкай Арміі.

✓ Фэст у гонар славутага цудадзейнага абраза Маці Божай Будслаўскай, дзеля якога ў Будслаў з’ехалася каля 30 тысяч католікаў з Беларусі, Польшчы і Расіі, прайшоў у гэтым годзе пад дэвізам “Марыя — Маці Збаўцы”. Удзел у ім узялі апостальскі нунцыя Клаўдыё Гуджэроці і вышэйшыя іерархі каталіцкага касцёла Беларусі. “Будслаўскі фэст” стаў своеасаблівай рэпетыцыяй святкавання 400-гадовага юбілею святыні, якое адбудзецца ў 2013 годзе.

✓ Літаратурная акцыя “130 прывічанняў Песняру”, падрыхтаваная да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, прайшла ў Гомелі на набярэжнай ракі Сож у рамках правядзення народнага абрадавага свята “Купалле”. На імправізаванай літаратурнай пляцоўцы кожны жадаючы мог прадэкламаваць творы беларускіх класікаў ці свае, прысвечаныя Купалу і Коласу.

✓ Галерэя мастака Юдаля Пэна будзе адноўлена ў Віцебску. Яна размесціцца ў будынку былой яўрэйскай школы — помніку архітэктуры на вуліцы Калініна. Суседні будынак, які таксама з’яўляецца архітэктурна-гістарычнай каштоўнасцю, будзе перададзены музею Марка Шагала для размяшчэння ў ім арт-цэнтра.

✓ Узорная вакальная студыя “Нюанс” Гомельскай дзіцячай школы мастацтваў № 6 у намінацыі “Ансамблі і шоу-групы” заваявала Гран-пры міжнароднага фестывалю эстраднай творчасці “Зорны Крым”, які праходзіў у Лівядні. Васіліна Саракалетава, Алесь Сягіна і Ксенія Ярашэнка скарылі журы і гледачоў пранікнёным выкананнем песень беларускіх аўтараў.

Падрыхтавала Ірына АЛЯКСАНДРАВА

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Далягяды творцаў

Мінскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі, у склад якога ўваходзяць больш як 50 паэтаў, празаікаў, публіцыстаў, цесна супрацоўнічае з рэгіянальнай журналісцкай арганізацыяй. У прыватнасці, ладзіцца супольная акцыя па ўшанаванні сёлетніх юбілеяў Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка “Шляхамі паэтаў”. На старонках “Мінскай праўды” выходзіць тэматычны выпуск твораў пісьменнікаў Міншчыны “Далягяды”.

Сяргей ШЫЧКО

Днямі ад імя грамадскай арганізацыі, усіх калег па творчым цэху кветкі да помніка на магіле народнаму песняру Янку Купалу на Байсковых могілках беларускай сталіцы ўсклалі прадстаўнікі аддзялен-

ня Алесь Карлюкевіч, Анатоль Смальянка і Уладзімір Ласенка, а таксама кіраўнік Мінскай абласной арганізацыі Беларускага Саюза журналістаў, галоўны рэдактар газеты “Мінская праўда” Мікалай Літвінаў, намеснік старшыні Мінскага абласнога аддзялення БСЖ

Сяргей Грыб. Літаратары і журналісты ўсклалі кветкі і да помніка народнаму песняру ў Купалаўскім скверы.

— На мой погляд, юбілей класіка нацыянальнай літаратуры — адметнае свята для ўсіх творчых людзей, — заўважыў з гэтай нагоды Анатоль Смальянка. — Якраз у такія дні падсумоўваеш зробленае, аглядаеш творчасць калег. Прыемна, што ў склад нашага аддзялення ўваходзяць такія знакавыя асобы ў літаратурным жыцці Міншчыны, як паэтэса з Валожына Валянціна Гіруць-Русакевіч, празаікі з Уздзеншчыны Васіль Гурскі, Дзмітрый Вінаградаў, паэт з Любані Іван Муравей-

ка, публіцыст з Мядзеля Павел Жукаў, сапраўдны коласазнаўца з Мар’інай Горкі Браніслаў Зубкоўскі і шмат хто яшчэ. Асабіста ў маю душу, маё сэрца Купала ўвайшоў яшчэ ў школьныя гады. Многія яго вершы і паэмы, а найперш слаўны гімн еднасці народа “А хто там ідзе?”, які яшчэ на пачатку купалаўскай дарогі ў шырокі свет пераклаў на рускую мову Максім Горкі, — гэта фундамент жыццядлюбства, трываласці духу і сумлення. Купалу чытаю і сёння, лічу яго найздзіў актуальным і сучасным. Раю ўсім углядацца ў напісанае і асветленае геніем класікаў Купалы і Коласа.

Да 130-годдзя Янкі Купалы



Галоўная пляцоўка свята ў Вязынцы.

Фота БелТА

Пакланіцца Паэту

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Нягледзячы на спякоту, час адпачынку і занятасць, ліпеньскія акцыі, прысвечаныя значнай даце ў культурным жыцці Беларусі — 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы, сабралі вялікую колькасць людзей, якія прыйшлі аддаць даніну павагі свайму Песняру.

Шостага ліпеня ў Мінску да помніка Купалы ў суправаджэнні Роты ганаровай варты быў ускладзены вянок у гонар памяці Народнага паэта Беларусі ад імя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі. Купалава слова гучала ў выкананні Дзяржаўнага камернага хору Рэспублікі Беларусь, дэкламавалі яго міністр культуры нашай краіны Павел Латушка, Народны артыст СССР і Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі Генадзь Аўсяннікаў, мастацкі кіраўнік Беларускага паэтычнага тэатра аднаго актёра “Зьніч” Галіна Дзягілева, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, пераможцы конкурсу чытальнікаў “3 Купалам у сэрцы”.

Доказам таго, што слова Песняра не забыта, жыве, бруіцца жыватворнай крыніцай натхнення, адгукаецца ў творчасці сённяшніх літаратараў і мастакоў, стала і рэспубліканскае свята паэзіі, песні і народных рамёстваў “3 адно думка аб шчасці Беларусі”, што прайшло 7 ліпеня ў Купалаўскім мемарыяльным запаведніку “Вязынка”. Да яго арганізацыі мясцовыя ўлады падрыхтаваліся старанна, улічваючы ўсё: пачынаючы з адноўленай экспазіцыі філіяла музея, цікавай і разнастайнай праграмы свята да арганізацыі зручнай работы транспарту. (Традыцыя збірацца на малой радзіме паэта ў дзень яго нараджэння налічвае ўжо сорак гадоў.) Сёлета прыхільнікаў творчасці класіка на галоўнай пляцоўцы чакала канцэртная пра-

грама “Малюся я небу, зямлі і прастору...” з удзелам Нацыянальнага акадэмічнага хору Беларусі імя Г.І.Цітовіча, артыстаў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы і Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, прадстаўнікоў Саюза пісьменнікаў Беларусі, вядомых спевакоў, Беларускага дзяржаўнага ансамбля народнай музыкі “Свята”, фальклорных калектываў сталічных ВНУ “Неруш”, “Грамніцы”, “Талака”. На іншай пляцоўцы гледачам прапанавалі літаратурна-музычную праграму “Адгукналі, душа!..”: працягвалася акцыя “Чытаем Купалу разам”, выступалі беларускія літаратары (кнігі многіх з іх можна было набыць у Вязынцы і атрымаць аўтограф), і нават па-японску вершы Янкі Купалы дэкламавала супрацоўніца 5-й дзіцячай бібліятэкі Масако Тацумі.

Выступалі фіналісты конкурсу аўтарскай песні “Купалаўскія вакацыі”, сярод арганізатараў якога — Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы, Маладзечанскі раённы выканаўчы камітэт, Цэнтральны камітэт Беларускага прафсаюза работнікаў культуры і інш. Скарылі сэрцы публікі аматарскія фальклорныя калектывы Мінска і Маладзечанскага раёна.

Кранулі выстаўкі мадэлей самалётаў удзельнікаў конкурсу творчых работ “Мара” (паводле верша Янкі Купалы “Хлопчык і лётчык”) і дзіцячага малюнка “Дзеці Дона малююць Беларусь”.

Нельга не пагадзіцца са словамі Паўла Латушкі: “Для нашай культуры Купала — гэта беларускі Шэкспір, беларускі Пушкін, беларускі Тарас Шаўчэнка. Дзякуючы яго творчасці Беларусь ведаюць у многіх краінах свету”. Сведчаннем таму мноства людзей, якія палічылі ганаровым абавязкам наведаць Вязынку ў юбілей класіка.

За падзеяй

Александрыя і яе сябры

У Шклоўскім раёне прайшоў святочны фэст “Александрыя збірае сяброў. Купалле-2012”. Ён паспеў ужо набыць вялікую папулярнасць і сёлета праходзіў у статусе міжнароднага — удзел у ім бралі народныя майстры і артысты з Украіны і Расіі. Як і ў мінулым годзе, сярод ганаровых гасцей свята — Прэзідэнт Беларусі.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

Дзіўная папараць з лямцу, аб’ёмная, бухмагая, “углядалася” ў твары тых, хто праходзіў міма. Як такую не купіць! І вось ужо вясёлы юнак дастае грошы — не іначай, дзяўчыне сваёй кветку падарыць! На шчасце!

— Вы ведаеце, — дзеліцца ўражаннямі дзядок у нацыянальнай кашулі, — адсюль, з Александрыі, самы прыгожы папараці прывозяць. У мінулым годзе знаёмы такое шыкоўнае саламянае дзіва прыдбаў!

Стракаты і вясёлы Горад майстроў разгарнуўся на беразе Дняпра ў выглядзе галоўнага купальскага сімвала — Сонца. Цэнтрам рукатворнага “свяціла” была акруглая пляцоўка, на якой, змяняючы адзін другога, выступалі творчыя калектывы Магілёўшчыны. Ад яе ў розныя бакі разыходзіліся промні-вуліцы: ткачоў, ганчараў, вышывальшчыц, вуліца беларускага абраду, вуліца свята бульбы, хлеба, кукурузы, агуркоў, кветак, купальскіх вянокоў... Праводзіліся майстар-класы, прапаноўваліся неверагодна смачныя пачастункі, вясёлыя артысты з жартамі і песнямі далучалі да гульні і віктарын, уводзілі ў таёмнічы свет купальскай казкі, славянскай міфалогіі.

Шырока адзначаючы народныя свята, “мы выбудоўваем мост традыцый, тых, якія гістарычна і культурна зыходзяць з глыбіні стагоддзяў і якія адраджаюцца сёння... Наш абавязак перад будучымі пакаленнямі — захаванне і развіццё гэтых традыцый, абавязковая перадача іх дзецям”, — заўважыў прысутны на свяце міністр культуры Беларусі Павел Латушка.

Канцэртна-відовішчная частка свята ў Александрыі ўключала забавы на розны густ. Грандыёзны гала-канцэрт “Славянскі карагод на Купальскім свяце”, паказальныя выступленні выхаванцаў конна-спартыўнай школы, авіяцыйнае і лазернае шоу, святочны феерверк, начное тэатралізаванае дзеянне “Купальская казка” са скакамі праз вогнішчы, пошукам папараць-кветкі ды пусканнем вяночкаў па дняпроўскіх хвалях...

У межах свята працавала кніжная выстаўка-продаж — даніна Году кнігі і 130-гадоваму юбілею беларускіх класікаў Купалы і Коласа. Непадробны інтарэс гасцей свята натхняў — беларусы па-ранейшаму людзі кніжныя, а значыць, і разважліва-мудрыя.

Літабсягі

Дружба на ўсё жыццё

Выстаўка “Мой дружа, Янка”, прысвечаная 130-годдзю нараджэння народнага паэта Беларусі — Янкі Купалы, адкрылася ў Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа.

Дар’я ШОЦК

“Хтось з дому прыбег у сяло, знайшоў мяне і сказаў мне тры словы: “Прыехаў Янка Купала”. Гэтыя словы мяне радасна ўсхвалявалі. Быў ужо даволі позні жнівеньскі вечар. Я жыва раздыбаў кварту гарэлкі і борздзенька накіраваўся ў Смольню. У хаце гарэла лямпа. На лаве каля стала сядзеў малады, статны, жыццярэдасны хлопец з вясёлымі, крыху насмешлівымі жаўтавага-карымі вачамі. Мы павіталіся, зірнулі адно аднаму ў вочы, пацалаваліся. І ён мне і напэўна я яму паказаліся зусім не такімі, як гэта прадстаўлялі мы сабе адзін аднаго ў нашым уяўленні”, — цікавыя радкі з успамінаў Якуба Коласа пра іх першую сустрэчу.

З таго моманту і пачалося сапраўднае сяброўства двух геніяў беларускай зямлі — Янкі Купалы і Якуба Коласа. Пра такія добрыя стасункі паміж імі сведчаць разнастай-

ныя публікацыі, артыкулы, фотаздымкі, лісты. Супрацоўнікі музея падрыхтавалі прэзентацыю, якая пазнаёміла прысутных з гісторыяй сяброўства народных паэтаў.

Малодшы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч успамінаў, як Купала з Коласам на чале абмяркоўвалі самыя розныя праблемы, якія стаяць перад народам, літаратурную творчасць. Письменніца, перакладчыца Раіса Баравікова ўпэўнена, што калі сябруюць два паэты, волаты — гэта асаблівае сяброўства, якое заключае ў сабе таемнасць, натхненне, музу.

— Надзвычай добразычлівыя адносіны — адметнасць не толькі ў жыцці Янкі Купалы і Якуба Коласа, іх сем’яў, але і ва ўсёй гісторыі нашай культуры, — падкрэсліў паэт, старшыня Мінскага гарадскога аддзялення СПБ Міхась Пазнякоў. — Таму для сучасных пісьменнікаў іх творчасць і сяброўства з’яўляюцца добрым прыкладам для пераймання.



Фотаальбом з дарчым надпісам Якубу Коласу ад супрацоўнікаў Літаратурнага музея Янкі Купалы ў сувязі з 40-годдзем літаратурнай дзейнасці народнага паэта (1946 г.).

Як справядліва зазначыла навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Васіліна Міцкевіч, сваё сяброўства пісьменнікі пранеслі праз усё жыццё — разам працавалі ў “Тэрміналагічнай камісіі”, у Інбелкульце, у Акадэміі навук БССР, гулялі ў шахматы...

Прысутныя, знаёмячыся з выстаўкай, затрымліваліся ля стэнда, дзе быў змешчаны верш, прысвечаны памяці Янкі Купалы, — “Над магілаю друга”.

Артлінія

«Музычная» графіка

Сталічны Музей сучаснага выяўленчага мастацтва пры падтрымцы пасольства Рэспублікі Балгарыя ў Рэспубліцы Беларусь наладзіў выстаўку вядомага балгарскага графіка Юліяна Іярданова.

Ганна ЦІХАНОВА

Часовы павераны ў справах Рэспублікі Балгарыя ў Беларусі Івайло Іваноў адзначыў: “Нашы краіны маюць агульную моўную спадчыну, якая базіруецца на кірыліцы. А Юліян Іярданоў паказвае творы, якія могуць “прачытаць” у розных краінах свету”.


Так, яго творы добра вядомыя ў розных краінах Еўропы, у Японіі, Кітаі, ЗША. Нарэшце і мінчане, і госці сталіцы змаглі азнаёміцца з арыгіналамі гэтага майстра. Экспазіцыю склалі 175 графічных аркушаў. Дарэчы, гэта рэтраспекцыя сталася для Ю. Іярданова дваццатай персанальнай выстаўкай і самай буйной па колькасці прадстаўленых твораў. На яе адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі пасольстваў Венгрыі, Румыніі, Швейцарыі, сябры і калегі мастака, выклад-

чыкі і студэнты Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, друкары, калекцыянеры.

Музычную праграму вернісажу прадставілі навучкі гімназіі-каледжа мастацтваў імя І. Ахрэмчыка. Гучанне класікі ў выкананні скрыпачак удала падкрэсліла архітэктурна-музычныя вобразы ў графічных аркушах Юліяна Іярданова, складаныя алегорыі музыкі, паэзіі, міфалогіі. Часты зварот графіка да спадчыны сусветнага выяўленчага мастацтва і літаратуры сфарміраваў яркую індывідуальную вобразную мову. Не абмяжоўваючы сябе пэўнай стылістычнай манерай, звяртаючыся да інтэрпрэтацый сюррэалізму, фантастычнага рэалізму, неаготыкі і фэнтэзі, графік працуе сёння ў рэчышчы “постмадэрнавага сімвалізму”. Сімвалы палёту, крылаў, пясочнага гадзінніка,

як хуткаплыннасці чалавечага жыцця, абвостранае адчуванне прасторы і часу — мабыць, найбольш характэрныя матывы, якія распрацоўвае графік у сваёй творчасці. Звяртаецца ён і да літаратурных цытат і парафразаў ва ўласным адвольным творчым перакладзе. У серыі афортаў “Памкненні”, зробленых у 1994 — 1995 гадах, у якасці назваў былі абраныя радкі з паэзіі розных аўтараў. “Плача дождж у апустэлым садзе” — фраза балгарскага паэта і мастацтвазнаўцы Багуміла Райнова, “Чалавек — да-статковая прычына” — цытата з Каліна Донкава. Асобнае месца ў творчасці займае экслібрыс, са слоў аўтара — “гэта выдатны спосаб кантактаваць з многімі людзьмі, прадстаўнікамі розных краін і культур”.

Падчас гасцявання Юліяна Іярданова ў Мінску адбылася яго творчая сустрэча з беларускімі калегамі. Абмяркоўваліся прафесійныя праблемы развіцця друкаванай графікі ў Балгарыі і Беларусі, станаўлення прафесія-



Графічны аркуш Юліяна Іярданова.

налізму праз удзел у міжнародных біенале і трыенале графічнага мастацтва, праблематыка сучаснага афорту і літаграфіі.

Юліян Іярданоў стаў адным з пачэсных данатараў музея: 20 экслібрысаў папоўнілі калекцыю і будучы экспанаванца ў межах новага музейнага праекта — на буйной восеньскай міжнароднай выстаўцы экслібрыса, прысвечанай 15-годдзю Музея сучаснага выяўленчага мастацтва.

З-пад пяра

Дзясяты міжнародны фестываль маладзёжных аматарскіх тэатраў “Славянскае перакрыжаванне” прайшоў у Навазыбкаве, што на Браншчыне. За тры дні гледчы ўбачылі сем спектакляў. Традыцыйна перад удзельнікамі і гасцямі фестывалю выступілі і прафесійныя калектывы: Маскоўскі эксперыментальны тэатр пад кіраўніцтвам заслужанага дзеяча культуры Расійскай Федэрацыі, прафесара Расійскай акадэміі тэатральнага мастацтва Вячаслава Спясіўцава (ён жа ўзначальваў журы) ды Бранскі абласны драматычны тэатр імя А. К. Талстога. Гран-пры фестывалю атрымаў народны студэнцкі тэатр “Люстэрка” Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны за спектакль “Гомельскія байкі” паводле п’есы Васіля Ткачова, рэжысёр — Валяціна Вароніна. Спектакль, дарэчы, ішоў на беларускай мове. Прыемна і тое, што Аляксандр Скідан адзначаны дыпламам лаўрэата за выкананне галоўнай ролі ў гэтай пастаноўцы.

Васіль ВОЙТКА

Мастацкая выстаўка “Страчаная Бацькаўшчына”, прысвечаная 200-годдзю пачатку вайны Напалеона з Расійскай імперыяй і ўзнаўлення Вялікага Княства Літоўскага, адкрылася ў сталічнай галерэі “Беларт”. Галоўнымі ўдзельнікамі выстаўкі сталі сябры Беларускага саюза мастакоў — Уладзімір Крукоўскі, Аляксандр Зіменка, Васіль Камароў, Фёдар Кісялёў, Мікалай Купава, Павел Татарнікаў і іншыя. Прымушаюць задумацца, захапіцца таленавітыя работы “Бітва ўланаў генерала Панятоўскага з казакамі”, “Справа пад Мірам. Чэрвень 1812 г.” Валяціна Пярвешкіна, “Бярэзіно” Барыса Пярвунінскіх. Гэта выстаўка яшчэ раз засведчыла, што творцы шукаюць натхненне ў гісторыі ВКЛ і беларускага народа.

Дар’я ШОЦК

У Магілёве на Замкавай гары сябры Таварыства беларускай мовы адзначылі 130-годдзе Янкі Купалы. Імпрэза адбылася ля знаку, усталяванага ў гонар галоўнага героя паэмы “Магіла льва” — легендарнага Машэкі. Актывісты прынеслі на Замкавую гару партрэт Купалы, усклалі кветкі. Чыталі вершы, урыўкі з паэмы “Магіла льва” ды фрагменты ўспамінаў беларускіх пісьменнікаў пра Купалу. Спявалі песні на Купалавы вершы. У 2013 годзе споўніцца 100 гадоў слаўтай паэме “Магіла Льва”, і пра гэта таксама згадвалася ў той дзень.

Лізавета ВІХУРА

Будучы першы беларускі касманаўт, вучань Камароўскай сярэдняй школы Брэсцкага раёна Пётр Клімук быў яшчэ маленькім хлопчыкам, калі ў яго родных мясцінах вясковы энтузіяст Георгій Хлябцэвіч стварыў чатырохгалосны хор, які пазней стаў народным, а цяпер старэйшым у краіне. У гэтым годзе напярэдадні юбілею “беларускай легенды” Пятра Клімука калектыву вырашыў уключыць у свой рэпертуар песню, прысвечаную касманаўту, — “Шлях да зорак”. Музыку напісаў кампазітар Фёдар Мозаль на словы брэсцкага паэта Міколы Панасюка. З 70-годдзем вас, Пётр Ільч!

Марына КЛІМУК

Повязі

Агульны лёс

Беларусь і Украіна маюць агульныя старонкі тысячагадовай гісторыі, і па праве адносіны паміж нашымі народамі называюцца братэрскімі. Усебаковаму асвятленню ўкраінска-беларускіх стасункаў прысвечана навуковае выданне “Хроніка-2000. Украіна-Білорусь”. Выдадзенае на трох мовах — украінскай, беларускай і рускай, тыражом у тысячу экзэмпляраў, яно ўбачыла свет у межах праекта “Украіна — гісторыя вялікага народа”. Аўтарамі выдання выступілі вядомыя палітычныя і навуковыя дзеячы Украіны, Беларусі, Літвы і Польшчы.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА, фота Уладзіслава Някрасава

Значная для нашых краін падзея — прэзентацыя двух тамоў гэтага выдання — адбылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Саветнік, спецыяльны ўпаўнаважаны Прэм’ер-міністра Украіны Анатоль Таўстаухаў уручыў двухтомнік першаму намесніку дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алене Далгаполавай. Падчас прэзентацыі доктар філасофскіх навук А. Таўстаухаў прыгадаў: “Ідэя стварэння кнігі была падтрымана пасламі Украіны ў Белару-

сі Віктарам Ціханавым і Беларусі ва Украіне Валянцінам Вялічкам, і яе вынік стаў своеасаблівым падарункам да Дня Канстытуцыі Украіны і Дня Незалежнасці Беларусі”.

Альманах “Хроніка-2000” шмат разоў аб’ектам сваёй увагі меў культурнае ўзаемадзеянне ўкраінскага народа з народамі і дзяржавамі, аддаленымі ад украінскага этнасу геаграфічна і ментальна: Азербайджанам, Грузіяй, Ізраілем, Чэхіяй, Кітаем. Таму выданне запатрабаванае гуманітарнымі кафедрамі многіх замежных універсітэтаў. Урэшце, адзначыў А. Таўстаухаў, надыйшоў час прысвяціць выданне гісторыка-культур-



Навуковае выданне “Хроніка-2000. Украіна-Білорусь”.

ным зносінам з братняй беларускай нацыяй, з якой аб’ядноўвае не толькі тэрытарыяльная блізкасць, але і агульны шлях у складзе розных дзяржаў: Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі і Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

У межах мерапрыемства, прымеркаванага да Дня Канстытуцыі Украіны, у НБ і адбыўся ўрачысты канцэрт Нацыянальнага прэзідэнцкага аркестра і народнага фальклорнага ансамбля Украіны імя П. Бакланава “Жыва вода”, у выкананні якіх прагучалі творы не толькі ўкраінскіх, але і беларускіх аўтараў.

Углядаемся ў гісторыю

Таццяна ШАБЛЫКА

“Беларуская думка” ў чэрвені прапануе багатую палітру цікавых тэм, але найбольш актуальнымі і патэнцыяльна запатрабаванымі бачацца публікацыі гісторыка-культуралагічнага напрамку. Гэта найперш тры артыкулы, аб’яднаныя 200-гадовым юбілеем важнай падзеі — Айчыннай вайны 1812 года. Аўтары аднаго з іх — міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь А. Праляскоўскі і доктар філасофскіх навук Л. Крыштаповіч — прапануюць беларускаму і рускаму народам узгадаць агульнае гераічнае мінулае, у прыватнасці — перамогу над напалеонаўскім войскам. Яны даюць навукова абгрунтаваны адказ рэвізіяністам, якія спрабуюць прынізіць значнасць пераможнага фіналу падзей, прыводзяць узоры ўсенароднай барацьбы беларускага народа за сваю культуру, веру, за сваё гістарычнае развіццё.


Працягвае тэму Айчыннай вайны дослед гісторыка Э. Карніловіча пра герояў Барадзінскай бітвы, якія паходзілі з беларускіх губерняў — прадстаўнікоў генералітэту М. Хмянтоўскага, П. Капцэвіча,

І. Паскевіча. Звесткі пра нашых землякоў аўтар скрупулёзна збіраў у архівах, вышукваў па пажайцельных ад часу кнігах і часопісах — многія з іх шырокаму чытачу становяцца вядомымі ўпершыню. Пра баявыя дзеянні ў 1812 годзе на тэрыторыі цяперашняй Рэспублікі Беларусь распавядае ў сваім артыкуле пісьменнік і тэлеведучы В. Бандарэнка.

Гартаючы часопіс, нельга абмінуць увагай размову журналіста С. Галоўкі з дырэктарам Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Аленай Ляшковіч, прымеркаваную да 130-годдзя з Дня нараджэння беларускага класіка. Безумоўна, цвіком інтэр’ю з’яўляюцца новыя звесткі і факты пра жыццё Янкі Купалы, яго радавод, якія паўстануць цікаўнаму позірку прыхільнікаў айчыннай літаратуры ды і ўсіх наведвальнікаў галоўнай музейнай скарбніцы класіка пасля завяршэння рэканструкцыі экспазіцыі.

Адвечнай тэме ўзаемаадносін творцы і грамадства прысвечаны “круглы стол” пад назвай “У рамках свабоды творчасці”, падчас якога гарача і бескампрамісна абмяркоўваліся рэальныя праблемы існавання выяўлен-

чага мастацтва і мастакоў у нашай краіне. І хаця ў межах дыскусіі да кансэнсусу не прыйшлі, у прыватнасці, наконт узнаўлення сістэмы дзяржаўнага заказу на карціны, забеспячэння мастакоў майстэрнямі, сутыкненне розных пунктаў гледжання дае магчымасць прыцягнуць увагу грамадства да важных



пытанняў, звязаных у тым ліку і з фарміраваннем грамадзянскага светапогляду.

Член-карэспандэнт НАН Беларусі А. Данілаў прысвяціў свае нататкі памяці вядомага беларускага журналіста У. Сеўрука, які ў часы СССР працаваў на кі-

руючых пасадах у цэнтральных СМІ краіны і шмат зрабіў для арганізацыі эфектыўнага функцыянавання друку суверэннай Беларусі. Аўтар распавядае, як лёс звёў яго з гэтым таленавітым чалавекам, узгадваючы мінулае, раскрывае розныя бакі яго шматграннай асобы.

У артыкуле пісьменніка С. Трахімёнкі “Ці засяроджаецца Расія?” робіцца спроба прааналізаваць здольнасць расійскіх эліт адекватна ацаніць сітуацыю, што склалася пасля халоднай вайны, па аналогіі з сітуацыяй у XIX стагоддзі пасля Крымскай вайны. Тады расійскі канцлер, князь А. Гарчакоў зрабіў вывад, што Расія засяроджаецца. А колькі рэальна палітыка, заснаваная на гэтай ацэнцы, будзе аказваць уплыў на адносіны “Вострава Расія” і Вялікага лімітрофа, часткай якога з’яўляецца Беларусь? Адказам на гэтае складанае пытанне можна лічыць дадзены артыкул.

Апроч названых часопіс прапануе чытачам актуальныя публікацыі ў такіх раздзелах, як эканоміка, палітыка, філасофія, практыкум, грамадства. Свае даследаванні прэзентуюць і маладыя вучоныя.

“Вожык” № 6



Чэрвеньскі нумар “Вожыка” пачынаецца з вокладкі Вікенція Пузанкова на тэму Міколы Наварыча: куды сесці буслу з немаўляткам, калі дахі дамоў спрэс устаўлены антэнамі? Такім чынам часопіс закранае складаную тэму дэмаграфіі, няхай сабе і з дапамогай камічна-добрычылівай карыкатуры.

Міні-комікс Алеся Каршакевіча кранае праблему ўжывання сапраўды эзуіцкіх тэхналогій продажу: майстры гандлю імкнучыся прадаць у легню спёку адну лыжыну, а ў дадатак да яе — і лыжную змазку.

Гумарыстычныя мініяцюры, бадай, самы папулярны ў “Вожыку” жанр. Кароткія, а калі яны яшчэ і трапныя, дык з’яўляюцца ўпрыгожаннем нумара. На гэты раз чытача парадавалі Мікола Чарняўскі, Дзмітрый Дземідовіч, Міхась Уласенка, Вера Міхно і Уладзімір Шпадарук. “Думкі ўголас” — з гэтай жа катэгорыі кароткага жанру. Выказаў у іх сваю дасціпнасць Віктар Саланец.

Казка для дарослых, фактычна байка ў прозе, належыць п’яру Васіля Феранца. Ягоны Гусак, свойская птушка, якая не здольная ляцець услед за дзікімі гусамі ў вырай, тым не меней сваім гускам такога панасачыняў, што вырай ім здаецца казачным раем.

“Голкатэргія” ў “Вожыку” рэгулярна знаходзіць сваіх “пацыентаў”. Гэта і гарфаробы з Жабінкаўскага раёна; і начальства арганізацыі, якія адказваюць за бытавыя паслугі на Магілёўшчыне; дарожныя будаўнікі з Міншчыны і гандляры з Гомельшчыны. У мэтах тэрапіі “Вожык” прапісаў безгаспадарнікам, бюракратам, ірвачам па добрай порцыі адборных калючак.

Антось Гарчыца ў фельетоне “Стаўпагварэнне па-гомельску” раскажаў, як цэлы штат дзяржаўнага прадпрыемства гадамі мурьжыў іх просьбы выправіць будаўнічы брак.

У шостым нумары “Вожыка” падводзіцца вынікі “юбілейнага” конкурсу, арганізаванага сумесна з Мінскім гарадскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі і прысвечанага 70-годдзю стварэння выдання.

Традыцыйная мастакоўская рубрыка “Вернісаж” прадстаўляе выдатнага карыкатурыста Пятра Козіча — ягоную творчую асобу і самі творы. Калі гаварыць каротка, то нельга ўявіць “Вожык” без малюнкаў П. Козіча, як нельга ўявіць П. Козіча без малюнкаў у “Вожыку”.

Свой сціплы ўнёсак часопіс дае і ў святкаванні 130-х угодкаў з дня нараджэння Янкі Купалы. Скажаць, што Іван Дамнікавіч не цураўся гумару, — мала. Як сведчыць мэтр айчыннай сатыры і гумару Кандрат Крапіва, Купала пасля Багушэвіча быў адным з першых беларускіх байкапісцаў. Дарэвалюцыйныя па часе стварэння Купалавы байкі і цяпер гукаць надзвычай надзённа.

Алесь НАВАРЫЧ

Партрэт на фоне кнігі

Быць неабыякавым

У тым, што адна з самых інтэлігентных і адначасова самых патрыятычных раённых газет Беларусі называецца проста “Раённая будні”, безумоўна, “вінаваты” яе галоўны рэдактар Мікола Антанюскі. На “буднях”, калі трэба было мяняць пампезную назву “Зара камунізму”, настаяў менавіта ён. Той-сёй з калег нават уголас здзіўляўся: вось жа, паэт, а нічога больш прыгожага не прапанаваў. Аднак, паразважаўшы, разумееш, што менавіта гэтая назва найлепшым чынам характарызуе стыль выдання. Бо сапраўдная інтэлігентнасць не ў крыкліваці, а ў сціпласці. А сапраўдны патрыятызм — гэта калі родны кут прываблівае цябе не толькі ў святочным строі, але і ў штодзённай рабочай вопратцы.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

Мікола Антанюскі стаў галоўным рэдактарам пружанскай раённай газеты ў 1984 годзе. Яму ўдалася быць адначасова і незвычайна тонкім летуценным паэтам (вершы пісаў са школьных гадоў), і харызматычнай, шмат у чым максімалістычнай асобай. Калектыў сапраўдных энтузіястаў, які паступова сабраўся вакол маладога кіраўніка, пачаў паволі, але няўхільна пашыраць дыяпазон газеты, дапоўніўшы звычайныя тэмы перадавікоў вытворчасці і сацыяльных дасягненняў тэмамі гісторыка-культурнай спадчыны, мастацтва, літаратуры. У Савецкія часы гэта было дзіўна і, напэўна, не кожнаму зразумела.

— Але мы тады былі маладыя, апантанія, — кажа Мікола Дзмітрыевіч, — хацелася нам большага, чым мелі. Справядліваці да айчыннага мінулага, вяртання страчанага, узяцця чалавека над абывацельшчынай.

— Калі параўнаць, якой была самасвадомасць чытачоў Вашай газеты дваццаць гадоў таму з тым, якая яна цяпер, становіцца асвіта ярка бачна, наколькі ўзняты ўзровень. Апантанасць папулярызатара — гэта такі агонь, які можа запаліць шмат свечак. Тым больш што папулярызатарствам мінулага займаліся не толькі ўласна супрацоўнікі газеты, але і пэўнае кола неабыякавых мясцовых інтэлігентаў. А як з літаратурным густам? Ці ўдалося вам прывіць яго пружанцам?

— Праблема літаратурнага густу — гэта, безумоўна, праблема не толькі правінцыяльных гарадоў, але і сталіцы. Хаця, з іншага боку, у правінцыі значна больш графаманіі, якую наваколле гатова прыняць за шэ-

дэўр. Да нас у газету з мэтай надрукаваць прыносяць многа такога.

— Ці лепшай была б сітуацыя, калі б асновам вершаскладання вучылі ў школе?

— А хіба не вучаць? Ва ўсялякім разе на прыкладзе вершаў класікаў. І яшчэ ж ёсць нейкія факультатывы, школьныя літаратурныя гурткі. Іншая справа, што сярод настаўнікаў, пэўна, не так ужо і шмат людзей, якія па-сапраўднаму разбіраюцца ў паэзіі. І часта здараецца, што менавіта настаўнікі і прыносяць у рэдакцыю зусім ніякія па вертасці вершы сваіх вучняў. І не ведаеш, як лепей сказаць чалавеку, як больш лагодна адмовіць. Справа ў тым, што паэзія перш за ўсё — своеасаблівае мысленне. Тэхніцы вершаскладання ў прынцыпе навучыць можна. А вось думаць па-мастацку — гэта далёка не кожнаму дадзена.

Аднак, падумаўшы крыху, Мікола Дзмітрыевіч раптам пачынае называць імёны тых, чые вершы з задавальненнем друкуе на старонках “Раённых будняў”. І такіх людзей таксама аказваецца нямала.

— Мікола Дзмітрыевіч, два вашыя паэтычныя зборнікі — “Святаяннік” і “Падсочаны бор” — выклікалі ў свой час вялікі інтарэс у чытачоў. Але доўга ўжо вы не радалі іх новымі кнігамі, не лічычы, безумоўна, зборніка нарысаў “Зялёная рапсодыя”, за які атрымалі ўзнагароду ад Беларускага саюза журналістаў. У пісьменніцкіх колах пагаворваюць, што, маўляў, у Пружаннах, найначай, рыхтуецца сапраўдны сюрпрыз для аматараў паэзіі. Ці так гэта?

— Няўжо і сапраўды так кажучы? Ну што ж, можна, пэўна, сказаць, што новы паэтычны зборнік і сапраўды выпявае. Але



ніяк не атрымліваецца паставіць апошнюю кропку. Здавалася, ужо ўсё было гатова, і раптам прыйшла ў галаву думка напісаць выноск санетаў “Каханне”. Потым нарадзілася ідэя паэму напісаць. Паразважаць пра жыццё і нябыт. Пра тое, што чаканне смерці — горшае за смерць... І вось завяршэнне зборніка ўсё адкладаецца і адкладаецца...

Паэт прызнаецца, што з гадамі больш адказна ставіцца да надрукаванага.

— Калі ў цябе за плячамі ўжо шэсць дзясяткаў, далібог, на гэты свет глядзіш іншымі вачыма, нават не так, як яшчэ дзесяць гадоў таму. Многія з’явы і падзеі, якія некалі хвалявалі, не давалі спакою і натхнялі на расшучыя, як тады падавалася, учынікі ці, наадварот, трапілі ў разрад абсурдных і непрыстойных, цяпер здаюцца такімі дробязнымі, мізэрнымі, смешнымі ці, наадварот, велічнымі і высакароднымі. І па гэтай прычыне адчуваеш сябе крыху няёмка за ранейшую паспешлівасць, маладушша, крыўдлівасць, марную ўзрушанасць...

З гэтай вышыні ўзросту і вопыту самым вялікім злом, якое ёсць на зямлі, М. Антанюскі называе раўнадушша. І лічыць, што паэт мусіць змагацца з філасофіяй абывакаваці нават у тым выпадку, калі ён застаецца адзіным воінам у полі перад шэрагамі праціўнікаў.

Ён сапраўды з кагорты нераўнадушных — гэта бачна ва ўсіх учынках і справах. І, безумоўна, у паэзіі. Цёпла, напоўненай замілаваннем роднай прыродай, спагадай да чалавека, гонарам за свой род і вернасцю пацуццяў да жанчыны, якая стала яго жонкай і маці яго дзяцей.

На Барадзінскім ратным полі

Васіль ШЫРКО,
галоўны рэдактар часопіса
“Белая вежа”, лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі
Рэспублікі Беларусь

Рассякаючы начную цемень, наш джып, быццам касмічны карабель, спушчаны з паднябесся на асфальт, мчаў на ўсход. Да Мажайска, дзе раніцай чакалі нас пісьменнікі Расіі, шэсць соцень вёрст. Там павінен адбыцца сумесны пленум Саюзаў пісьменнікаў Расіі і Беларусі; наперадзе — Барадзінскае поле, незвычайныя сустрэчы са знаёмымі расійскімі калегамі і незнаёмымі, а яшчэ экскурсіі, мажліва, песні ля кастра, абмен набалелым і мроямі-думами, якія аднолькава хвалююць душы расіян і беларусаў.

Не лірычнае адступленне

Палі славянскай славы: Кулікоўскае, Грунвальдскае, Прохараўскае, Барадзінскае, Буйніцкае. А яшчэ — поле Брэскай крэпасці. Гонар за сваіх продкаў, іх праведны наказ нашчадкаў: лепш памерці стоячы, чым жыць на каленях. Як не згадаць наўздзіў простыя і ў той жа час глыбокія радкі з песні: “Там, дзе ты стаіш, салдат, там і поле Кулікова...”. Пасля Грунвальда, навучаныя горкім досведам, тэўтонцы і іх нашчадкі больш як пяць стагоддзяў не ступалі з мячом на славянскія землі.

Два гады таму мы з Генадзем Пашковым былі на славытым

Прохараўскім полі, адпрасаваным, перавораным сотнямі гусеніц, пасля на нашым крывавым Буйніцкім полі пад Магілёвам. І вось Барадзіно. Два стагоддзі таму тут калацілася зямля ад гому сочень гармат, ржалі коні, кідаліся ў штыкавыя атакі рускія на французаў, французы на рускіх.

Дзясяткі тысяч людзей (дзяды, бабулі, бацькі з дзецьмі) захапляюцца сёння тэатралізаваным прадстаўленнем. Вусатыя казакі, кірасіры, коннікі. Наступленне. Адыход. Грымяць стрэлы, б’юць трывогу барабаны.

Суро́ва ўглядаецца ўдаль старшыня Саюза пісьменнікаў Расіі

Валеры Ганічаў; засланяючы рукою твар ад сонца, сочыць за воямі адказны сакратар СПР, празаік Сяргей Кацькала; не знікае светлая ўсмешка з твару цудоўнага паэта-песенніка, народнага артыста Расіі Міхаіла Ножкіна. І мы, беларусы, званыя госці, не зводзім вачэй з поля. Мне здаецца, што вось-вось з’явіцца перад намі Міхаіл Іларыёнавіч Кутузаў, кінецца ў атаку пры ўсіх рэгаліях, падстаўляючы грудзі кулям і асколкам, адважны Барклай дэ Тольі, якога беспадстаўна і цар, і генералы, і нават малодшыя афіцэры з салдатамі лічылі баязліўцам. Героя, мудрага палкаводца апраўдала гісторыя, падняў на высокі п’едэстал Аляксандр Сяргеевіч Пушкін.

Смерць абышла шатландца Баркляя дэ Тольі, а вось бессмяротная слава знайшла.

Тысячы кніг напісаны пра вялікую Барадзінскую бітву. Напалеон лічыў, што перамаглі французы, а Кутузаў — рускія. І да сённяшняга дня гісторыкі спрачаюцца, хто меў рацыю, хто сапраўды дабіўся вікторый на Барадзінскім полі.

І тут, на гэтай святой зямлі, як ніколі разумееш геніяльную правату мудрага Льва Талстога: “Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках и

тем пространством, на котором стояли и стоят войска, — а победа нравственная, та, которая побеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и своём бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъярённый зверь, получивший в своём разбеге смертельную рану, чувствовало свою погильель... Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы”.

Мы пакідалі Барадзіно, калі неба слязілася дажджом, усё роўна як аплакваючы герояў 1812 года. На душы было светла, быццам пасля нядаўняга прычасця ў праваслаўным храме, непадалёк ад якога мы сабраліся на пленум.

Пад чыстым небам

Пленум праходзіў пад адкрытым небам. У Прэзідыуме — Валеры Ганічаў, Генадзь Пашкоў, Сяргей Кацькала, Міхаіл Ножкін... Абмяркоўваліся пытанні патрыятызму, духоўнасці, намячаліся планы на будучае супольнае творчае жыццё.

У глыбокім, уважаным дакладзе Валеры Ганічаў звяртаў увагу на векапомныя традыцыі рускай літаратуры, згадваў Пушкіна, Тургенева, Ахматаву, многіх іншых паэтаў, празаікаў, публіцыстаў, для якіх патрыятызм не пусты гук.

— Ідзе ў наступ амаральная, так званая масавая, разбэшчаная, “рублёвая” культура, гэты літаратурны балаганчык, — гаварыў Валеры Мікалаевіч. — Мэта яе — пазбавіць народ

Памяці. І ў нас ёсць прэтэнзіі да ўлады. Практычна не працуе камісія па барацьбе з фальсіфікацыяй гісторыі. У Вялікую Айчынную вайну супраць СССР ваявала амаль уся Еўропа. Напрыклад, тысячы французскіх легіянераў ваявалі з беларускімі партызанамі, палілі вёскі з людзьмі, расстрэльвалі мірных жыхароў, а мы ўсё пішам пра сорака лётчыкаў з “Нармандыі «Нёман»”. Хвала ім. Часта праўда горшая за няпраўду.


Звяртаючыся да ўдзельнікаў пленума, Ганічаў пытаў: “Дзе ў нас помнікі “певцу в русском стане” Жуковскаму, адміралу Шышкову, у рэшце рэшт, граданачальніку Масквы Распончыну?” І сам жа адказваў: “Гэтыя людзі не ўлісваюцца ў шэраг масавай, абязлічанай культуры.

Прасякнутымі духам патрыятызму, сяброўства і духоўнага адзінства славянскіх народаў былі выступленні Генадзя Пашкова, Міхаіла Ножкіна. Сваё важнае слова сказаў Анатоль Статкевіч-Чабаганаў.

Сустрэчы на слаўтай Барадзінскай зямлі, шчырыя гутаркі, песні, наведванні цэркваў, манастыроў, экскурсіі па Мажайску і яго ваколіцах запомняцца назаўсёды.

А вечарам у Мажайску, у Палацы культуры, для жыхароў горада быў арганізаваны выдатны літаратурна-музычны канцэрт. Выступленні паэтаў, літаратараў з Расіі і Беларусі перамяжоўваліся з выдатнымі выступленнямі дзеячаў музычнай культуры, а таксама самадзейных калектываў Падмаскоўя.

Гэта было ўражлівае сугучча роднасных душ і галасоў.



Валеры Ганічаў і Генадзь Пашкоў падчас тэатралізаванага прадстаўлення.

Яго мара — армія

Эдуард КАРНІЛОВІЧ

Як выдатнага кадэта, Мацвея Храпавіцкага выбралі ў пажы да Вялікага князя Канстанціна Паўлавіча, які хутка ўзнагародзіў яго званнем камер-пажа. Больш за тое, Вялікі князь, ад’язджаючы ў Італію, у дзеючую армію Суворова, якая ваявала супраць французаў, узяў з сабой 14-гадовага Мацвея. У верасні 1800 года Храпавіцкі вярнуўся ў Пецябург, дзе працягваў вывучэнне ваеннай навукі, быў узведзены ў штабс-капітаны, у капітаны і ў 19 год стаў палкоўнікам і камандзірам батальёна гвардзейскага Ізмайлаўскага палка. Мацвей уяўляў сабой вобраз нібы народжанага прыкладнага афіцэра і быць іншым ні ў якім разе не мог. У жніўні 1805 года батальён Храпавіцкага ў складзе Ізмайлаўскага палка дабраўся да Брэста, а потым прыйшоў у горад-крэпасць Альмюць (у Маравіі), дзе знаходзілася руская гвардыя цэсарэвіча Канстанціна Паўлавіча, якая далучылася да арміі М. Кутузава. Аб’яднанае войска рускіх і аўстрыйцаў выступіла супраць Напалеона. У цэнтр бітвы цэсарэвіч паслаў батальён Храпавіцкага.

Мацвей павёў салдат развернутым фронтам. І хаця бітва была прайграная,

Прыгожы і рамантычны хлопчык Мацвейка ў шэсць год трапіў у Пецябург, дзе быў залічаны ў Сухапутны кадэцкі корпус. І асноўнай у яго жыцці, яго марай і паэзіяй стала вайсковая служба.

М. Храпавіцкі атрымаў ордэн св. Георгія IV ступені. Затым Храпавіцкі вярнуўся ў Пецябург і працягваў камандаваць батальёнам. Выезджаў ва Усходнюю Прусію, дзе пад камандаваннем П. Баграціёна вызначыўся ў бітве пад Фрыдландзе (цяпер Праўдзінск Калінінградскай вобласці). Узнагароджаны ордэнамі св. Уладзіміра III ступені і прускім “За заслугі”.

...Галоўнакамандуючы Кутузаў, заўважыўшы згуртаванне варажых сіл супраць нашага левага крыла, якім камандаваў П. Баграціён, паслаў камандзіра гвардзейскай брыгады Мацвея Храпавіцкага на абарону Сямёнаўскіх вышынь.

Мацвей Яўграфавіч нарадзіўся 9 (20) жніўня 1784 года. Ён паходзіў са шляхецкага роду, карані якога трэба шукаць на Віцебшчыне: харунжы (з 1562 г.) і падкаморы Фёдар Данілавіч ажаніўся з Аленай Сямёнаўнай і ў пасаг за ёю атрымаў маёнтак Храпавічы (цяпер Віцебскі раён). Адсюль утворана прозвішча.

Менш як за гадзіну зводная брыгада Храпавіцкага, у якую ўваходзілі Ізмайлаўскі і Літоўскі палкі, вырвала з рук французаў некалькі ўзятых гармат. Храпавіцкі быў паранены куляй у левую нагу, вышэй калена, навывлет, але застаўся ў брыгадзе і, колькі дазвалялі сілы, працягваў камандаваць. Брыгада Храпавіцкага не адышла ні на крок.

Пра подзвіг ведалі ўсе ад Барадзіна да Пецябурга. За ўменне і вайсковы гонар, праўленыя ў Барадзінскай бітве абодва палкі былі ўзнагароджаны Георгіеўскімі сцягамі, а М. Храпавіцкі ўдастоены звання генерал-маёра. Тады яму споўнілася 28 год.

Пасля Мацвей Яўграфавіч зноў уваходзіў у сваю брыгаду ў ўдзельнічаў у цяжкіх баях пад Люцедам, Баўцедам, Дрэздэнам. У жніўні 1813 года каля Кульмы (цяпер Хлумец у Чэхіі) далучыўся да корпуса генерала А. Ярмолава. Разам з руска-пруска-аўстрыйскім войскам пад камандаваннем М. Баркляя дэ Тольі ўдзельнічаў у разгроме французскага корпуса генерала Д. Вандама. У той бітве быў цяжка паранены. Пасля лячэння ў Пецябургу вярнуўся ў Францыю. У свеце Аляксандра I уваходзіў у пераможаны Парыж.

Нягледзячы на кепскае здароўе, герой Барадзіна працягваў службу і займаў адказныя пасады. У 1818 — 1830 гадах быў начальнікам 3-й грэнадзёрскай дывізіі з правам пажыццёвага нашэння ізмайлаўскага мундзіра, узведзены ў чын генерал-ад’ютанта. Са снежня 1830 года — віленскі і гродзенскі ваенны губернатар. За нерашучасць дзеянняў у час падаўлення Польскага паўстання 1830 — 1831 гадоў (іншая версія: па стане



здароўя) звалены з пасады. У ліпені 1832 года М. Храпавіцкі прызначаны камандуючым Асобным грэнадзёрскім корпусам, праз год — адначасова членам Ваеннага савета і Дзяржаўнага савета, потым членам Камітэта міністраў. У апошні год займаў пасаду пецябургскага ваеннага губернатара.

Мацвей Яўграфавіч памёр 31 сакавіка 1847 года на 63-м годзе жыцця, пахаваны пад Пецябургам, у Троіца-Сергіевым манастыры. Развітанне з ім прыйшлі цар Мікалай I і члены Царскага Дома, шматлікія сябры і саслужыўцы. Успаміналі пра яго як пра выдатнага генерала, героя Барадзіна, які “пачынаў сваю баявую арэну ў раннім юнацтве пад сцягамі Суворова. Яго прыгожы партрэт, створаны па просьбе імператара Мікалая I англійскім мастаком Дж. Доу, і цяпер захоўваецца ў Ваеннай галерэі 1812 года Зімяна палата.

Рай абароненасці

Марыя ВЕРЦІХОЎСКАЯ

Час і
“найдаражэйшае ў ім”

Назва новай аповесці Алены Брва “Рай даўно перанаселены” (упершыню твор быў надрукаваны ў часопісе “Маладосць”, № 1 за 2012 год) інтрыгуе сваёй парадаксальнасцю і фатальнай катэгарычнасцю. Адолеўшы некалькі разгорнутых метафар, але наўрад ці адразу спасцігнуўшы іх загадкавы сэнс, чытач усё ж трапіць у мяржэны тэксту, пабудова па яго прасторах і дачытае аповесць да канца... Ды яны і пераказу не паддаюцца, бо не маюць звыклых нам завязкі, кульмінацыі, развязкі. А дзе такая запатрабаваная спружына канфлікту і займальнасці — інтрыга?

Яшчэ Леў Лунц заклікаў сваіх братоў-“серапіёнаў”: “Вучыцеся інтрызе і ні на што не звяртайце ўвагі: ні на мову, ні на псіхалогію”. Падобна да таго, што якраз на апошняе і “звртае ўвагу” Алена Брва, адпрэчывшы першы тэзіс лунцаўскай навукі. І дасягае парадаксальнага эфекту. Адны яе твораў чакаюць, іншыя абурана іх адмаўляюць, але ўсе — чытаюць.

Герані твораў А. Брва — дзеці свайго часу, яго лютэркі. Адны “імчаліся наперад са свістам: “Чассвыбраўнасць!” і спрытам коннай пажарнай каманды, якая скача па справе. Таварыш Час, узяўшы пад казырок, прадстаўляў ім процьму спосабаў самавыяўлення”. Другія аддаюць перавагу каханню да “вахлакоў-сужыцеляў” ці гульні “ў соцыумных бірулькі”. І пра тое — у жанры фарсу... Трэцяя ўсмоктвалі кніжную атруту, “што ўсё можна перамагчы адной толькі сілай характару”. Ці то сілы не ставала, ці то на яе знайшлася большая, але перамагчы абставіны ці хаця б нека на іх паўплываць не атрымалася. Герані бягуць на край свету: адна — ажно на заморскую і не менш праблемную Кубу (“Каменданцкі час...”); другая — у Нямецчыну (“Дараванне”); трэцяя — “нібыта на пажар, пабралася шлюбам, каб як мага хутчэй пакінуць бацькоўскі дом” (“Рай...”). Патрапілі ж, адпаведна трагедыянаму жанру, з агню ды ў полымя.

Галерэя жаночых вобразаў упершыню ў аповесці “Рай...” папоўнілася “буйнафарматным” партрэтамі той, што і не памысліла збегчы з прапанаваных абставін, а жыла ў іх. У вайну бабуля Вера выбіралася з балота і, ратуючы сябе і дзяцей, “з ахопленай полымем чужой хаты”. І толькі напрыканцы жыцця яе цяжкім вымкнула спапяляльным бунтам...

Сапраўды, згодна з Ціханам Чарнякевічам, у прозе А. Брва “галоўнае — ландшафт і жанчына ў гэтым ландшафце”. Толькі ландшафт той заўсёды ў “акантоўцы” часу. Учэпістым зрокам летапісца з рэчаіснасці выходзіла толькі тое, што стане дакладнай выявай канкрэтнага часу і яго “абранцаў”.

На неаглядных прасторах

“Я”-апавед “Раю...” — своеасаблівы радавод да пятага калена. Прычым, па мячы і па кудзелі. Адпаведнае радаводу і стаўленне да часавых арыенціраў — дакладнасць: “Яна (Вера. — М. В.) з’явіла-

ся на свет у сялянскай сям’і за год да таго, як прадказаны класікам марксізму канфлікт: “нізы не хочуць — вярхі не могуць”... быў перанесены ў маштабы гісторыі і вырашыўся ўзаемным мардабойствам. Бацька Веры трымаў моцную гаспадарку...”

А. Брва аб’ектам свайго шчыравання абрала пяць пакаленняў адной сям’і. Некалі іх насамрэч “выбраў час”. Адведзены ж ім лёсам ландшафт пісьменніца акантавала рамкай: канец XIX — пачатак XXI стагоддзя. Рамка для невялікай аповесці, так бы мовіць, нестандартная.

Для канкрэтызацыі панарамнага ландшафту аўтар рэдка карыстаецца тапонімамі, часцей выкарыстоўваецца перыфраза: “Пражыўшы на адной шостаі частцы свету па шэсць дзясяткаў”; “у краі, дзе хранічна не хапае сонца...”; “вярнулася адтуль, дзе агромністыя кусачы мошкі, а зіма цягнецца доўгадоўга”.

Ландшафт, трэба сказаць, унікальны. Пры ўсёй сваёй статычнасці ён за перыяд, акрэслены аўтарскай часовай рамкай, тройчы мяняў сваё найменне: Расійская імперыя з адной са сваіх калоній — “Северо-Западным краем”, абрэвіатура “СССР”, нарэшце — сучасная назва. Аўтар жа “спрабуе разгледзець тую кропку, у якой чалавек, што нарадзіўся на неаглядных прасторах краіны, дзе захлынулася не адна варажыя армія, страчваю права на індывідуальную будучыню...”

Дарастанне да раю

Знітаванасць “Раю...” з папярэднімі творамі А. Брва вельмі моцная, а з “Каменданцкім часам...” аповесць утварае своеасаблівы дыяліч.

У “Дараванні” ўпершыню акцэнт зроблены на здабыткі. У “Рай...” ён становіцца больш выразным: “З той любові, якую падарыла мне Вера, я і з’явілася на свет <...> Яе любові хапіла і на маю дачку, яе праўнучку...”

“Радаводная” лінія запатрабавала аб’ектывацыі і рэалістычных сродкаў звязаных з катэгорыяй часу. У аповесці безліч “зарубак” сталення “я”-герані: “мене толькі што споўнілася пяць, і лічылася, што я ў стане сама паклапаціцца пра сябе”; “я, васьмігадовая, спускаю ўніз па лесвіцы грувасткую каляску”; “мене было дванаццаць год, калі я ўпершыню шакіравала...”; “другую аўтарытэтную параду... я атрымала праз дзесяць год”.

Сімвалічнасць як адметнасць аповесці заяўлена ўжо самой назвай. Перадусім вылучым у творы сімвалічны вобраз дрэва.

“Дрэвы не дарастаюць да раю”, — такая катэгарычная заява 12-гадовага паэта-філосафа. Гэта прыказка бабулі Веры і адначасова першы радок Люсінага верша, які так шакіраваў Капу, сяброўку маці. (У думках адначасова адну адметнасць аповесці — яе “правакатыўнасць”:

парадаксальнасць пасылак нярэдка вонкава супярэчыць зместу і высновам.)

Па вялікім рахунку, аповесць — пра “дарастанне” да раю і ўмовы “дарастання”: “не было роўных маёй бабулі Веры ва ўменні клапаціцца, ратаваць”; “я буду дакладна ведаць: зямля для мяне не пустая. Бо прынамсі адна істота на ёй любіць мяне <...> Любіць ні за што, без усякіх умоў”. Для чытача такія ўрокі “я”-герані не былі б чаго-небудзь вартыя, калі б не ілюстраваліся сітуацыямі.

Па праве памяці аднаго са сваіх удзячных нашчадкаў Вера ўзнагароджваецца евангельскім эпітэтам — “пакліканая”: “Яе пакліканнем было даглядаць старых і малых, нямоглых і безабаронных...” Але ўжо праз старонку, быццам правакатучы чытача на спрэчку: “Тады пра якое пакліканне я кажу?” Аргументуецца такая супярэчлівасць тым, што Вера пазбаўлена не толькі “гендэр-

Адзначаная Ц. Чарнякевічам “аб’ектывацыя” ў пазнейшых творах А. Брва дасягаецца і праз устаўны апісанні фотаздымкаў. Згадайма, што з такога апісання пачынаецца яшчэ “Каменданцкі час...”: “У канверце — каляровы фотаздымак...” У аповесці “Рай...” — фотаздымкі чорна-белыя, бо відарыс павялічаны на адпаведны ім час. Імі не толькі дакументуюцца ландшафт і рост “радаводнага дрэва”. Фотаздымкі, “атрыманыя ў спадчыну”, стануць для Люсі штуршком да адкрыцця і ўмовай ацалення душы. Стануць лодкай, што “плыве насустрач залаціста-сіняму дыску”. Апісаннем чорна-белага фотаздымка аповесць заканчваецца.

Фінал аповесці, у які дадаюцца “залаціста-сінія” фарбы, адкрыты і знакавы. Як у “Каменданцкім часе...” ёсць штрыхі вобраза Веры, а ў “Дараванні” — подступы да яго рэалізацыі, так у “Рай...” бачацца і эскізы будучых вобразаў.



Фота Валыціна Хасяневіча

Узыходжанне

Бесстаронні апавед “я”-герані пра набалелае — удача і прарыў у творчасці А. Брва. Лінія “маці і дачка” ў аповесці “Рай...” з “глушай” трансфармавалася ў звычайную, месцамі нават пункцірную, выведзеную без ранейшага надрыву, пафасна-катэгарычнага адмаўлення, вынішчальнага сарказму. Вобраз ужо не жахае і не цісне сваім “праўдападабенствам”, не замянае абстрагаванню ўспрымання. У аповесці рэфлексуецца не трагіфарсавая сітуацыя, а яе перадумовы і прычыны: “Дык вось якой яна была! І што з ёю здарылася?” Гэта не вібрацыя аднаго і таго ж пачуцця крыўды з дамешкамі адчаю і дабору, а ўзыходжанне да разумення, даравання і... любові: “Але ж я, я любіла яе! Любіла як ніхто ў свеце — і шалёна пакутавала ад рэўнасці ды крыўды, бо яе не цікавіла нічога, акрамя горычы (... таму яна так шалёна шукала пацвярджэння ўласнай значнасці то ў каханні... то гуляючы ў соцыумных бірулькі”.

Вобраз маці — насамрэч скразны ў творчасці А. Брва. У аповесці “Рай...” маці ўрэшце “ўганаравана” імем: “Марыю вельмі паважаюць на працы”, — скажа пра сваю былою нявестку бабуля Вера, “і для яе гэта характарыстыка закладжвала многае, калі не ўсё...”

Бабуля Вера і Люсіна маці — антаганістыкі: “мегафоны атруты...”

зарады нянавісці не знішчылі бабулю толькі таму, што не знаходзілі ў яе мяккай душы, да чаго б прыляпіцца: Вера былой нявестцы даравала, як даравала ўсім і заўсёды. Два гэтыя вобразы выконваюць мастацкую функцыю вобразаў-антыподаў. Але трансфармаваны, ускладнены вобраз маці ўжо нельга выверыць толькі алгарытмам “белае на фоне чорнага — яшчэ бялейшае”.

Люсіна “радаводнае дрэва” аздобленае і “прыблудамі”. Чалавеку не дадзена выбіраць бацькоў, дзяцей, радзіму, мову. А вось жывучы ў соцыуме, у выбары сяброў, “сужыцеляў” homo sapiens удзельнічае. Буйным планам у аповесці паказаны “два дробныя дэмані” Люсінага юнацтва, “тыя несамавітыя качагары пекла” — Пузаты і Капа: “Сама ж Капа называла сябе не інакш, як Капіталінай, і сцвярджала, што бацькі далі ёй імя ў гонар “Капітала” Маркса”. Пазней да гэтай “прусачынай пароды” дадасца яшчэ адна каларытная “фігурка з салёнага цеста”, што сышла з аўтаматычнай лініі Вялікага Цестамеса, — Калаўротка.

Пасля рамана “Менада і яе сатыры” сатырычнае ў творах А. Брва не сцішылася, не ўтаймавалася. І буйным, і “дробным дэманам” адмоўлена ў разуменні і спагадзе, бо яны — “мертвыя душы”.

Зямныя анёлы

Абраны Аленай Брва ландшафт для “радаводнага дрэва” сваёй герані — правінцыяльны. Яе герані — нашы сучасніцы, аднак рэфлексуецца толькі мінулае ў іх лёсах, аддаленае ад моманту напісання твораў як мінімум на гадоў 10 — 15. Пра тое, што “тут і цяпер” — штрыхамі, дэталімі.

У аповесці “Рай...” некалькі сэнсавых узроўняў. “Для лепшага аналізу твораў Алены Брва трэба часцей ужываць слова “гендар” і разглядаць гэтую прозу з пункту гледжання гендарнай метадалогіі...”, — даводзіць Ц. Чарнякевіч. Аналіз у такім ракурсе сапраўды можа быць цікавым. Не менш цікавым было б вытлумачэнне сакрэтаў “правакатыўнасці” твораў А. Брва.

Новая яе аповесць — пра тое, што рызыкаўныя пераходы праз крытычныя межы выкупленыя невымернай цаной — любоўю да нас нашых уцялесненых Анёлаў-Ахоўнікаў. Наш “рай абароненасці” забяспечаўся імі. І ланцужок той не перарваць нават часу.

Бабуля Вера з тых Анёлаў-Ахоўнікаў, якімі густа заселена тэкставая прастора класічнай літаратуры. (Згадайма тут толькі некаторыя нашых знаёмцаў: Коласаў дзядзька Антось, астаф’еўская “бабушка” Кацярына — скразны вобраз многіх яго твораў. У кожнага шчасліўца свой Анёл-Ахоўнік.) Густа заселена, але перанаселенай быць не можа (у сучаснай жа літаратуры яны рарытэтычныя), бо ва ўсе часы пакліканыя і абраныя будуць запатрабаванымі. Яны надзелены сілай вырагоўваць нас “і адтуль” — сваім жыццёвым прыкладам (вылучана аўтарам). Выканаўшы сваё прадвызначэнне, яны ўжо спачываюць, але іх любові хапіла не толькі на нас, але і на нашых дзяцей. І пра гэта таксама аповесць Алены Брва.

Законы творчасці

Кожны паэт вынаходзіць сваю формулу паэзіі. Здараецца, што яны не разумеюць адзін аднаго. Але паэт можа наблізіцца і да разгадкі той адзінай і найвышэйшай формулы Паэзіі (з вялікай літары), якая, бясспрэчна, існуе. І тады формула ўласная, прыватная ўпісання ў гэтую велічную формулу Паэзіі Сусвету. Таму сапраўдная, высокая творчасць — гэта адзінства вынаходніцтва новага і разгадкі вечнага. На гэтыя разважанні мяне навяла кніга вершаў Маргарыты Латышкевіч “Пульс навальніц”. Ніжэй патлумачу, што я маю на ўвазе.

Алесь ДУБРОЎСКИ

Паэзія Маргарыты такая, якая толькі і можа быць у таленавітай маладой дзяўчыны. Гэта значыць

— шчырая, па-сапраўднаму прыгожая і па-сапраўднаму змястоўная. Надзвычай важна, што паэзія гэтая светлая: вельмі прыемна, што ў кнізе не знойдзеш павярхоўнага і недарэчнага трагізму, які ўжо стаў пагалоскай пры размове пра творчасць маладых аўтараў. Няма тут і надуманых пачуццяў. Аказваецца, кніга можа радаваць не толькі тым, што ў ёй ёсць, але і тым, чаго ў ёй няма...

А ёсць у кнізе Мастацтва, якое заключаецца, як вядома, у тым, што чалавек далучаецца да асэнсавання і аднаўлення гэтага свету паводле законаў прыгажосці:

*І ўвесь свет — і знаны,
і нязнаны, —
Радасцю ахоплены вясновай,
Прасіцца радком стаць
вершаваным
І сябе знайсці ў гаючых словах.*

Якім жа чынам свет ператвараецца ў вершаваны радкі ў паэтычнай прасторы Маргарыты Латышкевіч? Вось канкрэтныя прыклады. Дождж... Звычайны дождж... А што гэта значыць для мастака? Толькі адно: дождж можа стаць фактам Мастацтва. І ў кнізе з’яўляецца цэлы раздзел — “Я не магу не глядзець на дождж”.

*Кот за акно не глядзіць —
нуда!
Льецца і льецца сабе вада.
Неба шарэе, нібыта хвост:
Хмара разлеглася ў
поўны рост.*

*Некалькі дзён апантана лье,
Дзынкае, стукое ўсё на шкле.
Рацыю маееш ты, коце. І ўсё ж
Я не магу не глядзець
на дождж.*

“*Мы маем права чакаць, што аўтар прапануе нам свае ўласныя формулы паэзіі... Але мы не можам патрабаваць ад яго, каб ён прачыніў для нас законы Паэзіі як такой. І калі такое адбываецца — гэта свята.*”

Пры ўсёй жартаўлівасці (а ў анатацыі да зборніка слухна заўважаецца, што жартаўлівасць у кнізе ёсць, што, уласна, трэба толькі вітаць) змест верша далёка не трывіяльны. Кот (гэтая жывёлінка яшчэ будзе сустракацца на старонках кнігі) “ўспрымае жыццё па законах ката”: за акном нуда, неба шарэе, нібыта хвост... А паэт успрымае свет паводле законаў Паэзіі. Бо жыццё не можа “шарэць, нібыта хвост”, якім бы шэрым яно час ад часу ні здавалася. Апаэтызаваць жыццё, знайсці ў ім прыгажосць — вось задача мастака. Калі “некалькі дзён апантана лье” — цудоўна! Значыць, можна напісаць пра дождж не адзін верш, а цэлую нізку. І вось ужо пэўная ўласная формула паэзіі, вынайздзеная “па адной канкрэтнай падставе”, рэалізуецца і ў наступным вершы (“Бэз”):

*Дзень сырым дажджом
аглушаны.
<...>
Задумнены і засмучаны,
Бэз цікуе, як за шклом,
З цёплым польцем заручаны,
Свеціць чалавечы дом.*

Можна толькі павіншаваць аўтарку з канцэптuallyнасцю і паслядоўнасцю мастацкага мыслення: зноў прыроднае супастаўляецца з чалавечым прыдавоў выразнай расстаноўцы каштоўнасцей акцэнтаў.

Але гэта не адзіны варыянт супастаўлення. Прыроднае і чалавечае можа сплесціся ў непарыўнае адзінства, і тады мы ўжо бачым “хмурнае неба сумнай Радзімы” (верш “Крыніца зіхоткіх пясчэткаў вады...”): неба — катэгорыя прыродная, Радзіма — чалавечая. А ў адным са сваіх хайку паэтка пытаецца:

*Халад за акном,
Халад у душы тваёй, —
Што першаснае?*

Важны не адказ, важнае само пытанне, бо менавіта яго пастаноўка і вядзе да адкрыцця той формулы, пра якую было сказана вышэй.

Таксама цікавыя мастацкія адкрыцці чакаюць чытача ў раздзеле “Перакулены Горад”. А як інакш? Бо тут перад намі ўжо цывілізацыйны сінтэз: гэта ўжо “другая прырода”, створаная чалавекам, якая шмат у чым замяніла для гараджаніна першую. І абсалютна лагічна чакаць, што ва ўрбаністычнай паэзіі мы знойдзем асаблівую філасофскую сапраўды, вобраз “перакуленага горада” — адбітка ў рацэ — выводзіць

паэтку на разважанні пра сапраўднасць — несапраўднасць, рэальнасць — “адбіткаваць” (“можа быць, адбітак — я”; “цераз мост насустрач мне мой адбітак, цень пакрочыць”; “гэты Горад — фага-маргана”; “гэты Горад — чыясцы прыдумка”).

Вобраз Кнігі, святло сусветнай слоўнай культуры ў зборніку адыгрываюць важную ролю. Тут трэба згадаць раздзел пад назваю “Кніжны стос” (у якім аўтарка, акрамя ўсяго іншага, выказвае захапленне Мацуо Басэ), а таксама “Пацёркі”, што складаюцца з хайку, у якіх дух японскай паэзіі цудоўна ўлоўлены і ўдала перададзены беларускімі словам.

Сказаўшы пра ўласныя паэтычныя формулы, вынайздзеныя Маргарытай, скажу і пра тую агульную формулу Паэзіі, да разгадкі якой аўтарка таксама ўшчыльную наблізілася. І тут трэба цалкам працытаваць верш праграмы і вельмі паказальны:

*Чытай паміж радкоў.
Бо тайнапіс нябачны
Хаваецца за шырмай
Дробных з’яў нязначных.
Скажы маўчаннем — усё.
Бязгучнасці — размовы.
Я з некаторых пор не давяраю
словам.
Адэптам цішыні, праюкам
таямніцаў*

*Зрабіся.
Загадай заслонам адчыніцца.
Будзь пілігрымам.
Руш праз спёку і завеі
Да н’едэсталу дум,
Да мары,
Да Ідэі.*

“*У кнізе М. Латышкевіч “Пульс навальніц” не знойдзеш павярхоўнага і недарэчнага трагізму, які ўжо стаў пагалоскай пры размове пра творчасць маладых аўтараў.*”



Я пачаў са сцвярджэння, што мы сустракаем у кнізе тую паэзію, якую і чакаем сустраць у таленавітай маладой адукаванай дзяўчыны. Гэтая фраза была сказана з намерам штосьці ўдакладніць далей. Так, мы маем права чакаць, што аўтар прапануе нам свае ўласныя формулы паэзіі... Але мы не можам патрабаваць ад яго, каб ён прачыніў для нас законы Паэзіі як такой. І калі гэта ўсё ж адбываецца — гэта свята. Бо гэта азначае, што ў літаратуру ўваходзіць творца не толькі таленавіты, але і разумны, удумлівы. У працытаваным вершы Закон сфармуляваны, і сфармуляваны максімальна празрыста: сапраўдная паэзія (а верш прачытваецца і так; гэта размова не толькі пра “чытанне”, але і пра слоўную культуру ўвогуле) праз нязначны з’явы, праз эмоцыі, нават праз самі словы і нават праз цішыню, маўчанне павінна рухацца да думкі, да ідэі, глыбіннай змястоўнасці. Гэта рух да сапраўды высокай паэзіі думкі. Яе не бывае шмат.

Вельмі добра, што Маргарыта Латышкевіч ужо пра-дэманстравала, што пачуццё, імгненнае ўражанне яна можа зрабіць фактам паэзіі. І, калі меркаваць па вершы “Чытай паміж радкоў...”, а таксама па немалой колькасці іншых, у яе ёсць і імкненне да таго, каб зрабіць фактам паэзіі думку, і разуменне таго, як гэта можна ажыццявіць.

Новыя выданні

Рознабакавыя захапленні

Эла, Антаніна, Дзмітрый
ГУЛЯКЕВІЧЫ

Шмат шчырых добрых слоў было прамоўлена на адрас Мікалая Іванавіча. Вельмі прыемна быць прыхільнікам яго творчасці, захапляцца яго талентам і працалюбствам, плёнам якога з’яўляюцца ў тым ліку і шматлікія фаліянты навукоўцы — доктара гістарычных навук, прафесара. Свае багатыя веды М. Ільінскі перадае студэнтам Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ.

Але вярнемся да новага, шостага па ліку, зборніка. Яго назва досыць таямнічая — “О любви... и не только”. А што ж хаваецца за гэтым “і не толькі”? О, як многа сказана тут аўтарам і пра любоў да Радзімы, гонар за яе, і пра родных, якія пайшлі ўжо з жыцця, і пра смутак па мінулым, далёка не заўжды дрэнным, і пра родную прыроду, якой аўтар непадробна захапляецца. Вось толькі

Імя Мікалая Ільінскага даўно вядома чытачу. Яго творчы багаж складаюць самыя розныя паводле жанравага вызначэння тэксты. Гэта і вершы, і паэмы, і раманы: гістарычныя і дэтэктыўныя. Але хочацца звярнуць увагу на зборнік “О любви... и не только”, выданы сёлета ў серыі “Бібліятэка Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі”. У зборнік увайшлі новыя вершы М. Ільінскага, а таксама выдатная паэма “За Изюминской чертой”. Прэзентацыя новай кнігі адбылася ў бібліятэцы імя Янкі Купалы.

некалькі прыкладаў яго пейзажных замалёвак.

*Наконец-то май плеснул мне в окна
Голубой вселенностью небес,
И дождя апрельского волокна
Вплёл в ковёр зелёный чуткий лес.
 (“Ах, этот май!”)*

*Никнет роица в слезах листопада,
Стынет поле, скорбя о зерне.
И гуляет, вздыхая прохладой,
Синий дождик по жёлтой стерне.
 (“Осенние мотивы”)*

У паэме “За Изюминской чертой” аўтар зноў звяртаецца да гісторыі, далёкага мінулага, звязанага з гераічнымі подзвігамі простых людзей, сапраўдных барацьбітоў за справядлівасць, свабоду, незалежнасць. М. Ільінскі ўсхваляе лепшыя чалавечыя пачуцці: сяброўства, любоў, самаахвярнасць.

Яго творчасць не застаецца без увагі літаратурнай грамадскасці. Па выніках рэспубліканскага конкурсу “Лепшы твор 2011 года” М. Ільінскі быў узнагароджаны Дыпломам I ступені

за трылогію “Последняя ладья викингов”. Яшчэ раней раман “Цвела, цвела черёмуха” атрымаў Дыплом III ступені як адзін з лепшых празаічных твораў 2008 г. На прэзентацыі зборніка “О любви... и не только” Мікалаю Іванавічу быў уручаны нагрудны знак Саюза пісьменнікаў Беларусі “За значны ўклад у літаратуру”.

Усе гэтыя ўзнагароды і перамогі заслужаныя натхнёнай працай. А мы, чытачы, чакаем новых твораў М. Ільінскага.



Станіслаў Валодзька

* * *

З вераю ў сваю зорку
Я на зямлі іду
Спёчнай парой і золкай —
Ногі падчас гудуць.

Ведаю: за лясамі,
Ў мілай мне старане
Верыць заўжды таксама
Зорка мая
ў мяне.

Змрочнай часінай горкай
Не заблудзіў бы дзесь, —
Свеціць ярчэй мне зорка
І за сабой вядзе.

Каб і нашчадкі горда
Следам ісіці маглі,
З вераю ў сваю зорку
Крочу я на зямлі.

Беларускі кірмаш

Гэй, братка, сонца не смяшы:
Не спі ты ў шапку — паспяшы

На знакаміты наш кірмаш —
Тут шмат што знойдзеш па душы!

Так цешаць вока гладышы,
Цабэркі, дзежачкі, кашы!..
І, быццам пчолы, люд гудзе,
Снуе, як тыя мурашы.

На беларускім кірмашы
Вальготна ўсім, што ні кажы:
Гаворка розная чуваць,
Бо тут не толькі бульбашы.

Хто ўдала гандаль завяршыў,
Ільготу, пэўна ж, заслужыў, —
І можа смела завітаць
Ў карчомку выпіць барышы...

Каму ж без песень сумна жыць,
Таго яны заваражыць
Тут могуць лёгка — й галаву
Як моцны хмель той, закружыць!..

І я лянотай не зграшыў,
А на кірмаш прыйсці рашыў,
І з Музай тут сустрэўся зноў
Ды вершык гэты завяршыў...

«Новая зямля»

Запала ў сэрца «Новая зямля».
Мне ўспомніца не раз праз часу замець:
У шостым класе з хваляваннем я
«Мой родны кут» расказваю на памяць.

І лаічыць слых мне шчырай пахвалою
Настаўніца, і ставіць мне «пяцёрку».
Што даражэй няма зямлі сваёй,
Я з той пары навек засвоіў цвёрда.

І сёння праз навалы навальніц —
Шчаслівы я, бо ёсць дзе чэрпаць сілы:

Я ведаю на памяць да драбніц
Свой родны кут, што мне таксама
мілы.

Я цешуся, як тое немаўля, —
Вясна зямельцы справіла абновы;
І радуе, што «Новая зямля» —
Жыцця падручнік пакаленням
новым...

Стары музыка

Бярэ у рукі свой стары гармонік,
Садзіцца з ім пад яблыню ў двары,
Яму, як сябру, слоўца рад прамовіць,
Яго равеснік, гарманіст стары.

З ім некалі ўздымаў завею танцаў,
І зорачкі запальваў у вачах.
І не магла ў адказ не заўсміхацца
Яму найпрыгажэйшая з дзяўчат.

Ён з ім дарогі франтавыя мераў
І на прывалах да грудзей туліў.
Ў салдацкіх сэрцах раздзімалі веру
Яго мяхі — кавальскімі былі.

З гармонікам, параненым асколкам,
З вайны дамоў папачасіла прыйсці.
І збіўся з ліку — давялося колькі
Сыграць вяселляў шумных і хрысцін.

І як бы не стараўся час таропкі,
Не парасло нічога забыццём.
Стары музыка, быццам тыя кнопкі,
Перабірае ў памяці жыццё.

А музыка такі настрой стварае,
Што й хаты не ўтрымаліся ад слёз.
І верыцца яму, што гэта гранне
Яго Гануля слухае з нябёс...



Яўген Гучок

«На патрэбу душы...»

* * *
Чужыя словы мне не трэба:
Хапае ўласных сэнсаў мне,
Што ідуць з падвышанага неба
У звеку роднай старане.

* * *
Радасць майму сэрцу,
Светласць — галаве...
На маім балконе
Ластаўка жыве.

На маім балконе
Неба больш штодня...
Носіць яго й носіць
Новая радня.

Радасціца сэрца,
Светла ў галаве...
На маім балконе
Ластаўка жыве.

* * *
Не трэба мне вішні,
Не трэба чарэшні...
Ляту на сустрэчу
З прыгожым і грэшным.

Сама такою буду,
Як ён,
І ўзыхдзе над намі
Зорак мільён.

Не проста ўзыхдзе —
Рассыпле Ўсывышні
Найлепшыя ў свеце
Чарэшні і вішні.

* * *
Плакаць, паце, годзе, —
Маўляў, даспяваць не змог...
Чаго не дачулі людзі,
Тое пачуе Бог.

* * *
Не гавары, што кнігі Багдановіча
З іх беларускацю губляюцца ў імгле;
Наадварот, яны —
душы высокай сховішча
Ўсе да адной —
у Бога на стале.

* * *
І што мне Брандвей,
І што мне Арбат?!
Перада мною —
Канат,
Па якім я у іншы
Свет
Павінен свой несці
Шкілет.

* * *
У школе, дзе мы вучыліся,
Усё невымоўна перамянілася;
Азіраючыся, стаю —
І нічога не пазнаю.

І толькі з глыбіняў неба
Душы маёй на патрэбу
Хмурынка з-пад самага сонца
Шле школьны ўспамін бясконцы.

* * *
Вецер сонца з вады зрывае
І мяне абсыпае ім...
І стары, я — у родным краі
Адчуваю сябе маладым.



Зінаіда Дудзюк

Род

Разнесла віхура род мой на свеце
І неак жыве ён, дзе сонейка свеціць,
Дзе плачуць дажджы
на пакінутых хатах.
А хто вінаваты? Няма вінаватых...

Ці ваявалі — ў зямлі спачывалі,
Ці цаліну на гарбах падымалі.
Магіл ваіных шмат ад Берліна
да Омска.
Што гэта? Доля, кара ці помста?

Толькі разнесла віхура мой род,
Уліўся ён сціпла ў нейкі народ,
Нават не ведаю, скуль каго клікаць
Сталі чужыя ў сям'і мы вялікай.

У Хойніках

Спрадвеку зямля тут радзіла,
Кланяўся люд ёй і жыта.
Яе называлі радзімай,
Радзіннай, сваёй, абжытай.

Ёй аддавалі сілу,
Сэрцы, памкненні, надзеі.
Жалі ўраджай ці касілі,
Ніхто не быў тут абзелены.

А сёння зямелька тая
Родзіць нячыстае збожжа,
Хоць гэтак жа расцвітае
З ласкі і літасці Божай.

Сад

Мой юны сад збіраецца цвісіці,
І я чакаю нецярпліва кветак,
Так мо чакаюць ўнукаў або дзетак,
Каб радасць незвычайную знайсці.

Зусім яшчэ не мару пра плады,
Хапае садавіны і ў гандлярак.
Мой юны сад — мая старая мара,
Якую захавала праз гады.


Агортваю карэнне ад марозу,
Ахутваю пупышкі ў халады.
А дні бягуць. Ад хуткай іх хады
Ажно на вочы набягаюць слёзы.

Вось-вось павінен зацвісіці мой сад...
Я падбірала з любасцю ўсе дрэўцы.
Пяшчота невыказна спее ў сэрцы
І мроіцца дзівосная краса.

Дзве ракі

Рака Няня не няньчыла мяне,
Хоць немаўлём і бачыла.
Ды дзіўна,
Прыснілася ў такім яскравым сне,
Што я на беразе яе хадзіла.
І быў прыветны той сібірскі край.
І родны быў. А я яго не помню.
І кожнага здараецца пара
Вяртання па нявызнаным законе
У страчаны ці мо ў забыты час,
У непразжыты мо ці перажыты.
Не перашкода — стома на плячах,
І страх, і золь, і боль разнамаіты.

Не няньчыла мяне рака Няня,
А па-бацькоўску ўзгадаваў Дняпро,
Вучыў душу на дробязь не мяняць,
Вучыў не блытаць зло з дабром.
Хапіла той навукі мне на век.
Дняпро, цябе люблю беззапаветна,
Ды недзе ў падсвядомасці жыве
Няня здзіўлёна, стоена, прасветла.



Фота Валянціна Хасяневіча

Усеагульная «сацыялізацыя»

Сацыяльныя сеткі сёння трывала ўваходзяць не толькі ў жыццё школьнікаў і студэнтаў, якія з дапамогай гэтых платформаў знаёмяцца, абменьваюцца патрэбнай інфармацыяй, але і прадстаўнікоў бізнесу. У тым ліку і кніжнага. Як развівалася стаўленне нямецкіх выдаўцоў да сацыяльных сетак у інтэрнэце? Чаму нельга ігнараваць гэты спосаб рэкламы кніг? Як правільна выбраць сацыяльную сетку для размяшчэння на яе аснове інфармацыі пра выдавецтва і кнігі? На гэтыя і іншыя пытанні ў сваім даследаванні адказвае незалежны кансультант

Ліндэр Ватыг. Яго артыкул быў апублікаваны ў спецыяльным выпуску газеты uber:blic. German Book Industry Insight (Суперблік. Нямецкая кніжная індустрыя знутры), што выйшаў напярэдадні Франкфурцкага кніжнага кірмашу-2011. Думаецца, вопыт нямецкіх калег будзе карысным і для беларускіх выдаўцоў, таму прапануем увазе чытачоў «Кніжнага свету» артыкул спадара Ватыга ў перакладзе на беларускую мову.

Рэдактар праекта «Кніжны свет» Марына ВЕСЯЛУХА

Нямецкія кнігавыдаўцы ў сацыяльных сетках

Ліндэр ВАТЫГ

Інтэрнэт карэнным чынам змяняе шлях выкарыстання сродкаў масавай інфармацыі. Людзі атрымліваюць усё менш інфармацыі з газет, часопісаў ці з праграм навін, больш — з інтэрнэту. Інтэрнэт-карыстальнікі, у сваю чаргу, з вялікай хуткасцю рэгіструюцца ў сацыяльных сетках, такіх, як Facebook, дзе іх цікавіць у асноўным інфармацыя, парэкамендаваная сябрамі і знаёмымі: яны дэвіруюць ім больш, чым рэкламе. Калі кампанія імкнецца, каб прадукт яе працы можна было знайсці онлайн, яна павінна паклапаціцца пра рэкамендацыі іншых, а гэта намнога складаней, чым проста рэклама. Многія інтэрнэт-карыстальнікі сёння нават мяркуюць, што калі інфармацыя вельмі істотная, яна сама іх знайдзе...

Цяжкасці, з якімі сутыкаюцца выдаўцы.

Натуральна, гэтая з'ява закранае і выдаўцоў кніг, якія сутыкаюцца з выпрабаваннем: гандаль у звычайных кнігарнях страчвае сваю ролю як асноўны канал распаўсюджвання прадукцыі. Больш за тое, толькі некаторыя сеткі крам дамінаюць у гэтым канале, і выдаўцы, якія не ўключаюць іх у спіс крам-распаўсюджвальнікаў, рызыкуюць трапіць у сітуацыю, што іх кнігі не будуць прадстаўлены на многіх сег-

ментах рынку. Тым не менш існуе шэраг прычын, чаму зварот да працы ў сацыяльных сетках з мэтай устанаўлення прамога кантакту са спажыватцамі важны для выдаўцоў.

Чаму ў выніку так і робяць? З 2008 года я рэгулярна сачу за аглядамі актыўнасці нямецкіх выдаўцоў у сацыяльных сетках.

Так, я прыйшоў да высновы, што ў стаўленні выдаўцоў да сацыяльных сетак можна вылучыць тры этапы.

2008: Сацыяльныя сеткі не ўспрымаюцца сур'ёзна. У 2008 годзе сацыяльныя сеткі, такія, як Facebook, Twitter, YouTube, былі ці невядомыя многім выдаўцам, ці разглядаліся імі як неістотныя. І толькі маленькія выдавецтвы рабілі першыя крокі ў гэтым кірунку. Становішча ў 2008 годзе было па сутнасці такім жа, як і сёння: выдаўцы прысутнічалі ў сацыяльных сетках, хацелі яны гэтага ці не. Іх прадукцыю абмяркоўвалі карыстальнікі,

і некаторыя выдаўцы прыслухоўваліся да іх ці далучаліся да дыскусіі.

2009: Сацыяльныя медыяплатформы пачынаюць успрымаць сур'ёзна.

Сітуацыя змянілася ў 2009 годзе, калі выдаўцы пачалі сур'ёзна працаваць з новымі платформамі ў сацыяльных сетках. Усё больш і больш выдаўцоў стваралі свае акаўнты на гэтых платформах і ў выніку пачалі распаўсюджваць бліскучую рэкламу. Тым не менш некаторыя сталі выкарыстоўваць індывідуальныя падыходы, а некаторыя ўспрымали яе поспех той факт, што колькасць іх сяброў у Facebook дасягнула 500 ці 1000, не

ведаючы, будуць гэтыя сябры набываць кнігі ці не.

2010: Сацыяльныя сеткі сталі звыклым метадам рэкламы. У 2010 годзе для выдаўцоў стала агульнай з'явай зварота да выгод сацыяльных сетак. Іх ужо не ўспрымаюць як паралельны сусвет. Доказ таму: раней адрасы ў сацыяльных сетках на сайтах выдавецтваў у асноўным не пазначаліся сярод іншых кантактаў — адрасы і тэлефона.

3 вопыту выдаўцоў. Тып сацыяльных медыяплатформ, які трэба выкарыстоўваць выдаўцам, залежыць ад мэта, якія яны перад сабой ставяць. Да прыкладу, выдавецтва Eichborn паспяхова вядзе блог, інтэрнэт-дзённік, які распавядае пра кампанію. Facebook таксама шырока выкарыстоўваецца, таму што сёння ён лідар сярод сацыяльных сетак Германіі. Twitter — добры спосаб выказаць уласнае меркаванне. YouTube зручны для размяшчэння відэаролікаў, прысвечаных кнігам. Да прыкладу, выдавецтва Kiepenheuer & Witsch паказвае прыклад, як кнігі можна рэкламаваць інтэлігентна, агрэсіўна, інфарматыўна.

Прагноз. У будучыні ўсё ў інтэрнэце стане «сацыяльным». Гэта датычыць і саміх электронных кніг, якія становяцца больш інтэрактыўнымі. Сацыяльныя сеткі важныя не толькі для камунікацыі паміж выдаўцамі і пакупнікамі, яны могуць аказаць добрую дапамогу і на стадыі распрацоўкі прадукта. Такія платформы, як Facebook, дапамагаюць акрэсліць пажаданні чытачоў, якія выдаўцы павінны ўлічваць у будучыні пры распрацоўцы прадукта. Калі ўсё становіцца «сацыяльным», то пакупнік таксама перамяшчаецца бліжэй да цэнтру ўвагі. І гэта вельмі спрыяльны шлях развіцця рынку, бо задача выдаўца — злучаць пісьменнікаў і чытачоў.



Прэзентацыя

Знаёмцеся: «звяздоўскі» шахматны аглядальнік

Сяргей ШЫЧКО

Самобытность Гавриила Вересова / Сост. Э. Колесник, Е. Мочалов; под общ. ред. В. Купрейчика. — Минск: Белпринт, 2011. — 108 с.

Першым сярод беларусаў звання міжнароднага майстра па шахматах быў уганараваны Гаўрыіл Вересаў — у 1950 годзе. А нарадзіўся наш зямляк у Мінску 28 ліпеня 1912 года. Першыя шахматныя здабыткі гэтага таленавітага чалавека адносяцца да 1934 — 1937 гг. Яшчэ студэнтам фізіка-матэматычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта Г. Вересаў дэбютаваў на IX чэмпіянаце СССР (1934), дзе заняў 13-е месца сярод 20 удзельнікаў. Праз тры гады выйграў кваліфікацыйны матч з лікам 9:7 у Васіля Панава і стаў майстрам спорту СССР. Пяць разоў шахматыст

станавіўся чэмпіёнам БССР — у 1936, 1939, 1941, 1958, 1963 гг. Але асабліва плённа працаваў Гаўрыіл Мікалаевіч у галіне тэорыі шахматнай гульні. Перавёўшыся на завочную форму навучання ў БДУ, Вересаў уладкаваўся шахматным аглядальнікам дзвюх рэспубліканскіх газет — беларускай «Звязды» і польскай «Sztandar Wolności». Пра гэта і іншыя старонкі з біяграфіі зямляка-спартсмена — у кнізе «Самобытность Гавриила Вересова» (Мінск, «Белпринт», 2012), якую ўклалі міжнародныя майстры Э. Колеснік і Я. Мачалаў. Агульную рэдакцыю ажыццявіў міжнародны гросмайстар В. Купрэйчык. Аснову кнігі склаў нарыс вядомага беларускага спартыўнага журналіста Юсіфа Калюты «Век патрыярха», які раней друкаваўся ў часопісе «Нёман».

Знаёмства з кнігай Г. Вересава (а тыраж яе 158 асобнікаў) падштурхоўвае да шэрагу разваг на досыць важныя тэмы. Беларусь — спартыўная краіна. Лёс нашай Айчыны ўвабраў у сябе лёсы многіх знакамітых спартсменаў, алімпійскіх чэмпіёнаў, прызёраў і чэмпіёнаў самых розных сусветных спаборніцтваў. Яшчэ раней зрэчас у Маскве ці Мінску выходзілі кнігі, прысвечаныя знакамітасцям у беларускім спорце. Сёння выданы такога роду — рэдкая з'ява. А між тым шмат хто з нашых сучаснікаў, якія дасягнулі высокіх спартыўных перамог, вартыя шырокага мастацкага расповеду. Магчыма, пачаткам прыцягнення пісьменнікаў у спартыўную публіцыстыку магла б паслужыць серыя «Жыццё знакамітых людзей Беларусі». Выйшла ж у ёй кніга пра Аляксандра Мядзведзя.



...У кнізе пра Г. Вересава, які ў 1952 — 1958 гадах быў старшынёю Праўлення Беларускага таварыства культурных сувязей з замежжам, выкладаў у Мінскім педінстытуце замежных моў, расказваецца і пра сяброўства шахматыста з вядомымі пісьменнікамі, якія часта былі партнёрамі Гаўрыіла Іванавіча па гульні. А гэта — і Аркадзь Куляшоў, Максім Лужанін, Іван Стаднюк.

У падтрымку чытання



Сяргей ГАРАНІН, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута мовы і літаратуры імя Янкі Купалы і Якуба Коласа:

«Жывы голас продкаў»

— Калі сказаць па праўдзе, не зважаючы на цяперашняе становішча намесніка дырэктара акадэмічнага інстытута, то чытаць я навучыўся даволі позна. Праўда, у літаратуры я быў асобай абазнанай: класа да трэцяга мне ўспых чытала маці. Спачатку гэта былі звычайныя дзіцячыя кніжкі, пасля — «падлеткавыя»: «Сын полка» Валянціна Катаева, «Остров сокровищ» Роберта Льюіса Стывенсана і нават «Дзіцячыя гады Багрова-ўнучка» Сяргея Аксакава.

З 6 класа пачалося вывучэнне гісторыі сярэдніх вякоў. Падручнік, які, кажучы, выдаваўся ў тагачаснай ГДР, стаў першай маёй сапраўднай кнігай. А ў наступным годзе пачалося сістэмнае вывучэнне гісторыі СССР. У падручніку дробным шрыфтам падаваліся фрагменты летапісаў, гістарычных грамад. Я перачытваў іх дзясяткі разоў! Праз іх адчуваў водар даўняга жыцця, якое было яўна нашым і разам з тым незразумелым і невядомым ні мне, ні аднакласнікам, ні, мусіць, самай настаўніцы. Цікава, да ўсяго звязанага з гісторыяй сярэднявечнага свету, стала пастаяннай, як пастаянным стаў і звычай перачытваць адны і тыя ж тэксты.


Сучасная літаратура мяне мала прываблівала. Не на «другі год», а назаўсёды я застаўся ў 7 класе ці на першым курсе, дзе вывучалася старажытная літаратура. Напэўна, я і мусіў бы быць гісторыкам, а не філолагам. Але на нейкім этапе палічыў, што гісторык працуе з «мёртвымі» рэчамі: чарапкамі збанка, якія некалі разбіўся і быў выкінуты, або з дакументам, што некалі меў юрыдычную сілу, а пасля стаў проста паперай. І першае, і другое для гісторыка — тэкст, крыніца інфармацыі, а не жывы, звернуты да асобы твор. Толькі літаратурны тэкст з'яўляецца жывым, бо хто рызыкне сцвярджаць, што Кірыла Тураўскі, аўтар «Слова пра паход Ігаравы», ці аўтар «Жыцця Еўфрасінні Полацкай» пісалі не для мяне, а толькі для сваіх сучаснікаў? Старажытная літаратура была звернута ў будучыню. І мы маем унікальную магчымасць чуць жывы голас нашага даўняга-даўняга продка, уступаць з ім у дыялог, задаваць пытанні і атрымліваць ад яго падказкі і парады.

Паэзія — пастаяннае напружанне душы...

Так часта любіць паўтараць удмурцкі паэт і празаік Сяргей Мацвееў. Нараджэннем з 1964 года, ён займае сваё арыгінальнае месца ў нацыянальнай літаратуры. Піша, праўда, не толькі па-удмурцку, але і па-руску. Аўтар сямі кніг паэзіі і дзвюх — прозы. Перакладчык. Член Саюза пісьменнікаў Расіі. Лаўрэат Рэспубліканскай прэміі імя Флора Васільева. А таксама — літаратурнай прэміі фонду “Фенна-Угрыя” (Эстонія). Заслужаны работнік культуры Удмурцкай Рэспублікі. Жыве і працуе ў Іжэўску.

І яшчэ адно перакананне ад Сяргея Мацвеева: “Каб захаваць сябе як этнас, нам неабходна змяніць адносіны да кнігі, моўнай культуры. Мы, удмурты, станем па-сапраўднаму цікавыя свету толькі ў тым выпадку, калі здолеем упісаць сваё, этнічнае, у адшліфаваныя часам параметры класічнай сусветнай эстэтыкі”. Здаецца, тут і дадаць няма чаго.

Мікола БЕРЛЕЖ



Сяргей МАЦВЕЕЎ

Калі паўстала сонца над зямлёй
У першы светлы дзень летазлічэння,
Энергія, што мкнула ўсцяж бруёй,
Яшчэ не мела ў космасе наймення.

Сваё аблічча Бацька-Бог надаў
Адаму з Эвай, вы — дзве палавіны,
Гармоніі ўтварыўся вечны сплаў,
Працяў нямы Сусвет да сарцавіны.

Іуда шчэ Ісуса не прадаў,
І жэрды шчэ — не ўзлёт распяты
крыжа,
І ўвесь Сусвет раззораны вігаў
Не свастыку, што наступае хіжа, —
І Мефістофель быў яшчэ анёл,
Паіў Сусвет гаючым ён ялеем,
І Фауст шчэ над светам не ўзышоў,
Над тым, што сёння ў свеце мы умеем.

Чырвонае і зялёнае

І колерамі, і водарам
Сёння мой свет жыве:
Суніцы-іскрыны зводдалі
Ўсміхаюцца мне ў траве.

І што там два колеры — выдумка:
Зялёны й чырвоны ўсяго.
Ды сёння я зноўку выберу
Іх вабны жывы агонь.

Чырвоны сунічны колер
Сягоння я не сарву, —
Пагляджу, душу спатолу,
Малую яе галаву.

Тады мне праменнем сваім
Усыхнуць суніцы ў лясках.
І будзе зырчэць агнявым
Колерам іхні пах.

І хто нам гаворыць: свет
Сэнс страціў, незразумелы?
Калыша увесь Сусвет
Водар сунічны спелы.

Я ў нечай гульні ўсяго толькі прынада
І гэты заўважны, як мох на сцяне.
Шчэ сэрцу майму не адкрылася здрада
І пошпак ціхі ўсё чуецца мне

Не толькі з нябесаў — з-пад глебы,
з паветра,
З глыбознае самай, што ёсць, глыбіні.
У пошпак хваляў — пылінка на ветры —
Жыццё маё мкнецца да зор чысціні.
І доўжацца гульні — у зорнасці неба
Знікаюць за імі няўмольныя дні.
Здавен чалавека прыводзіць патрэба
У свет наш трывожны для гэтай гульні.

Калі ж не спасцігнеш гульні тае
сутнасць, —
Падумаеш: той, хто ў чаканні знямог,
Каб несці ў міжзор’е жывую
прысутнасць,
Не ведае нават,
Што ён і ёсць Бог.

Зляцяць мае вершы ў касмічную выш,
Калі на зямлі абарвецца мой крок.
Дзяўчына спляце самы зыркы вянок
З валошак на ўзмежку, дзе жыта і ціш.

Яе, прыгажуню, паглядам крану,
Пачуўшы, як сэрца сціскаецца зноў,
Дыханнем — напружанай хваляй
вятроў —
Былое жыццё на імгненне вярну.

Дзяўчына не ведае: кветкі наўкруг —
Нязнаная слову пляшчота мая.
Сарве яна іх і каля ручая
І рушыць яго узбярэжжам на луг.

Забудзецца сном у глыбокай траве,
Праспіць непрабудна да ўсплёску зары.
Сны буду шаптаць ёй аб даўняй пары,
Дзе чуйнае сэрца каханнем жыве.

Як сны, свае вершы убачыць паэт,
Што сыдуць аднойчы з касмічных
глыбінь,
Азораць Сусвету яны далячынь
І нават тады, калі скончыцца свет.

Па дарозе, што ў вербах старых,
На Вялікдзень вярнуся дадому.
Ля парога на родным двары
Я, вандроўнік, пакіну утому.

Маці сына пасадзіць за стол,
Бацька чаркаю поўнай прывеціць.
І чырвонае яйка наўкол
Морак раніцы ззяблай прасвеціць.

Маці ў грубцы ўздадуе агонь,
Бацька гляне дапытліва ў вочы.
Чарку вып’ю адну і ўсяго,
Да наступнай зусім не ахвачы.

“Ну ж і моцная, Божа ты мой!” —
Вытру спехам слязінку-макрэчу.
І агонь асалоды зямной
У сцішэлай душы затрапеча.

Я забуду, з’явіўся адкуль,
Не згадаю, куды адыходзіць.
Ява тая, дзе быў я дасюль,
Сны нязводныя стане наводзіць.

Яйка-чырвань ляжыць на стале,
Як гармонія светабудовы.
Хоць і вабіць спакусна, але
Ўзяць у рукі яго не гатовы.

Бога я аб адным папрашу:
Хай здаровіцца бацьку і маці.
Просьбай гэтай ніяк не грашу,
З ёй святлей яшчэ зробіцца ў хаце.

Пераклад з удмурцкай
Міколы Мятліцкага.

Войти в дом разбитых зеркал

В Беларуси благодаря издательству “Белпринт” и слависту, академику Ивану Чароте как переводчику на русский язык увидело свет необычайно интересное произведение — Дом разбитых зеркал” Д. Галич Барр.

Алексей ТИМОФЕЕВ

Дойна Галич Барр (Barr) — американская писательница и художница сербского происхождения. Родилась она в Бухаресте (Румыния), а выросла в Белграде (Сербия), где получила среднее и высшее медицинское образование. Но из титовской Югославии выехала во Францию, где занималась больше изобразительным искусством и музыкой, чем медицинской практикой; впоследствии переехала в США, а там стала высокоавторитетным специалистом в области психиатрии да не менее авторитетной писательницей. Она издала на сербском и английском языках романы “Ангелы без лиц” (2004), “Голубойголубь” (2005), “Колокола и ветер” (2006), “Анна Ли” (2007), “Шар” (2008), “Дом разбитых зеркал” (2008), “Пассия” (2010), “Ужас” (2011). И все ее произведения воспринимаются с неизменным интересом как читателями, так и критиками, переводятся на другие языки, а сама автор удостоена ряда премий, в числе кото-

рых — “За творчество жизни” Академии Иво Андрича (2007), “Грамота Кочича” (2008), Международная премия имени Фёдора Михайловича Достоевского (2008).

“Дом разбитых зеркал” — роман, в котором разнопланово и многоуровнево отражается жизнь и творчество весьма неординарной художницы Камил Клодель, сестры известного французского поэта и драматурга Поля Клоделя, тоже являющегося героем этого произведения, как и не менее знаменитый Огюст Роден, ученицей, сотрудницей и интимной подругой которого была главная героиня.

Камил Клодель представлена как личность, обладающая поразительным творческим талантом, природу и сущность которого предлагается читателю осмыслить на основании ее судьбы, истоков специфического вдохновения и, соответственно, результатов художественного творчества.

Автор уделяет пристальное внимание среде, в которой формируется и обретается художница, и прежде всего — взаимоотноше-



ниям с Огюстом Роденом. Для нас же это произведение представляет большой интерес как художественная панорама эмигрантского Парижа, в котором значительные роли играют русские аристократы братья Ивановы, прямо и косвенно причастные к судьбе Камил Клодель как “дому разбитых зеркал”.

Герои Дойны Галич Барр впечатляют и запоминаются уже потому, что изображены с глубоким проникновением в сферы не только сознательного, но и подсознательного.

Особый интерес представляет то, что писательница, будучи православной и выразив это в ряде своих романов, данное своё повествование осуществила в исключительном редком жанре мистического (а можно сказать, эзотерического) романа. И эти особенности отражены, кстати, как в содержании, так и в структуре произведения, и даже в названиях глав.

Расповед пра жыццё

Прэзентацыя кнігі Іосіфа Грайфера “Короткий рассказ о длинной жизни: свидетельства трагедии и борьбы в Минском гетто 1941 — 1944гг.”, якая прайшла ў Гістарычнай майстэрні, яшчэ раз даказала, што аб’якавых людзей да гэтай тэмы няма.

Яўгенія БЕЛІНА

Кіраўнік Гістарычнай майстэрні, дацэнт гістарычнага факультэта БДУ, рэдактар кнігі Кузьма Казак распавёў: “Мы доўга чакалі гутаркі з Іосіфам Грайферам — адным з найбольш значных даследчыкаў трагедыі Мінскага гета, не раз прасілі яго запісаць успаміны”.

Прадстаўлены для выдавецтва былым вязнем Мінскага гета Іосіфам Грайферам тэкст публікуецца без змен. Толькі некаторыя моманты, па ўзгадненні з аўтарам, былі ўдакладнены. Ведаючы пра мноства літаратурных тэкстаў па гісторыі Халакосту, Іосіф Грайфер імкнецца як мага больш дакладна распавесці пра ўбачанае.

На вялікі жаль, сам аўтар не змог прысутнічаць на прэзентацыі, замест яго прыйшоў сын — Анатоль Грайфер. Расказваючы пра бацьку, ён нібы сам перажыў усё тое, што адбывалася з І. Грайферам.



Почему женщины не любят историю?

Денис МАРТИНОВИЧ

О чём не мечтают женщины?

О чём мечтают женщины? Да обо всём! А ещё о том, чтобы после их долгого отсутствия в холодильнике не вешались мыши, мужчины стали вегетарианцами и забыли слово “мясо”, а во время показа Лиги чемпионов в микрорайоне в профилактических целях два раза по сорок пять минут отключалось электричество.

А вот о чём они практически никогда не мечтают? Как ни горько писать об этом, их фантазии и мечты очень редко связаны с историей. Представьте себе девушку — красавицу и спортсменку, — которая очаровывает всех знакомых и незнакомых мужчин, читает Чехова, играет в волейбол, щёлкает математические задачки и обсуждает двигатели “Феррари”. Но когда разговор заходит о событиях прошлого, её интерес сразу угасает.

Кто в этом виноват? Разумеется, историки-мужчины! Кто, как не они, сделали эту науку сугубо мужской, утопили её в сухих событиях, датах и фактах, зачастую не связанных с сегодняшним днём. Скажите честно, какое из событий, произошедших в 1962 году, более важно: Карибский кризис или первая коллекция мини-юбок, которую представила Мэри Куант?

Поскольку причина отсутствия женского интереса к истории понятна, предлагаю решить эту проблему.

О пользе “переходного возраста”

Разумеется, первый вариант предложили сами мужчины. Он предусматривает интерес к личности исторического деятеля, его психологическому портрету, отношениям с другими людьми. События и факты, которые вкрапливаются в такой текст, воспринимаются читателями куда проще. Но согласитесь, это тот же мужской подход, только видоизменённый и улучшенный. Второй вариант иной: доверьте рассказ об истории... женщине, которая своим примером и авторским подходом заставит других читателей заинтересоваться прошлым.

Одним из таких авторов является **Карина Кокрэлл**, которая с полным правом может считать себя “гражданкой мира”. Она родилась в Воронежской области, её мать была русской, отец — армянином. Училась в Грузии, жила в Армении и России. Однажды Карина познакомилась в интернете с англичанином — бухгалтером и финансистом по профессии. После года переписки она вышла за него замуж и переехала на туманный Альбион. С

Историю, как и другие науки, опекает женщина — муза Клио. Но при этом её взаимоотношения с большинством представительниц прекрасной половины человечества совершенно не сложились. Представляем вашему вниманию книгу, изданную при участии ООО “Харвест”, которая может исправить это досадное недоразумение.



того времени Карина живёт и работает в Англии, где закончила аспирантуру университета Гринвича, преподавала.

По словам Карины, особый интерес к истории она почувствовала всегда. В эмиграции он вернулся с особенной силой, и всё благодаря... “переходному возрасту” её дочери. “Я привезла ее в Англию в шесть лет, и все было замечательно, но потом мы переехали в другой город, и она почувствовала себя в новой школе чужачкой, — признавалась Кокрэлл в одном из интервью. — Когда дочери исполнилось 14 лет, ситуация обострилась: она так отчаянно и неудачно старалась “слиться со средой”, что стала считать меня виновницей своей “иностранности”.

Однажды я заметила, что каждый день дочка смотрит фильм Ридли Скотта “Гладиатор”. Мы поехали в Италию, побывали в Колизее, посетили Остию, виллу императора Адриана у Альбанских холмов... Это было чудесное время, и Древний Рим и стал тем “мостиком”, по которому дочка ко мне вернулась”.

Посещение Италии вдохновило Карину на создание первой книги: “Легенды мировой истории”, которая вышла в 2010-м. В этом году на книжных прилавках появилась её новая работа “Мировая история в легендах и мифах”.

Как утверждают любители творчества К. Кокрэлл, “самые значимые исторические события описаны таким увлекательным языком, что возникает полный эффект присутствия. Серьезная фактическая информация перемешивается с элементами исторического романа, и этот взрывоопасный микс приправлен сбалансированным соусом из куража и иронии”. В результате получилась книга “о глупцах и мудрецах, о взлётах и сокрушительных падениях, о катастрофах и роковых совпадениях, о предательстве и любви”. Познакомимся с героями каждой из трёх частей подробнее.

“Дайте с каждого двора по три голубя и три воробья”

Эту героиню знают в лицо все налогоплательщики постсоветского пространства. А всё из-за трагической истории, случившейся с ней в далёкой древности. Её муж Игорь занимался “рэкетом в особо крупных размерах” на землях Древней Руси. Он представлял “крышу” всем соседним племенам, за что регулярно собирал с них дань. Но поскольку в тот год “ставки по процентам” были особенно высокими, Игорь потребовал плату в двойном размере. Возмущённые древляне убили нахала, а вождь древлян Мал предложил нашей героине выйти за него замуж. И тогда она “с огнём и мечом пошла на древлян”. Потом вроде бы одумалась, решила заключить мир и создать на Руси первый “зоопарк”, для чего потребовала с каждого двора “по три голубя и три воробья”. Что произошло с древлянами, которые пренебрегли техникой пожарной безопасности? Благодаря чему вдова Игоря стала первой русской святой? Читайте главу “Легенда о княгине Ольге”.

Кто виноват в линчевании негров?

Вы даже не представляете, сколько вреда может принести один человек! Ведь именно из-за него половина населения земли регулярно отравляет свои лёгкие. Благодаря его открытию часть земного шара, которая верит предсказаниям, с содроганием ждала 2012 года. По его вине в одной из самых больших стран континента, открытого им, был создан Голливуд, который является единственным реальным конкурентом для “Беларусьфильма” на мировых рынках. Именно в этой стране, доселе неизвестной цивилизованному миру, линчевали негров. Только этот человек виноват в катастрофе “Титаника” и разлуке героев Ди Каприо и Кейт Уинслет. Ведь если бы не открытие, зачем было организовывать туда рейс? Читайте главу “Легенда о Христофоре Колумбе”.

“Аве, папа!”

Этот герой является самым старшим из троицы, поэтому заслуживает наибольшего внимания. Совсем недавно он появился на экранах в мультфильме об Астериксе и Обеликсе. Именно в третьей части он познакомился с Шу-

махером и Зиданом, а его сын обращался к нему не иначе как “Аве, папа!” Побывав на войне, он написал в Рим (по слухам, для элитарного еженедельника “Завоевания и захваты”) самый краткий журналистский репортаж: “Пришёл. Увидел. Победил”. Получив премиальные, он воскликнул “Краткость — сестра таланта, но мачеха гонимая”. Но рядом никого не было, поэтому этот афоризм никто не услышал. Через века это обстоятельство позволило Чехову присвоить идею себе. Но поскольку к тому времени журналистам начали платить хорошо, мир услышал лишь первую часть фразы. Кстати, злые языки говорили, что оригинал материала звучал как “Пришёл. Увидел. И ушёл”. Но в последний момент текст был исправлен секретариатом издания в целях патриотического воспитания римской молодёжи. Получив в подарок от своей жены медальон с надписью “Жребий”, он уронил его при переходе через реку Рубикон и, опасаясь семейной ссоры, тут же придумал новое крылатое выражение. Кроме того, герой невольной вдохновил Николая Гоголя на знаменитую фразу. Как известно, он с укоризной спросил у своего приёмного сына: “И ты, Брут?”, после чего был убит им. Опасаясь такого поворота событий, писатель заставил Тараса крикнуть: “Я тебя породил, я тебя и убью!” Ах, Николай Васильевич, где вы были два тысячелетия назад? Читайте главу “Ошибка диктатора” о Гае Юлии Цезаре.

Дорогие девушки и женщины! Ваше отношение к истории уже изменилось в лучшую сторону?



...Экспериментальным путём доказано

Юзефа ВОЛК

Есть ли место эксперименту в исторических науках? Историки отвечают: да. И даже подчёркивают, что и саму историю можно опровергнуть как эксперимент, который на протяжении веков ставит над собой человечество.

Отцом экспериментальной истории принято считать норвежского исследователя Тура Хейердала. Именно он с пятью спутниками отправился в путешествие по Тихому океану на плоту “Кон-Тики”, построенному по образцу древнеперуанских. Его целью было обосновать гипотезу о возможности колонизации островов Полинезии жителями Южной Америки. Потом были экспедиции на папирусном судне “Ра” — реконструкции корабля эпохи фараонов.

Не остались в стороне и белорусские исследователи прошлого. Так, кандидаты исторических наук Андрей Каштымов и Сергей Тарасов стали участниками программы “Из варяг в греки”. Открытиями, сделанными во время эксперимента, они делятся с читателями на страницах **дайджеста публикаций о белорусской истории “Деда. Выпуск 9”**.

В очередной выпуск вошли также материалы научной конференции по вопросам этногенеза белорусов в период Великого Княжества Литовского, которая прошла в Минске в конце 2011 года. Участники затронули темы развития и функционирования православной церкви в ВКЛ в XIII — XVI веках, попробовали раскрыть загадку происхождения имён великих князей Литовских и ответить на вопрос о роли ВКЛ в формировании белорусского этноса.

Вторая часть — самостоятельные исследования учёных по средневековой истории. “Картины далёкого прошлого” (часть 3) также несомненно вызовут интерес у читателей, особенно интригующей является статья Митрофана Довнар-Запольского “Чародейство в Северо-Западном крае (XVII — XVIII вв.)”, которая приоткрывает неизвестные и загадочные страницы нашей истории.



Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест»

направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература**, издания **для досуга**, научно-популярные издания, энциклопедии, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**



220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.

Тел./факс: 205-77-75

E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Навінкі кнігавыдання

Айчыныя выданні, зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатай Беларусі апошнім часам

Параўнальная медыцына. Ветэрынарыя

Андрусевич, А. С. Пастереллез пушных зверей: монография / А. С. Андрусевич, А. П. Курдео, Б. Я. Бирман; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 87 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-467-353-0.

Белявский, В. Н. Способы фармакопрофилактики стрессов у молодняка крупного рогатого скота / [Белявский Виктор Николаевич, Гудзь Виталий Петрович]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома, Гродненский государственный аграрный университет. — Гродно: ГРГАУ, 2012. — 23 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-537-003-2.

Болезни мелких животных и птиц: учебное пособие для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности «Ветеринарная медицина» / [В. А. Герасимчик и др.]. — Минск: РИПО, 2012. — 159 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-503-201-5.

Гласкович, М. А. Использование натуральных биокорректоров для регулирования кишечного микробиоценоза цыплят-бройлеров: монография / М. А. Гласкович, Е. А. Капитонова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 255 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-467-357-8.

Инфекционные болезни пушных зверей: монография / [Андрусевич Андрей Сергеевич и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 203 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-467-354-7.

Методические рекомендации по диагностике, специфической профилактике и ликвидации синдрома снижения яйценоскости-76 / [И. В. Насонов и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышеселского». — Минск, 2011. — 39 с. — 60 экз.

Методические рекомендации по проведению противозооантропогенных и противопаразитарных обработок крупного рогатого скота, свиней и птиц в племенных, товарных хозяйствах, комплексах и личных подсобных хозяйствах по обеспечению ветеринарной безопасности / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора; [подготовлено: Гусев А. А. и др.]. — Минск, 2011. — 22 с. — 100 экз.

Рекомендации по применению противопаразитарных препаратов в коневодческих хозяйствах Беларуси / [А. И. Ятусевич и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2012. — 37 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-598-4.

Рекомендации по срокам и методам диагностики гельминтозов и кишечных протозоозов сельскохозяйственных и диких животных / [В. М. Мироненко и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 34 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-594-6.

Инженерная справа. Тэхніка ў цэлым

Агульнае машынабудаванне. Экалогія машынабудавання

Лазаренков, А. М. Охрана труда в машиностроении: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по машиностроительным специальностям / А. М. Лазаренков, Б. М. Данилко. — Минск: ИВЦ Минфина, 2012. — 287 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6993-56-8 (в пер.).

Тэорыя машынабудавання. Ядзерная тэхніка

Механіка як тэарэтычная аснова машынабудавання

Попов, В. Н. Теория механизмов и машин: конспект лекций для студентов специальностей 1-36 09 01 Машин и аппараты пищевых производств, 1-36 20 01 Низкотемпературная техника дневной и заочной форм обучения / В. Н. Попов, А. В. Евдокимов; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра прикладной механики. — Могилев: МГУП, 2011. — 146 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-69-79-27-2 (в пер.).

Электратэхніка

Красько, А. С. Техника высоких напряжений (изоляция и перенапряжения): курс лекций: в 2 ч. / А. С. Красько, Е. Г. Пономаренко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Электрические станции». — Минск: БНТУ, 2012. — ISBN 978-985-525-471-4.

Ч. 1: Электрические разряды в газах. Внешняя изоляция воздушных линий и распределительных устройств. Внутренняя

изоляция. — 2012. — 117 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-470-7.

Электраэнергетыка. Электравымярэнная тэхніка

Гапанович-Кайдалов, Н. В. Строительство АЭС в Беларуси: экономическая целесообразность, безопасность, воздействие на окружающую среду: инструктивно-методическое издание / Н. В. Гапанович-Кайдалов, Е. В. Гапанович-Кайдалова; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ПГУ, 2012. — 42 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-439-609-5.

Инструкция о порядке и условиях оснащения пользователей и производителей электрической энергии приборами учета ее расхода: [утверждено Министерством энергетики Республики Беларусь 14.12.11: вступила в силу с 02.02.12]. — Минск: Энергопресс, 2012. — 21 с. — 1000 экз. (1-й з-д 500). — ISBN 978-985-6861-38-6.

Кардашов, П. В. Проектирование энергетических установок: практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса / [П. В. Кардашов, И. Б. Дубодел, Е. Н. Музыченко]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра электротехнологии. — Минск: БАТУ, 2012. — 179 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-477-5.

Радыётэхніка. Тэхніка электрамагнітных ваганняў

Комар, М. В. Основы радиоэлектроники: лабораторный практикум для студентов физического факультета / М. В. Комар, А. Е. Пряжин. — Минск: БГУ, 2011. — 111 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-466-0.

Электрасувязь. Тэлеграфная сувязь. Тэлефонная сувязь

Моделирование антенн в режиме излучения и рассеяния в пакете CST Studio, HFSS, FEKO и узкоспециализированных программах: методическое пособие по дисциплинам «Антенны и устройства СВЧ», «Методы и устройства формирования информационных электромагнитных полей», «Распространение радиоволн в антенно-фидерных устройствах», «Техника СВЧ и КВЧ в медицинских приборах» всех форм обучения / [О. А. Юрчев и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра антенн и устройств СВЧ. — Минск: БГУИР, 2012. — 61 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-771-5.

Построение и расчет гибридных СКТ с глубоким проникновением оптики: методическое пособие по дисциплине «Современные технологии систем и средств телекоммуникаций» для студентов специальностей 1-45 01 01 «Многоканальные системы коммуникаций» и 1-45 01 02 «Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения» дневной и заочной форм обучения / [В. Ю. Бунас и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра систем коммуникаций. — Минск: БГУИР, 2012. — 54 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-706-7.

Тявловский, К. Л. Системы видеонаблюдения. Основы проектирования: методическое пособие для студентов специальности 1-38 02 03 «Техническое обеспечение безопасности» / К. Л. Тявловский, Т. Л. Владимиров, Р. И. Воробей; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Информационно-измерительная техника и технологии». — Минск: БНТУ, 2012. — 46 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-525-813-2.

Транспартванне, размеркаванне і захоўванне вадкасцей і газаў

Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь: [утверждено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 02.02.09]. — 3-е изд. — Минск: Дзекос, 2012. — 153 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6743-77-4.

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды: [утверждено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 16.09.11]. — Минск: Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2012. — 127 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6915-43-0.

Тэхналогія механапрацоўкі ў цэлым

Абрамов, В. И. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-36 01 01 «Технология машиностроения» специализации 1-36 01 01 01 «Технология механосборочных производств» / В. И. Абрамов, А. М. Долгих; под общей редакцией А. М. Долгих; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 106 с. — 45 экз. — ISBN 978-985-531-273-5.

Порошковая металлургия: [республиканский межведомственный] сборник научных трудов / ... Государственное научное учреждение «Институт порошковой металлургии». — Минск, 1977. — ISSN 0134-9597.

Вып. 34 / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии ... [редколлегия: П. А. Витязь (гл. редактор) и др.]. — Белорусская наука, 2011. — 273 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 150 экз.

Технология обработки металлов: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-02 06 02 «Технология (по направлениям). Дополнительная специальность»: в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010–2011. — ISBN 978-985-531-012-0.

Ч. 2: Механическая обработка: в 2 кн., кн. 2 / С. Э. Завистовский. — 2011. — 282 с. — 47 экз. — ISBN 978-985-531-242-1.

Дэталі машын. Пад'ёмна-транспартнае абсталяванне

Теория, расчет и проектирование оптимизированных методов координатного контроля в машиностроении / [В. Л. Соломахин и др.]. — Минск: БНТУ, 2012. — 237 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-863-7.

Формаўтварэнне са зняццем стружкі. Молаты і прэсы

Мрочек, Ж. А. Ионная имплантация и структурно-фазовое состояние материалов / Ж. А. Мрочек, В. А. Логвин. — Минск: БНТУ, 2012. — 204 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-875-0.

Горная справа

Игнатищев, Р. М. Электрообруение. Сдерживавшие научно-технические проблемы сняты / Игнатищев Р. М. — Могилев: Могилевская областная укрупненная типография, 2012. — 39 с. — 250 экз.

Лю Хун Мин. Экономическое обоснование формирования системы экологического менеджмента: (на примере предприятия Китайской национальной нефтегазовой корпорации) / Лю Хун Мин; [научный редактор О. С. Шимова]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 158 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-973-8 (в пер.).

Ваенная тэхніка

Болдырев, О. В. Рулевые приводы и сервоприводы летательных аппаратов: пособие / О. В. Болдырев / Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2012. — 102 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-544-043-8.

Жук, А. Б. Энциклопедия стрелкового оружия / А. Б. Жук. — Москва: АСТ: Астрель, 2012. — 796 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 5-17-017819-0 (АСТ). — ISBN 5-9713-1273-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0858-4 (Харвест) (в пер.).

Жучковский, А. Е. Основы информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы: исследование динамики радиоэлектронной борьбы в дуэли «Зенитный ракетный комплекс – средство воздушного нападения»: учебно-методическое пособие / А. Е. Жучковский, В. В. Федосик, Л. З. Таукин; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2012. — 28 с. — 100 экз.

Скворцов, И. А. Баллистическое и метеорологическое обеспечение стрельбы артиллерии силами огневых подразделений: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса, военных факультетов высших учебных заведений и курсантов артиллерийских военно-учетных специальностей / И. А. Скворцов. — Минск: БГУ, 2011. — 126 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-540-7.

Шорох, В. С. 62-й УР и фортификационная система Бреста / В. С. Шорох, В. В. Борисов. — 2-е изд., исправленное. — Брест: Альтернатива, 2012. — 213 с. — 99 экз. — ISBN 987-985-521-280-6 (ошибоч.). — ISBN 978-985-521-280-6 (ошибоч.).

Агульныя пытанні будаўнічай справы

Васильев, А. А. Карбонизация и оценка поврежденности железобетонных конструкций / А. А. Васильев; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Промышленные и гражданские сооружения», Научно-исследовательская лаборатория «Строительные конструкции, основания и фундаменты» им. И. А. Кудрявцева. — Гомель: БГУТ, 2012. — 263 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-978-4 (в пер.).

Игнатюк, В. И. Строительная механика: пособие по дисциплине «Строительная механика» для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров специальности переподготовки 1-70 02 71 «Промышленное и гражданское строительство» / [Игнатюк В. И., Сержоквашко И. С.]; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра строительной механики. — Брест: БрГУ, 2012. — 95 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-493-183-8 (ошибоч.). — ISBN 978-985-493-188-3 (ошибоч.).

Рэйкавыя дарогі. Трамвай. Канатныя дарогі

Матвеев, В. И. Ресурсосбережение в путевом хозяйстве: практикум по дисциплине «Основы энергосбережения» / В. И. Матвеев, В. И. Инютин, В. Е. Мирошников; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Строительство и эксплуатация дорог». — Гомель: БГУТ, 2012. — 70 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-468-865-7.

Санітарная тэхніка. Санітарна-тэхнічныя збудаванні

Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт водопроводных и канализационных сооружений: [утверждено Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 31.12.10]. — Минск: Институт «Белжилпроект», 2012. — Ч. 2: Сети электроснабжения, электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, средства автоматики и вспомогательные работы. — 2012. — 321 с. — 50 экз.

Тэхніка сродкаў транспарту

Наземныя сродкі транспарту (акрамя рэйкавых)

Суперавтомобили мира / [автор текста Р. Дридж; перевод с английского: Э. Ионов; главный художник Т. Евсеева]. — Москва: Мир энциклопедий Аванта +: Астрель, 2011. — 181 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-98986-288-7 (Мир энциклопедий Аванта +). — ISBN 978-5-271-24030-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0857-7 (Харвест) (в пер.).

Управление тракторами категории А: пособие для студентов сельскохозяйственных учреждений высшего образования / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Кафедра механизации и практического обучения; [составители: В. Р. Петровец, В. А. Гайдуков, В. Ф. Бершадский]. — Горки: БГСХА, 2011. — 104 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-341-7.

Сельская гаспадарка ў цэлым

Арганізацыя і кіраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю

Волкова, Е. В. Методические аспекты оценки финансового состояния организаций АПК: монография / Е. В. Волкова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Могилевский государственный университет продовольствия. — Горки: БГСХА, 2011. — 154 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-348-6.

Групповое взаимодействие ЛПХ и КФХ как способ повышения сельхозпроизводства / [подготовила: Тарасюк Елена Генриховна]. — Минск, 2012. — 22 с. — 400 экз.

Дудко, Н. И. Основы проектирования предприятий материально-технического обеспечения и технического сервиса: курс лекций: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение АПК / Н. И. Дудко, В. Р. Петровец; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 221 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-467-321-9.

Источники финансирования личных подсобных хозяйств и малого бизнеса в сельской местности: пособие-справочник: [информация на 01.10.2011 г.] / Международный фонд развития сельских территорий; [подготовили: Малафей Ю. В., Тарасюк С. В.]. — Минск, 2011. — 38 с. — 200 экз.

Мисун, Л. В. Экологическая безопасность на объектах АПК: пособие: для студентов и слушателей / Л. В. Мисун, И. Н. Мисун, А. Н. Гурина; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра «Безопасность жизнедеятельности». — Минск: БАТУ, 2012. — 214 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-496-6.

Самоховец, М. П. Современная система кредитования сельского хозяйства Республики Беларусь / М. П. Самоховец. — Пинск: ПолесГУ, 2012. — 117 с. — Часть текста параллельно на русском, белорусском и английском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-516-173-9.

Экспериментальная деятельность сегодня и завтра: новые технологии сельхозпроизводства в личных подсобных хозяйствах / Международный фонд развития сельских территорий; [составила: Тарасюк Елена Генриховна]. — Минск, 2011. — 19 с. — 400 экз.

Сельскагаспадарчыя машыны і прылады

Дудко, Н. И. Ресурсосберегающие технологии и машины для внесения минеральных удобрений и посева зерновых культур: монография / Н. И. Дудко, В. Р. Петровец; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 293 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-467-346-2.

Клочков, А. В. Концепция зернооборочного комбайна: монография / А. В. Клочков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 120 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-358-5.

Петровец, В. Р. Подготовка пахотных агрегатов к работе: пособие: для студентов специальностей 1-74 06 01 — Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 02 01 — Агрономия, 1-74 02 02 — Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 — Защита растений и карантин, 1-74 02 04 — Плодоовощеводство, 1-74 02 05 — Агротехника и почвоведение / В. Р. Петровец, В. А. Гайдук, В. И. Ильин; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 26 с. — 100 экз.

Петровец, В. Р. Технологии и машины для предпосевной и междурядной обработки почвы, посева зерновых и посадки картофеля: пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агротехника и почвоведение / В. Р. Петровец, Н. И. Дудко,

Н. Д. Лепешкин; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 90 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-467-343-1.

Тракторы и автомобили: сборник учебных материалов для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет; [составитель В. А. Бурдейко]. — Барановичи: БарГУ, 2011. — 38 с. — 97 экз. — ISBN 978-985-498-491-9.

Сельскагаспадарчая меліярацыя

Достижения и перспективы инновационного развития мелиоративной науки Беларуси = Achievements and prospects of innovative development of reclamation science in Belarus: доклады международной научной конференции, посвященной 100-летию Института мелиорации, Минск, 14–16 декабря 2010 г. / [редколлегия: Н. К. Вахонин и др.]. — Минск: [Институт мелиорации], 2011. — 386 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 200 экз. — ISBN 978-985-6771-09-8.

Желязко, В. И. Сельскохозяйственные мелиорации: пособие для учреждений, обеспечивающих получение среднего образования по специальности 2-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. И. Желязко, Т. Д. Лагун, Н. П. Баранова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 247 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-467-342-4.

Пашкоджанні, шкоднікі, хваробы раслін

Хотько, Э. И. Вредители сельскохозяйственных культур / Э. И. Хотько; Национальная академия наук Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. — Минск: Беларуская наука, 2011. — 254 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1351-0.

Раслінаводства ў цэлым. Асобныя культуры

Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Государственное учреждение «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений»; [ответственный редактор Бейна В. А.]. — Минск, 2012. — 204 с. — 710 экз. — ISBN 978-985-7016-06-8.

Паляводства ў цэлым. Палявыя культуры і іх вытворчасць

Петрова, Н. Н. Особенности агроклиматических условий Горецкого района Могилевской области и их использование в селекции озимой пшеницы: монография / Н. Н. Петрова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 194 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-467-356-1.

Садаводства ў цэлым. Пладаводства

Интродукция кизила настоящей (Cognus mas L.) украинской селекции в условиях Беларуси / [Ж. А. Рупасова и др.]; под общей редакцией В. И. Парфенова; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. — Минск: Беларуская наука, 2012. — 162 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-08-1378-7.

Секреты богатого урожая / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2012. — 32 с. — 8100 экз. — ISBN 978-985-6980-90-2.

Агародніцтва. Дэкартыўнае садоўніцтва

Картофелеводство = Potato-growing: сборник научных трудов / РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодородию почвы». — Минск: Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодородию почвы, 1970. — ISSN 0134-9740.

Т. 19 / [главный редактор С. А. Турко]. — 2011. — 531 с. — Резюме параллельно на русском и английском языках. — 150 экз.

Степуро, М. Ф. Научные основы интенсивных технологий овощных культур / М. Ф. Степура, А. А. Аутко, Н. Ф. Рассоха. — Минск: А. Н. Вараксин, 2011. — 295 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6986-96-6 (в

Чытальная зала

Княжеское имя

В книге «**Великие князья Великого Княжества Литовского**», которая вышла в издательстве «Беларусь» (2012), автор предлагает панораму исторических сведений о Великом Княжестве Литовском и рассказывает о наиболее известных людях того времени. Точные факты, высказывания князей ВКЛ, мнение компетентных историков позволяют заглянуть в прошлое.

Процесс образования одного из крупнейших государств Восточной Европы эпохи Средневековья — Великого Княжества Литовского, Русского, Жемойтского и других земель — был сложным и длительным. Окончательно территориальные границы установились во второй половине XIV в. Территория княжества простиралась от Балтийского до Чёрного морей с севера на юг, от Брестчины до Смоленщины с запада на восток.

История помнит множество имён. Спустя столетия о них говорят с восхищением, уважением или укором. Красноречивым свидетельством жизни первых правителей ВКЛ: Миндовга, Войшелка, Шварна, Тройдена, Витеня, Гедимина стало созданные ими Великое Княжество Литовское, памятниками их деяний остались построенные замки и храмы.

И всё же много белых пятен остается в их биографиях. А значит, будут новые поиски, новые трактовки. И читатель вновь прикоснётся к страницам ожившей истории Великого Княжества Литовского.

Екатерина БЕДУЛИНА



простирались от Балтийского до Чёрного морей с севера на юг, от Брестчины до Смоленщины с запада на восток.

История помнит множество имён. Спустя столетия о них говорят с восхищением, уважением или укором. Красноречивым свидетельством жизни первых правителей ВКЛ: Миндовга, Войшелка, Шварна, Тройдена, Витеня, Гедимина стало созданные ими Великое Княжество Литовское, памятниками их деяний остались построенные замки и храмы.

И всё же много белых пятен остается в их биографиях. А значит, будут новые поиски, новые трактовки. И читатель вновь прикоснётся к страницам ожившей истории Великого Княжества Литовского.

Ермакович, Д. И. Большая кулинарная книга для всей семьи / [Ермакович Дарья Ивановна]. — Минск: Харвест, 2011. — 206 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-16-9561-0 (в пер.).

Ермакович, Д. И. 150 лучших блюд домашней кухни / [Ермакович Дарья Ивановна]. — Минск: Харвест, 2012. — 127 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-18-0122-6 (в пер.).

Нихао: блюда китайской кухни / [ответственный редактор С. Е. Першина; редактор-составитель А. В. Шляпужников; главный художник Т. В. Сырникова; фотограф К. А. Шевчик]. — Москва: Астрель; Челябинск: Аркаим, 2011. — 141 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-271-37433-3 (Астрель). — ISBN 978-5-8029-2797-7 (Аркаим). — ISBN 978-985-18-0595-8 (Харвест) (в пер.).

Рецепты блюд для худеющих / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2012. — 30 с. — 8100 экз. — ISBN 978-985-6980-91-9.

Рецепты блюд к Пасхе / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2012. — 15 с. — 5500 экз. — ISBN 978-985-7032-04-4.

Ризотто, пазлы, пловы / [главный редактор М. В. Васильева; главный художник Т. В. Сырникова; фотограф К. А. Шевчик]. — Москва: Астрель; Челябинск: Аркаим, 2011. — 56 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-271-38160-7 (Астрель). — ISBN 978-5-8029-2845-5 (Аркаим). — ISBN 978-985-18-0739-6 (Харвест).

Салаты и закуски / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2012. — 15 с. — 8100 экз. — ISBN 978-985-7032-03-7.

Салаты и закуски / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2012. — 32 с. — 8100 экз. — ISBN 978-985-6980-92-6.

Смаката ад «Народной Трыбуны» / ВУ «Рэдакцыя Брэскай абласной газеты «Народная Трыбуна». — Брест: Брэсцкая друкарня, 2011. — 222 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-524-110-3.

Шоколад / [главный редактор М. В. Васильева; главный художник Т. В. Сырникова; фотограф К. А. Шевчик]. — Москва: Астрель; Челябинск: Аркаим, 2011. — 55 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-271-37435-7 (Астрель). — ISBN 978-5-8029-2799-1 (Аркаим). — ISBN 978-985-18-0645-0 (Харвест).

Кіраванне прадпрыемствамі

Тэлекамунацыя і дыстанцыйнае кіраванне

Контакт! Могилов, 2012: телефонный справочник / [составители: Аскольченко А. и др.; фото: Карчевский Г. Н.]. — 8-е изд. — Минск: Белфакта Медиа, 2012. — 265 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-6463-90-0.

Республика Беларусь. Министерство по чрезвычайным ситуациям. Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности. Телефонный справочник / Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. — Минск, 2011. — 30 с. — 500 экз.

Паліграфічная прамысловасць

Проектирование технологических процессов полиграфического производства: сборник задач для практических занятий студентов специальности 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств» / Белорусский государственный технологический университет, Кафедра полиграфических производств; [автор-составитель Н. Э. Трусович]. — Минск: БГТУ, 2012. — 83 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-530-152-4.

Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь

Дарожны (бязрээйкавы) транспарт

Карбанович, И. И. Международные автомобильные перевозки: учебное пособие по курсу «Организация и выполнение перевозок грузов и пассажиров в международном автомобильном сообщении» / И. И. Карбанович. — Минск: Центр «БАМЭ-Экспедитор»; Артия Групп, 2012. — 399 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6813-17-0 (Центр «БАМЭ-Экспедитор»). — ISBN 978-985-6893-46-2 (Артия-Групп).

Методические рекомендации по обучению управлению водителями механических транспортных средств категорий «В» и «С» / И. В. Жук и др.; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника». — Минск: БелНИИТ «Транстехника», 2012. — 161 с. — 50 экз.

Методическое пособие по заполнению книжки МДП / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ»; [составители: Г. Б. Дашкевич и др.; под общей редакцией Н. И. Борового]. — Изд. 2-е, переработанное и дополненное. — Минск: Парадокс, 2012. — 36 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-451-256-3 (ошибоч.).

Методическое пособие по правилам безопасного размещения и крепления грузов в кузове автомобильного транспортного средства / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ»; [составители: Г. Б. Дашкевич, Н. Н. Борисенко, В. В. Шитико; под общей редакцией Н. И. Борового]. — Изд. 2-е, переработанное и дополненное. — Минск: Парадокс, 2012. — 31 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-451-249-5 (ошибоч.).

Правила дорожного движения Республики Беларусь: [утверждено Указом Президента Республики Беларусь 28 ноября 2005 г. № 551: с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 25 ноября 2010 г. № 611]. — Минск: Харвест, 2012. — 96 с. — 12000 экз. — ISBN 978-985-18-0177-6.

Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки. Аналоговые и цифровые тахографы: учебно-методическое пособие / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ»; [составитель Г. Б. Дашкевич; под общей редакцией Н. И. Борового]. — Изд. 2-е, исправленное и дополненное. — Минск: Парадокс, 2012. — 47 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-451-260-0 (ошибоч.).

Сборник программ подготовки водителей механических транспортных средств категорий «А», «В», «В» и «С» / Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника»; [составитель О. В. Гучек]. — Минск: БелНИИТ «Транстехника», 2012. — 101 с. — 50 экз.

Рэйкавы транспарт. Чыгуначны рух

Витебское отделение Белорусской железной дороги / [редколлегия: А. И. Резанович (главный редактор) и др.]. — Минск: Белстан, 2011—

Кн. 1: Этапы развития, 1866—2001: исторический очерк. — 2011. — 231 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6944-32-4 (в пер.).

Редько, Л. А. Технология перевозочного процесса: практикум для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» / Л. А. Редько, О. И. Бик-Мухаметова; Министерство обра-

зования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Управление эксплуатационной работой». — Гомель: БГУТ, 2012. — 81 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-468-967-8.

Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік

Михалкевич, Л. К. Ведение учета индивидуальных предпринимателями: пособие: [для студентов экономических специальностей] / Л. К. Михалкевич; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2012. — 46 с. — 215 экз. — ISBN 978-985-6971-50-4.

Статкевич, Д. А. Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Д. А. Статкевич. — Минск: РИВШ, 2012. — 95 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-500-518-7.

Типовой план счетов бухгалтерского учета. Инструкцию по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета: нормативный документ. — Минск: Информпресс, 2012. — 153 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-510-167-4.

Учет, анализ и управление коммерческой деятельностью на транспорте: сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию автотранспортного факультета (Минск, 25–26 октября 2011 г.) / [под редакцией Л. Ф. Догля, В. Г. Герасимчука, Ф. Е. Удалова]. — Минск: БНТУ, 2011. — 140 с. — 110 экз.

Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў

Бабенко, М. А. Организация производства и управление предприятием: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-36 07 01, 1-48 01 03: в 2 ч. / М. А. Бабенко, С. П. Мигаль; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2008—2011. — ISBN 978-985-418-696-2.

Ч. 2. — 2011. — 299 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-531-272-8.

Витун, С. Е. Финансы предприятий: пособие по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-25 01 04 — Финансы и кредит: в 4 ч. / С. Е. Витун, А. И. Чигрина; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2012. — 80 экз. — ISBN 978-985-515-503-5.

Ч. 1. — 47 с. — ISBN 978-985-515-504-2.

Ч. 2. — 43 с. — ISBN 978-985-515-505-9.

Ч. 3. — 47 с. — ISBN 978-985-515-507-3.

Ч. 4. — 47 с. — ISBN 978-985-515-509-7.

Витун, С. Е. Финансы предприятий: практикум по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-25 01 04 — Финансы и кредит: в 3 ч. / С. Е. Витун, А. И. Чигрина; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2012—

ISBN 978-985-515-500-4.

Ч. 1. — 2012. — 62 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-515-501-1.

Иванов, В. П. Подготовка ремонтного производства / В. П. Иванов, А. П. Кастрюк. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 271 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-418-725-9.

Семенов, Б. Д. Организационно-экономический механизм управления хозяйственным риском на предприятии / Б. Д. Семенов, О. В. Володько. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — 147 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-516-172-2.

Стражев, В. И. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. И. Стражев. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 144 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-06-2021-7.

Экономика организации (предприятия): учебно-методический комплекс для студентов экономических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный уни-

верситет; составление и общая редакция Л. Н. Галушковой. — 2-е изд., с изменениями и дополнениями. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 199 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-531-280-3.

Рэклама. Інфармацыйная работа. Сувязі з грамадскасцю

Краткий курс лекций по дисциплине «Паблік рилейшнз» для студентов экономических специальностей дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный технический университет, Кафедра менеджмента; [составители: А. П. Радчук и др.]. — Брест: БрГТУ, 2012. — 54 с. — 100 экз.

Справочно-аналитическая информация о деятельности отрасли СММ и печати в 2011 году: подготовлена к заседанию коллегии Министерства информации Республики Беларусь по итогам работы в 2011 г. / Министерство информации Республики Беларусь. — Минск: Кавалер, 2012. — 145 с. — 302 экз.

Хімічная тэхналогія. Хімічная прамысловасць. Металургія. Роднасныя галіны

Харчовая прамысловасць

Деликатная, И. О. Безопасность товаров (продовольственных): учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Товароведение и экспертиза товаров» / И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 251 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-06-1929-7.

Прамыволовая мікрабіялогія і мікалогія. Тэхналогія брадзільнай вытворчасці

Виски: более 150 лучших марок, сортов и купажей от пряных сладких до крепких выдержанных / [перевод с английского Н. М. Гончаровой]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 238 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-063351-7 (АСТ). — ISBN 978-5-271-27162-5 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9199-5 (Харвест) (в пер.).

Лисовская, Д. П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Коммерческая деятельность», «Товароведение и экспертиза товаров» / Д. П. Лисовская, Е. В. Рошина, Е. Б. Суконкина; под общей редакцией Д. П. Лисовской. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 351 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-06-1985-3 (в пер.).

Харчовая прамысловасць у цэлым. Вытворчасць і кансерванне харчовых прадуктаў

Жолик, Г. А. Технология переработки продукции растениеводства: лабораторный практикум: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по агрономическим специальностям / Г. А. Жолик, М. М. Волков, Н. В. Винникова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Гомель: БГСХА, 2011. — 136 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-467-340-0.

Маслы. Тлушчы. Воскі. Клеячы рэчывы. Смолы. Камедзі

Агабеков, В. Е. Нефть и газ: технологии и продукты переработки / В. Е. Агабеков, В. К. Косьяков; Национальная академия наук Беларуси, Институт химии новых материалов. — Минск: Беларуская навука, 2011. — 458 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-08-1349-7 (в пер.). — ISBN 978-985-08-1359-6 (ошибоч.).

Покровская, С. В. Технология переработки нефти и газа: процессы производства смазочных материалов: справочное пособие для управляемой самостоятельной работы студентов специальности 1-48 01 03 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» / С. В. Покровская, Ю. А. Булавка; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 115 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-531-258-2.

Розныя галіны прамысловасці і рамесныя. Дакладная механіка

Прамыволовасць высокамалекулярных рэчываў

Модификация свойств эластомерных композиций / [Н. Р. Прокопчук и др.]; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2012. — 217 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-530-120-3. — ISBN 978-985-330-120-3 (ошибоч.).

Аўтаматыка. Сістэмы аўтаматычнага кіравання і рэгулявання. Інтэлектуальная тэхніка

Сидоренко, Ю. А. Теория автоматического управления: практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство) / Ю. А. Сидоренко, Е. Е. Мякинчик; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра автоматизированных систем управления

КУПОН

Для бесплатного частного объявления

Информация не для печати:

Ф.И.О. заказчика _____

Адрес: _____ Тел.: _____

Разборчиво заполните, вырежьте и отправьте на адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.

Телефоны для справок: 284 66 71, 284 66 73

производством. — Минск: БГАТУ, 2012. — 130 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-491-1.

Теория автоматического управления: лабораторный практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство) / Министрство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет; [составители: Ю. А. Сидоренко, Е. Е. Мякинник]. — Минск: БГАТУ, 2012. — 103 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-489-8.

Швейная прамысловасць. Вытворчасць адзення. Індустрыя прыгажосці

Прохорова, Н. Я. Оборудование швейного производства : лабораторную практикум: пособие для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования по специальности «Технология производства швейных изделий» / Н. Я. Прохорова, Н. Г. Мельникова. — Минск: Беларуская Энциклапедыя, 2012. — 99 с. — 550 экз. — ISBN 978-985-11-0601-7.

Аматарскія рамёствы. Тэхнічныя хобі

Драко, М. Веселые игрушки из шариков для моделирования / Михаил Драко. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 63 с. — 15000 экз. — ISBN 978-985-15-1542-0.

Драко, М. Прикольные фигурки из шариков для моделирования / Михаил Драко. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 62 с. — 15000 экз. — ISBN 978-985-15-1543-7.

Будаўніцтва

Альбом паспортов проектов для повторного применения в строительстве: дополнение к вып. 7 «Жилые здания. Общие сведения. Сельскохозяйственные производственные комплексы, здания и сооружения» / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, РУП «Минсктиппроект»; [составители: Л. М. Стаховская, О. Н. Барнева]. — Минск: Минсктиппроект, 2012. — IV, 70 с. — 70 экз.

Альбом паспортов типовых проектов и типовых проектных решений для строительства объектов различного назначения в Республике Беларусь. Типовые проекты предприятий, зданий и сооружений / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, РУП «Минсктиппроект»; [составитель: Л. М. Стаховская]. — Минск: Минсктиппроект, 2012. — IX, 377 с. — 70 экз.

Перечень типовых проектов и типовых проектных решений для строительства объектов различного назначения в Республике Беларусь. Типовые проекты предприятий, зданий и сооружений : (по состоянию на 1 января 2012 г.) / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Минсктиппроект»; [составитель: Л. М. Стаховская]. — Минск: Минсктиппроект, 2012. — IV, 37 с. — 70 экз.

Сборник индексов изменения стоимости ремонтно-строительных работ и информации об отпускных ценах на материалы и изделия / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Минск: РНТЦ, 2012. — Вып. 2: Февраль. — 2012. — 197 с. — 1016 экз.

Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Минск: РНТЦ, 2012. — Вып. 2: Февраль, кн. 1. — 2012. — 420 с. — 1661 экз.

Будаўніцтва. Агульныя пытанні

Благоустройство территории: сборник технических требований к качеству работ / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, ОАО «Стройкомплекс», Управление инженерных работ. — Минск, 2005. — Вып. 1. — 2005. — 35 с. — 1000 экз.

Мехотраслевые правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений: [утверждено Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 29.12.11]. — Минск: Энергопресс, 2012. — 21 с. — 1000 экз. (1-й 3-д 300). — ISBN 978-985-6861-39-3.

Ацяпляenne, вентыляцыя і кандыцыянараванне паветра ў будынках

Отраслевые нормы времени на техническое обслуживание систем вентилляции, дымоходов и дымогазоудаления: [утверждено Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 10.08.11]. — Минск: Институт «Белжилпроект», 2012. — 64 с. — 90 экз.

МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ

Агульныя пытанні мастацтва

Важные правила сочетания цветов / [составитель Светлана Бояринова]. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 160 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-067410-7 (ACT). — ISBN 978-5-271-28104-4 (Астрель). — ISBN 978-985-16-8643-4 (Харвест) (в пер.).

Планіроўка. Планіроўка ў маштабе краіны

Нормативная документация в ландшафтном строительстве: тексты лекций для студентов специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство» / Белорусский государственный технологический университет, Кафедра ландшафтного проектирования и садово-паркового строительства; [составители: О. М. Березко, А. Д. Телеш]. — Минск: БГТУ, 2012. — 58 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-530-155-5.

Архітэктурa

Республиканский перечень проектов для повторного применения в строительстве: дополнение к вып. 7 «Жилые здания. Общие сведения. Сельскохозяйственные производственные комплексы, здания и сооружения» / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, РУП «Минсктиппроект»; [составители: Л. М. Стаховская, О. Н. Барнева]. — Минск: Минсктиппроект, 2012. — IV, 10 с. — 35 экз.

Вяўаенчае мастацтва.

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва

Рисунг животных: акварель, гуашь, масляные краски, акрил, пастель, графитные карандаши и многое другое: [перевод с английского]. — Москва: Астрель, 2011. — 32 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-38-232-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0895-9 (Харвест).

Рисунг натюрморт: акварель, гуашь, масляные краски, акрил, пастель, графитные карандаши и многое другое: [перевод с английского]. — Москва: Астрель, 2011. — 31 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39-246-7 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0894-2 (Харвест).

Рисунг пейзаж: акварель, гуашь, масляные краски, акрил, пастель, графитные карандаши и многое другое: [перевод с английского]. — Москва: Астрель, 2011. — 31 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39-247-4 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0892-8 (Харвест).

Рисунг собак и кошек: акварель, гуашь, масляные краски, акрил, пастель, графитные карандаши и многое другое: [перевод с английского]. — Москва: Астрель, 2011. — 31 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39-247-4 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0892-8 (Харвест).

Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: 3-й класс: рабочая тетрадь: к учебнику Н. М. Сокольниковой «Изобразительное искусство» / Н. М. Сокольникова; [под общей редакцией И. А. Петровой]. — Москва: АСТ: Астрель, 2012. — 47 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 20000 экз. — ISBN 978-5-17-071067-6 (ACT). — ISBN 978-5-271-32095-8 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0926-0 (Харвест).

Шкуратова, М. А. Изобразительное искусство: 3-й класс: тетрадь самоинтерактивного пособия для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / М. А. Шкуратова; [художник А. М. Новиков]. — Минск: Зорны верасок, 2012. — 36 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6957-62-1.

Пластычная мастацтва

Артимович, И. А. Белорусская школа скульптуры = Belarussian school of sculpture / И. А. Артимович; [научный редактор — М. Г. Борозна; перевод на английский язык — К. А. Стародубец; фотографии: А. Кострюков и др.]; Белорусская государственная академия искусств. — Минск: БГАИ, 2011. — 238 с. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 250 экз. — ISBN 978-985-6708-35-3 (в пер.).

Маляванне і чарчэнне

Ботвинников, А. Д. Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский. — 4-е изд., доработанное. — Москва: АСТ: Астрель, 2012. — 223 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 30000 экз. — ISBN 978-5-17-045068-8 (ACT). — ISBN 978-5-271-17332-5 (Астрель). — ISBN 978-985-16-1748-3 (Харвест) (в пер.).

Погейни, У. Искусство рисования / Уилли Погейни; [перевела с английского Е. Л. Орлова]. — 7-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 126 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1461-4.

Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: 1-й класс: рабочая тетрадь: к учебнику Н. М. Сокольниковой «Изобразительное искусство» / Н. М. Сокольникова; [под общей редакцией И. А. Петровой].

— Москва: АСТ: Астрель, 2012. — 47 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 25000 экз. — ISBN 978-5-17-058854-1 (ACT). — ISBN 978-5-271-23543-6 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9955-7 (Харвест).

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Мастацкія промыслы

Бойко, Е. А. Декупаж. 100 лучших идей / Е. А. Бойко. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 126 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-070284-8 (ACT). — ISBN 978-5-271-31033-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0741-9 (Харвест) (в пер.).

Вышивка лентами: инструменты и материалы, пошаговые уроки, цветовая гармония вышивки, вышивка на изделиях, схемы вышивок. — Минск: Харвест, 2012. — 31 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-7577-3.

Кириченко, Г. В. Оригами. Лучшие модели / Г. В. Кириченко. — Санкт-Петербург: Полигон; Москва: Астрель, 2012. — 255 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-89173-488-3 (Полигон). — ISBN 978-5-271-36700-7 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0663-4 (Харвест) (в пер.).

Красичкова, А. Г. Бисер. Новые идеи / Красичкова Анастасия Геннадьевна. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 110 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-075999-6 (ACT). — ISBN 978-5-271-37328-2 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0750-1 (Харвест) (в пер.).

Ликсо, Н. Л. Бисер / Н. Л. Ликсо. — Минск: Харвест, 2011. — 255 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-7305-2 (Харвест) (в пер.).

Нагибина, М. И. Фигурки и игрушки из бумаги и картона / М. И. Нагибина; [художник М. В. Душин]. — Ярославль: Академия развития, 2011. — 127 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5-7797-1689-5 (Академия развития). — ISBN 978-985-18-0632-0 (Харвест).

Нестерова, Д. В. Бисер: украшения и аксессуары, цветочные фантазии / Д. В. Нестерова. — Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 157 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5-7797-1689-5 (Академия развития). — ISBN 978-985-18-0647-4 (Харвест) (в пер.).

Татьянина, Т. И. Бисер. Забавные зверушки / Т. И. Татьянанина. — Санкт-Петербург: Полигон; Москва: Астрель, 2011. — 255 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-5-89173-484-5 (Полигон). — ISBN 978-5-271-36699-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0671-9 (Харвест) (в пер.).

Татьянина, Т. И. Бисер. Забавные игрушки / Т. И. Татьянанина. — Санкт-Петербург: Полигон; Москва: Астрель, 2011. — 255 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-5-89173-485-2 (Полигон). — ISBN 978-5-271-36699-4 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0673-3 (Харвест) (в пер.).

Татьянина, Т. И. Бисер. Забавные игрушки / Т. И. Татьянанина. — Санкт-Петербург: Полигон; Москва: Астрель, 2011. — 255 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-36702-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0666-5 (Харвест) (в пер.).

Татьянина, Т. И. Бисер. Миниатюрные подделки и сувениры / Т. И. Татьянанина. — Санкт-Петербург: Полигон; Москва: Астрель, 2011. — 255 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-5-89173-505-7 (Полигон). — ISBN 978-5-271-37232-2 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0674-0 (Харвест) (в пер.).

Татьянина, Т. И. Бисер. Модные штучки / Т. И. Татьянанина. — Санкт-Петербург: Полигон; Москва: Астрель, 2011. — 255 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-37223-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0722-8 (Харвест) (в пер.).

1000 лучших образцов для вязания и лоскутного шитья. — Минск: Харвест, 2012. — 480 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-18-03-57-2 (в пер.).

Жывапіс. Графіка

Валентин Губарев. Важно все: дневник, стихи, эссе / [автор концепции и составитель Валентин Губарев; художники: С. В. Нечунаева, К. В. Хотяновский; фотографии А. Спринчана и др.]. — Минск: Мастацкая літаратура, 2011. — 287 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1000 экз. — ISBN 978-985-02-1317-4 (в пер.).

Музыка

Жыццё і лёс Адама Чопчыца: (да 90-годдзя 3 дня нараджэння): славуцаму дзеячы культуры Беларусі Адаму Сідаравічу Чопчыцу прысвячаецца / [аўтар ідэі і ўкладальнік М. А. Козенка]. — Минск: Четыре четверти, 2012. — 197 с. — Часть текста на русской мове. — 50 экз. — ISBN 978-985-7026-22-7.

Сасноўскі, З. А. Гісторыя беларускай музыкальнай культуры XIX–XX стст. / Зм. Сасноўскі. — Минск: Харвест, 2012. — 335 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-18-0772-3 (в пер.).

Скородохов, В. П. Мастерство кларнета : советы учителя / В. П. Скородохов; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусская государственная академия музыки. — Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2012. — Кн. 1. — 2012. — 247 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6837-84-8.

Тэатр. Сцэнічнае мастацтва

Мурашкене, В. Я. не могу не любить тебя...! [о жизни и творчестве заслуженном деятеле искусств Литвы Леониде Мурашко: воспоминания] / Виктория Мурашкене. — Минск: Беларуская Энциклапедыя, 2012. — 140 с. — Часть текста на белорусском и литовском языках. — 1000 экз. — ISBN 978-985-11-0604-8 (в пер.).

Тэатр-студыя кіноактэра. 30 лет – без антракта: [юбилейное издание] / Министерство культуры Республики Беларусь, Национальная киностудия «Беларусьфильм»; [руководитель проекта Александр Ефремов; авторы текстов и составители: Юлия Лешко, Людмила Перегудова; фото: В. Богущ, С. Денисенко]. — Минск: Белорусский Дом печати, 2011. — 83 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6995-06-7.

Спорт. Гульні. Фізічная культура. Спартыўныя гульні

Агафонова, М. Е. Методическое сопровождение тренировочного процесса в конном спорте: методическое пособие: [для студентов и слушателей факультета переподготовки] / М. Е. Агафонова; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. — Минск: БГУФК, 2012. — 102 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-7023-22-6.

Барташ, В. А. Развитие двигательных способностей в процессе становления спортивного мастерства в рукопашном бое: учебно-методическое пособие: [для студентов] / В. А. Барташ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск: БГУФК, 2012. — 439 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-7023-17-2.

Иванченко, Е. И. Контроль и учет в спортивной подготовке: пособие: [для студентов] / Е. И. Иванченко; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: БГУФК, 2012. — 60 с. — 130 экз. — ISBN 978-985-7023-10-3.

Иванченко, Е. И. Основы планирования спортивной подготовки: пособие: [для студентов] / Е. И. Иванченко; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: БГУФК, 2012. — 59 с. — 130 экз. — ISBN 978-985-7023-09-7.

Надаль, Р. Рафа. Моя история / Рафаэль Надаль, Джон Карлин; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — Минск: Попурри, 2012. — 270 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1560-4.

Садовникова, В. В. Особенности выполнения упражнений аквааэробики на глубокой воде: методические рекомендации / В. В. Садовникова; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. — Минск: БГУФК, 2012. — 20 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7023-12-7.

Яременко, Н. Н. Все о самом грозном чемпионате Европы по футболу 2012: [слухи, мифы и правда о команде России и ее соперниках] / Николай Яременко. — Москва: Астрель, 2012. — 317 с. — Издано при участии ООО Харвест (Минск). — 6000 экз. — ISBN 978-5-271-41948-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0918-5 (Харвест) (в пер.).

Яременко, Н. Н. Вся подноготная футбола. Антиэнциклопедия народной игры / Николай Яременко. — Москва: Астрель, 2011. — 510 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-40035-3 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0959-8 (Харвест) (в пер.).

МОВА. МОВАЗНАЎСТАВА. ЛІНГВІСТЫКА. ЛІТАРАТУРА

Філалогія. Мовазнаўства

Имя и слово: сборник научных и учебно-методических трудов / Uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach, Instytut neofilologii, Katedra filologii rosyjskiej, Brestский государственный университет им. А. С. Пушкина, Кафедра русского и белорусского языков с методикой преподавания; [под общей редакцией В. И. Сенкевича]. — Брест, 2003. — Вып. 2. — Академия, 2006. — 331 с. — Часть текста на белорусском и польском языках. — 86 экз.

Агульныя пытанні лінгвістыкі, літаратуры і філалогіі

Молодежь. Творчество. Интеллект: материалы международной студенческой научно-практической конференции (Брест, 12 мая 2011 г.) / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [редколлегия: Н. А. Тарасевич и др.]. — Брест: Альтернатива, 2011. — 79 с. — 36 экз. — ISBN 978-985-521-277-6.

Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка

Лингвистические аспекты гуманитарного образования: материалы республиканской научно-теоретической

конференции (Брест, 17 марта 2011 г.) / [редколлегия: Н. А. Тарасевич и др.]. — Брест: Альтернатива, 2011. — 99 с. — Часть текста на белорусском языке. — 41 экз. — ISBN 978-985-521-278-3.

Психология речи: учебно-методическая разработка: [для студентов / Частное учреждение образования «Минский институт управления»; автор-составитель: Н. С. Пащук]. — 2-е изд. — Минск: МИУ, 2012. — 101 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-791-8.

Чарота, І. А. Тэорыя і практыка мастацкага перакладу: дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта, якія навуваюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па накірунках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 06 01 «Сучасныя замежныя мовы (па накірунках)» / І. А. Чарота. — Минск: БДУ, 2011. — 122 с. — Часть текста на русской, сербской и украинской мовах. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-512-4.

Мовы

Актуальные проблемы романской филологии: роль языка в формировании многомерного социокультурного пространства: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет; [редколлегия: Ф. Т. Михасенко (ответственный редактор), Е. А. Булат, Н. М. Щенникова]. — Минск: МПЛУ, 2012. — 182 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-460-465-7.

Английский язык = English: словарь-минимум для студентов ФКП, ФТК, ФРЭ, ВФ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра иностранных языков № 1 / [составители: Т. Г. Шелягова и др.]. — Минск: БГУИР, 2012. — 96 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-488-676-3.


Английский язык. Аудиопрактикум: для школьников и абитуриентов / [И. И. Панова и др.]. — 2-е изд., исправленное. — Минск: Высшая школа, 2012. — 223 с. + 1 электронно-оптический диск (CD-ROM). — 1500 экз. — ISBN 978-985-06-2066-8. — ISBN 978-985-06-2064-4 (отд. кн.). — ISBN 978-985-06-2065-1 (CD-ROM).

Английский язык. Введение в специальность: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра иностранных языков № 1; [составитель: Н. В. Демьянкова]. — Минск: БГАТУ, 2012. — 67 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-519-492-8.

Английский язык для студентов-географов = English for geography students : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)» / [составители: И. Г. Шалимов, Т. В. Елисеева, И. Л. Шарейко; под общей редакцией И. Г. Шалимова]. — 2-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: БГУ, 2011. — 276 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-518-509-4.

Английский язык для экологов = English for ecologists: [учебно-методическое пособие: для студентов / Е. А. Малащенко и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Кафедра иностранных языков. — Минск: МГЭУ, 2012. — 114 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-551-028-5.

Баршчэўскі, Л. П. Кароткая граматыка нямецкай мовы / Л. П. Баршчэўскі, Я. А. Бяласін; [фотаздымкі Аляксандра Бярэзняка і Уладзіміра Сіучыкава]. — Минск: Радзiе́ла-плюс: Сiучыкаў У. М., 2012. — 115 с. — 1000 экз. (1-шы 3-д



Кнігарня “Акадэмнага”, г. Мінск

Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Александр Алексеев, Олег Лукашевич. Наследие Беларуси. Альбом. — Минск: Минская фабрика цветной печати, 2010.

2. Александр Локотко [и др.]. Туристическая мозаика Беларуси. — Минск: Беларуская навука, 2011.

3. Алесь Краўцэвіч. Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі (1316 — 1341). — Мінск: С. Ю. Тарнікава, 2012.

4. Пушкин О. А. (Ждан). Песочное время. — Минск: Литература и Искусство, 2012.

5. Алена Браво. Имя тени — Свет. — Минск: Литература и Искусство, 2012.

6. Уладзіслаў Сыракомля. Выбраныя творы. — Мінск: Беларуская навука, 2011.

7. Маргарита и Ольга Бесчасновы. Tramontana, или Как я сходилa замуж за иностранца. — Минск: Северный ветер, 2011.

8. Александр Роголев. Скрытый смысл географических названий, легенд и преданий (на материале Беларуси). — Гомель: Барк, 2012.

Автор книги профессор А. Роголев, много лет изучающий топонимику Беларуси, считает, что в названиях тех или иных мест и связанных с ними легендах и преданиях может содержаться скрытая (эзотерическая) информация, которую невозможно понять в полной мере, применяя только традиционные методы исследования.

9. А. А. Каваленя [і інш.]. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII — пачатку XXI ст. У 2-х кн. Кн. 1. — Мінск: Беларуская навука, 2011.

10. І. Я. Лепшаў. Плуначальны слоўнік прыказак. — Гродна: ГрДУ, 2011.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

1. Габриэль Гарсиа Маркес. Любовь во время чумы. — Москва: АСТ, 2012.

2. Сюзен Коллинз. Голодные игры. — Москва: АСТ, 2012.

3. Пауло Коэльо. Алхимик. — Москва: АСТ, 2011.

4. Джером Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. — Москва: Эксмо, 2012.

5. Эрих Мария Ремарк. Три товарища. — Москва: АСТ, 2012.

6. Анатолий Брускикин. Беллона. — Москва: Астрель, 2012.

7. Михаил Веллер. Всё о жизни. — Москва: АСТ, 2012.

8. Елена Михалкова. Алмазный эндшпиль. Иллюзия игры. — Москва: Астрель, 2012.

9. Фёдор Достоевский. Идиот. — Москва: АСТ, 2012.

10. Екатерина Вильмонт. Девочка с перчиками. — Москва: АСТ, 2012.

/ И. Л. Гринько, Т. В. Кожар; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2012. — 47 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6971-51-1.

Гришанкова, Н. А. Немецкий язык: учебно-методическое пособие по выполнению контрольного задания № 3 для студентов 2-го курса ФБО специальности «Промышленное и гражданское строительство» / Н. А. Гришанкова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель: БГУТ, 2012. — 30 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-929-6. — ISBN 978-975-468-929-6 (ошибоч.).

Деловой французский язык: пособие для студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков; [авторы-составители: А. Г. Кравченко, Т. В. Ларченко]. — Гомель: БТЭУПК, 2012. — 91 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-461-950-7.

Дроздова, М. И. Испанский в текстах и заданиях: учебно-методическое пособие по развитию навыков учебно-профессионального, социально-бытового, социокультурного и производственного общения / М. И. Дроздова; под редакцией Н. А. Гришанковой; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель: БГУТ, 2012. — 57 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-735-3.

Зарембо, О. С. Латинский язык: учебно-методическое пособие для иностранных студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-21 05 02 «Русская филология» / О. С. Зарембо, О. Г. Прокопчук; под редакцией Г. И. Шевченко; [редактор аудиореvisions Тананушко Кир Алексеевич]. — Минск: БГУ, 2011. — 170 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-518-481-3. — ISBN 978-985-518-479-0 (отд. кн.). — ISBN 978-985-518-480-6 (CD-R).

Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес = Alice in Wonderland: [повесть]: уровень 1: 750 слов с переводом / Льюис Кэрролл; переклад: Бани Рой Чаудхари; [перевод списка слов: Т. О. Сухорукова]. — Москва: Астрель, 2011. — 62 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39297-9 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0774-7 (Харвест).

Липская, М. Н. Немецкий язык: учебно-методическое пособие по выполнению контрольного задания № 3 для студентов 2-го курса ФБО специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и организация производства» / М. Н. Липская; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель: БГУТ, 2012. — 47 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-933-3.

Малинина, А. А. Английский язык: учимся правильно читать: для младших школьников / А. А. Малинина. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 111 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-533-187-3.

Митрошкина, Т. В. Неличные формы английского глагола: инфинитив, причастие, герундий: справочник / Т. В. Митрошкина. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 96 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-284-6.

Немецкий язык: учебно-методический комплекс для студентов неязыковых специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет; составление и общая редакция Л. В. Плиговка, Т. И. Нафанович. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 279 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-531-278-0.

Острикова, М. А. Social studies: the Republic of Belarus, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America: сборник текстов: [для студентов] / М. А. Острикова; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2011. — 62 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6971-42-9.

Попова, Т. В. Лексико-грамматический практикум: 10–11-е классы: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Т. В. Попова; Национальный институт образования. — Минск: Жаскон, 2012. — 156 с. — 108 экз. — ISBN 978-985-6923-75-6.

Селезнева, Т. А. Английский партнер = The english partner = Englischer Partner: сборник методических материалов: [для студентов] / в 3 ч. / Т. А. Селезнева; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2011. — ISBN 978-985-498-494-0.

Ч. 1. — 2011. — 120 с. + 1 электронно-оптический диск (CD-R). — Часть текста параллельно на английском и немецком языках. — 110 экз. — ISBN 978-985-498-495-7.

Слепович, В. С. Устный экзамен по английскому языку: пособие: [для учащихся] / В. С. Слепович. — 2-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 251 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-298-3.

Стивенсон, Р. Л. Остров сокровищ = Treasure island: [роман]: уровень 3: 1900 слов с переводом / Роберт Луис Стивенсон; переклад: Бани Рой Чаудхари; [перевод списка слов: Т. О. Сухорукова]. — Москва: Астрель, 2011. — 94 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39331-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0775-4 (Харвест).

Сушкевич, А. С. Английский язык: уроки чтения: 1–4-е классы: правила, упражнения, скороговорки, сказки / А. С. Сушкевич, М. А. Маглыш. — 12-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 110 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-533-189-7.

Твен, М. Том Соуер = Tom Sawyer: [повесть]: уровень 3: 1900 слов с переводом / Марк Твен; переклад: Бани Рой Чаудхари; [перевод списка слов: Т. О. Сухорукова]. — Москва: Астрель, 2011. — 95 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-38598-8 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0773-0 (Харвест).

Тиунова, Ю. И. Свободно говорим испански = Español con soltura: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Ю. И. Тиунова, М. Н. Аксенчик, Е. С. Краус; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Минск: МГЛУ, 2012. — 195 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-460-468-8.

Третьяк, З. И. Практическая грамматика английского языка: учебно-методический комплекс для студентов 1-го курса специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология»: в 2 ч. / З. И. Третьяк; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — ISBN 978-985-531-245-2.

Ч. 1. — 2011. — 174 с. — 36 экз. — ISBN 978-985-531-246-9.

Цыхун, Г. А. Выбранные працы: беларусістыка, славістыка, арэальная лінгвістыка / Генадзь Цыхун; [рэдкалегія: М. П. Антропаў і інш.]; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. — Мінск: ПІВШ, 2012. — 370 с. — Частка тэксту на англійскай, балгарскай, польскай і рускай мовах. — 99 экз. — ISBN 978-985-500-521-7.

Чепик, И. В. Культура речевого общения: 7–8-е классы: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / И. В. Чепик; Национальный институт образования. — Минск: Жаскон, 2012. — 147 с. — 508 экз. — ISBN 978-985-6923-71-8.

Чепик, И. В. Практикум по чтению: 5–6-е классы: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / И. В. Чепик; Национальный институт образования. — Минск: Жаскон, 2012. — 92 с. — 508 экз. — ISBN 978-985-6923-67-1.

Чернявская, Л. Г. Латинский язык: учебно-методическое пособие по латинскому языку для студентов ФПИГ (специальность «Фармация») / Л. Г. Чернявская; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск: ВГМУ, 2011. — 238 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-466-502-3.

Эберхардт, Ю. Письменный перевод научно-технических текстов = Wir übersetzen Texte aus Wissenschaft und Technik: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Ю. Эберхардт; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Минск: МГЛУ, 2012. — 107 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-460-435-0.

Ярмолович, Т. Л. Испанский язык: учебно-методическое пособие по развитию профессионально ориентированной устной речи для студентов 5-го курса очного обучения / Т. Л. Ярмолович; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет экологической медицины, Кафедра иностранных языков. — Минск: МГЭУ, 2012. — 69 с. — 63 экз. — ISBN 978-985-551-024-7.

Русская мова

Авдонина, Т. В. Плагол и глагольные формы. Наречие. Сложные слова. Служебные части речи: сборник упражнений по русскому языку для слушателей факультета довузовской подготовки и обучения иностранных студентов, подготовительных курсов, абитуриентов / Т. В. Авдонина, Е. А. Королева; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2012. — 47 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-608-8.

Боженко, Л. Н. Орфографические принципы в современном русском и белорусском языках: монография / Л. Н. Боженко; Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Мозырь: МзГПУ, 2012. — 157 с. — 22 экз. — ISBN 978-985-477-300-1.

Верникова, А. В. Русский язык: учебник для 3-го класса учреждений общего среднего образования с белорусским языком обучения: в 2 ч. / А. В. Верникова, Е. С. Грабчицкая, Н. П. Демина. — 2-е изд., пересмотренное и дополненное. — Минск: Народная асвета, 2012. — ISBN 978-985-03-1714-8 (в пер.).

Ч. 1. — 2012. — 92 с. — 21009 экз. — ISBN 978-985-03-1715-5.

Верникова, А. В. Русский язык: учебник для 3-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения: в 2 ч. / А. В. Верникова, Е. С. Грабчицкая, Н. П. Демина. — 2-е изд., пересмотренное и дополненное. — Минск: Народная асвета, 2012. — ISBN 978-985-03-1741-4 (в пер.).

Ч. 1. — 2012. — 135 с. — 108650 экз. — ISBN 978-985-03-1724-7.

Горбацевич, О. Е. Русский язык: пособие для подготовки к обязательному централизованному тестированию / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько, Т. П. Бондаренко. — 10-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 442 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0039-4.

Горбацевич, О. Е. Русский язык: тематический тренажер: орфография, культура речи: для подготовки к централизованному тестированию / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько. — 8-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 144 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-533-188-0.

Грамматика русского языка в упражнениях: пособие: [для иностранных студентов-медиков / Флоряну Иван Алексеевич и др.; под редакцией И. А. Флоряну]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Кафедра русского языка факультета подготовки иностранных граждан. — Витебск: ВГМУ, 2012. — 219 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-466-334-0 (ошибоч.).

Долбик, Е. Е. Современный русский язык: тематический контроль: синтаксис словосочетания и простого предложения: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21 05 06 «Романо-германская филология», 1-21 05 07 «Восточная филология» / Е. Е. Долбик, В. Л. Леоневич, О. А. Обломова. — Минск: БГУ, 2011. — 126 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-518-502-5.

Дополнительный материал по русскому языку: 4-й класс: практикум для учащихся общеобразовательных учреждений / [составитель А. А. Самонова]. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 50 с. — 5013 экз. — ISBN 978-985-538-676-7.

Зеленко, С. В. Русский язык: занимательные задания для младших школьников /

С. В. Зеленко. — 2-е изд. — Минск: Пачатковая школа, 2012. — 46 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6988-28-1.

Клышка, А. К. Письмо: [учебное пособие для 1-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения] / Анаоль Клышка. — 14-е изд., стереотипное. — Минск: Народная асвета, 2012. — 48 с. — 6942 экз. — ISBN 978-985-03-1719-3.

Клышка, А. К. Пропись, 2: [учебное пособие для 1-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения] / Анаоль Клышка. — 14-е изд., стереотипное. — Минск: Народная асвета, 2012. — 48 с. — 6942 экз. — ISBN 978-985-03-1718-6.

Культура речи: практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям профиля А-Педагогика / [И. П. Кудравых и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — 3-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: БГПУ, 2012. — 231 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-988-7.

Левкина, Л. Ф. Русский язык: подсказки на каждый день: правила, понятия, примеры / Л. Ф. Левкина. — Минск: Аверсэв, 2012. — 94 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-533-186-6.

Орфографический тренажер по русскому языку: 2-й класс: практикум для учащихся учреждений общего среднего образования / [составители: Н. Р. Мавлютова, Т. В. Мавлютова]. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 1-е полугодие. — 2012. — 61 с. — 5013 экз. — ISBN 978-985-538-656-9.

Работа над ошибками по русскому языку: орфография: справочник для учащихся / [составитель Я. И. Петрушко]. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 50 с. — 5013 экз. — ISBN 978-985-538-648-4.

Русский язык: система и функциональное развитие: (к 90-летию БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы): сборник материалов V Международной научной конференции, 11–12 октября 2011 г., Минск / [редколлегия: И. С. Ровдо (отв. редактор) и др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 387 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-476-975-2.

Самый наглядный и удобный русско-итальянский разговорник: [в картинках и комиксах / иллюстрации: Эль Гард]. — Москва: Астрель, 2011. — 158 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-5-271-39587-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0912-3 (Харвест) (в пер.).

Сторожева, Н. А. Пропись, 1: [учебное пособие для 1-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения] / Н. А. Сторожева. — 5-е изд. — Минск: Национальный институт образования, 2012. — 32 с. — 78500 экз. — ISBN 978-985-465-987-9.

Сторожева, Н. А. Пропись, 2: [учебное пособие для 1-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения] / Н. А. Сторожева. — 5-е изд. — Минск: Национальный институт образования, 2012. — 47 с. — 78500 экз. — ISBN 978-985-559-011-9.

Централизованное тестирование. Русский язык: сборник тестов / Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» Министерства образования Республики Беларусь. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 45 с. — 7100 экз. — ISBN 978-985-533-193-4.

Беларуская мова

Арфаграфія ў прыкладах: даведнік для вучняў / [складальнік В. І. Голуб]. — 2-е выд. — Мазырь: Белы Вецер, 2012. — 75 с. — 5013 экз. — ISBN 978-985-538-629-3.

Багамолава, А. М. Стылістыка і культура беларускага маўлення: вучэбны дапаможнік для студэнтаў установаў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / А. М. Багамолава, Г. К. Семанькова. — Мінск: Издательство Грехова, 2012. — 301 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-6954-43-9.

Барковіч, А. А. Лексічны патэнцыял беларускай мовы ў святле корпуснай лінгвістыкі / А. А. Барковіч; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск: ПІВШ, 2012. — 158 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-519-4.

Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск: Беларуская навука, 1972. — ISSN 0320-7552.

Вып. 67 / [рэдкалегія: А. А. Лукашанец (галуны рэдактар) і інш.]. — 2011. — 205 с. — Частка тэксту на рускай мове. — Рэзюмэ на англійскай мове. — 130 экз.

Васілеўская, А. С. Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове: 8-мы клас: практыкум для вучняў агульнаадукацыйных устаноў / А. С. Васілеўская. — 3-е выд. — Мазырь: Белы Вецер, 2012. — 57 с. — 4013 экз. — ISBN 978-985-538-653-8.

Даведнік па беларускай мове: 9-ты клас: даведнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / [складальнік А. В. Ляўковіч]. — Мазырь: Белы Вецер, 2012. — 60 с. — 4013 экз. — ISBN 978-985-538-663-7.

Двуязычие: теория и практика: монография / [А. А. Гируцкий и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2012. — 159 с. — Часть текста на белорусском языке. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Балуш Т. В., Иватович-Бабиш В. Т., Стариченко В. Д., Чернышова Л. В., Чуханова А. В. — 100 экз. — ISBN 978-985-541-046-2.

Жыццём і словам прысягаючы...: да 90-годдзя заслужанага работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктара філалагічных навук, прафесара Міхаса Яўгенавіча Ціцюкага: зборнік навуковых прац / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Інстытут журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; [пад агульнай рэдакцыяй В. І. Іуцанкава]. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. — 607 с. — Частка тэксту на славенскай і рускай мовах. — 165 экз. — ISBN 978-985-471-486-8.

Канцавая, Г. М. Марфалогія: іменныя часціны мовы: зборнік вучэбных матэрыялаў для студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей устаноў вышэйшай адукацыі / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт. — Баранавічы: БарДУ, 2011.

— 205 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-498-484-1 (памылк.).

Клышка, А. К. Письмо: [вучэбны дапаможнік для 1-га класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання] / Анаоль Клышка. — 14-е выд., стэрэатыпнае. — Мінск: Народная асвета, 2012. — 48 с. — 14782 экз. — ISBN 978-985-03-1730-8.

Пунктуацыя ў прыкладах: даведнік для вучняў / [складальнік В. І. Голуб]. — Мазырь: Белы Вецер, 2012. — 58 с. — 4013 экз. — ISBN 978-985-538-666-8.

Самастойныя работы па беларускай мове: 4-ты клас: практыкум для вучняў агульнаадукацыйных устаноў / [укладальнікі: Н. Р. Мавлютова, Т. У. Мавлютова]. — 2-е выд. — Мазырь: Белы Вецер, 2012. — 75 с. — 6013 экз. — ISBN 978-985-538-622-4.

Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове: 5-ты клас: практыкум для вучняў агульнаадукацыйных устаноў / [укладальнік В. І. Голуб]. — 2-е выд. — Мазырь: Белы Вецер, 2012. — 57 с. — 4013 экз. — ISBN 978-985-538-649-1.

Тэсты для т

Унікальны праект



Акадэмік дзвюх акадэміяў

Выдавецтва “Беларусь” працягвае серыю “Славутыя мастакі з Беларусі”. Наступнай яе навінкай стала кніга, прысвечаная Вітольду Бялыніцкаму-Бірулю, тэкст да якой напісаў дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір Пракапцоў.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Краевіды, музыка, паэзія

Пачатак біяграфіі Вітольда Каятанавіча падобны да вытокаў творчага шляху многіх мастакоў яго пакалення, адзначае Уладзімір Пракапцоў. “Праўленая змалку цікавасць да малявання, затым мастацкая адукацыя далёка ад роднай зямлі, пастаяннае самаўдасканаленне і самахвяраванне, сцвярдзенне сябе як мастака і вяртанне на Радзіму як нацыянальнага мастака і генія”.

Сядзіба Крынкі каля Бялыніч на Магілёўшчыне, у якой гучалі песні і раманы, дэкламаваліся вершы, маці чытала сыну казкі Пушкіна, а таксама някідкія пяшчотныя колеры родных краевідаў, што цешылі вочы, — усё гэта, безумоўна, паўплывала на яго светаўспрыманне. А першыя малюнкi з’явіліся не пад мудрым кіраўніцтвам выкладчыка мастацкай школы ў альбоме, а на абгорткавай паперы — алоўкам. Калі наканавана стаць мастаком, чалавек здольны на многае. “Самаўдасканаленне і самахвяраванне”.

У сямнаццацігадовым узросце Бялыніцкі-Біруля едзе ў Кіеў, дзе вучыцца ва Уладзімірскім кадэцкім корпусе і адначасова — у школе малявання вядомага на той час выкладчыка і мастака М. Мурашкі. Далей лёс прыводзіць юнака ў Маскоўскае вучылішча жывапісу, ваення і дойлідства. І намагаюцца ацэнены: карціну маладога творцы “З наваколля Пяцігорска” набывае для сваёй галерэі П. Траццякоў падчас наведвання вучнёўскай выстаўкі.

У той час Бялыніцкі-Біруля актыўна экспануе свае творы і атрымлівае першую прэмію — у 1899 годзе жывапіснае палатно “Вясна ідзе” ўганаравана на конкурсе Маскоўска-

га аб’яднання аматараў мастацтваў. Мастацкая крытыка ставіцца да яго вельмі добра, адзначаючы “пачуццё жывой прыроды ў розных сітуацыях і спалучэнне святла і цені”. У 1901-м карціна “Вечныя снягі” ўзнагароджана залатым медалём Каўказскай юбілейнай выстаўкі, у 1904-м мастак абраны членам Таварыства перасоўных мастацкіх выставак, у 1908-м атрымлівае званне акадэміка Імперскай Акадэміі мастацтваў. 1911 год прыносіць яму залаты медалі за жывапісны твор “Час цішыні” на Міжнароднай выстаўцы ў Мюнхене і бронзавы медалі за “Зімовы сон” у Барселоне, палотны набываюць музей Акадэміі мастацтваў, Рускі музей...

Плённы перыяд яго творчасці звязаны з дачай “Чайка”, пабудаванай ля возера Удомля непадалёк ад Цвяры. Калі ўглядаешся ў яго палот-




“Старая беларуская вёска” (1947).

што “жывапісцам як можна болей і часцей трэба слухаць

скія мясціны” (1936), новы від пейзажа, створаны Бялыніцкім-Бірулем да стагоддзя з дня смерці А. Пушкіна. Яго індустрыяльны пейзаж 1934 — 1938 гг., калі мастак рыхтуецца да выстаўкі “Індустрыя сацыялізму” і праводзіць шмат часу ў творчых паездках па буйных будоўлях краіны, паграбуе больш выразных ліній, але ў іншых творах ён застаецца верным сабе. Увесь лірызм мастака-імпрэсіяніста адчуваецца ў палотнах, на якіх ён пакінуў нам мора (“Запаляр’е. Асенні дзень ля Белага мора”. Эцюд. 1933; “Баранцава мора”. 1937). Ціхім спевам пяшчотных някідкіх фарбаў цешаць вока выявы Беларусі (“Беларусь. Мінскія акаліцы. Сenniцкая царква”, “Старая беларуская вёска” і іншыя, рэпрадукцыі якіх упрыгожваюць старонкі выдання).

У 1947 годзе ўраджэнец Беларусі Вітольд Бялыніцкі-Біруля атрымаў ганаровае званне народнага мастака РСФСР, быў абраны правадзейным членам Акадэміі мастацтваў СССР. “Рэдка каму, — падкрэслівае Уладзімір Пракапцоў, — было наканавана лёсам пры жыцці з’яўляцца акадэмікам дзвюх акадэміяў — Імператарскай і Саюза ССР”.

Выданне, прысвечанае славуатаму мастаку з Беларусі, можна знайсці на палічках кнігарань, у музеі яго імя, адкрытым у Бялынічах у 1970-м годзе, а таксама ў Магілёўскім філіяле Нацыянальнага мастацкага музея, які працуе з 1982 года. Раім далучыць яго да вашай бібліятэкі, каб пад настрой паглыбіцца ў “Сакавіцкі змрок” ці ўявіць водар “Квітнеючага саду” і белага бэзу ля дачы “Чайка”, прахалоду “Зімовага дня”. І чакаць выхаду наступнай кнігі серыі, якая з любоўю распаўядае пра тых, кім па праве ганарыцца наша краіна.



“Сакавіцкі змрок” (1903).

ны, здаецца, чуеш музыку, якой яны прасякнуты.

Як адзначае на старонках кнігі Уладзімір Пракапцоў, В. Бялыніцкі-Біруля лічыў,

музыку, яна шмат чаму можа навучыць, і шмат чаго можа запазычыць для сваёй творчасці і натхнення мастак у вялікіх творах музычнага майстэрства”.

Мінскія ваколiцы і іншыя куточки планеты

Творчая спадчына мастака ўражае: каля дзвюх тысяч твораў, самая значная частка якіх — 460 карцін і эцюдаў — захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Менавіта гэты калекцыя стала базай для кніжкі “Вітольд Бялыніцкі-Біруля”, што нядаўна ўбачыла свет у выдавецтве “Беларусь”. Выдадзена тыражом у тысячу асобнікаў, яна знаёміць з творами мастака рознай накіраванасці. Гэта і мемарыяльны пейзаж “Святагорскі манастыр. Пушкін-



“Трыгорскі парк” (1936 — 1945).

Пад вокладкай

Юзэфа ВОЎК



Гартны, Ц. Выбраныя творы / Цішка Гартны; уклад., прадм. і камент. Серафіма Андраюка. — Мінск: Беларуская навука, 2012. — 604 с.

“Бацька не толькі сам прыгожа апранаўся, але любіў, каб і мы

ўсе былі добра і прыгожа адзеты. Так, у сям’і існавала правіла: калі бацька ішоў з маці на які-небудзь урачысты вечар, ён, апрануты па-святочнаму, прыходзіў у наш пакой і прыдзірліва аглядаў маці, яе сукенку. Па выразу твару можна было здагадацца, што бацька заставаўся задаволены: у маці таксама быў добры густ”, — так піша ў сваіх успамінах пра Цішку Гартнага яго дачка Галіна Жылуновіч. Шасцідзясяты том вялікага праекта “Беларускі кнігазбор” склалі творы аднаго з пачынальнагаў новай беларускай літаратуры Цішкі Гартнага (сапр. Зміцер Жылуновіч). У выданне ўвайшлі яго найлепшыя вершы розных гадоў, дзве кадры рамана “Сокі цаліны”, апавяданні. Добрым дадаткам, які робіць партрэт пісьменніка больш завершаным, сталі кароткая аўтабіяграфія самага Жылуновіча, успаміны яго дачкі, а таксама ўрываек з успамінаў Льва Клейнбарта, рускага крытыка і публіцыста, даследчыка беларускай літаратуры.



Самусенко, Э. Г. Беларусь и Отечественная война 1812 года / Э. Г. Самусенко. — Мінск: Беларусь, 2012. — 183 с.

Гіторыкі розных нацыянальных школ вост ужо цягам двух стагоддзяў вывучаюць падзеі Айчыннай вайны 1812 года. Здавалася б, за такі час актыўных даследаванняў усё павінна нам быць вядома, але тым не менш “белыя плямы” застаюцца. Асабліва гэта датычыць падзей, што адбываліся на тэрыторыі Беларусі. Менавіта тут загінула больш як палова напалеонаўскай арміі. Менавіта па нашых землях рухалася на Маскву асноўная маса Вялікай арміі, тут былі кровапралітныя баі, пра якія, на жаль, напісана вельмі мала. Думаецца, гістарычныя нарысы і эсэ Эдуарда Самусенкі, што склалі гэтую кнігу, дапамогуць чытачам папоўніць веды пра падзеі вайны 1812 года, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі.




Моэм, С. Театр / Сомерсет Моэм; пер. с англ. Г. Островской. — Москва: Астрель, 2011. — 316 с.

Гэта адзін з самых вядомых раманаў англійскага пісьменніка. Хтосьці назаве яго павярхоўнай меладрамай, чытвом для экзальтаваных дам, а нехта ўспрыме глыбокую задумку аўтара. Натуральна, больш задавальнення ад прачытання атрымае другая група. Бо “Тэатр”, таксама як і раманы “Месяц і грош”, “Пірагі і піва”, закранае тэму мастака, яго жыцця. Моэм не проста распаўядае гісторыю бліскучай актрысы Джуліі (яна ўжо ў досыць сталым узросце, але тым не менш заводзіць сабе маладога каханка, а потым, калі ён пакідае яе дзеля маладой старлеткі, з задавальненнем руінуе жыццё апошняй), але звяртаецца да больш глыбокіх, філасофскіх праблем. “Што ёсць мастак?” — пытаецца Моэм. І адказвае: гэта інструмент для выказвання невыказнага. Трансфарматар, у якога на ўваходзе — жыццё, а на выхадзе — шэдэўр. Нават калі трэба зрабіць шэдэўр з уласнага жыцця ці каханьня, як гэта робіць Джулія.

Водзукі дасылайце на электронны адрас аўтара: hitarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл.: 385-60-89.



Мікола Чарняўскі

Ці то з-за найбліжэйшай душэўнай прыязнасці да паэзіі, ці то з-за празмернай асцярожнасці ў адносінах да прозы, да свайго аўтарства ў ёй, але адбылося тое, што адбылося: з'яўленне маёй новай аповесці "Босая кавалерыя", магчыма, стане для тых, хто прачытае яе, пэўнай нечаканасцю. Як і для мяне самога. Хоць, здавалася б, завязка гэтага твора, яго сюжэт трымаліся ў памяці яшчэ з далёкага 1968 года, калі з'явіўся на чыстым аркушы паперы першы радок: "Бралася на золак"... Для знаёмства з аповесцю вам, шануюныя сябры "ЛіМа", прапаную першы раздзел з яе. Цалкам яна будзе надрукавана ў ліпеньскім нумары часопіса "Польмя".

Аўтар

Буланчык, Тэкля і... наравісты Стась

Бралася на золак.

Ад навіслых пасмаў туману слаўся сівы паўзмрок. Пасівелаю здавалася і трава. Буйныя кроплі расы стараліся прыгнуць яе да зямлі, але яна непаслухмяна ўпіралася, выпроставалася нават тады, калі хлопцы наступалі на яе азале-босымі нагамі, вызваляючы ад цяжкіх кропляў. І толькі цёмна-зялёныя праталінкі слядоў, сагрэтыя ступнямі ног, роўным ланцужком слаліся ўслед за імі.

Звычайна жалезнымі цуглямі аброці. Недзе ў далечыні, напэўна, на раз'ездзе каля Вуглоў ускрыжвала і натужна пыхкала «кукушка»: відаць, старэнькі паравоз пасля змушанага прыпынку кратайся з месца, каб узяць ранейшы разгон.

Летнія туманы не дужа густыя, ды ўсё ж хлопцы не маглі сарыентавацца, ці далёка адышлі ад Падліпак. І калі дыхнула балотнай сырассю — здагадаліся, што наблізіліся да Выгара. Значыць, вузкакалейка ўжо недалёка. А там — і выган. Коней яны яшчэ не бачылі ў тумане, але па іх фырканны і тупаце спутаных ног адчувалі — блізка. Ужо чуваць было, як гарцалі яны, грукаючы капытамі па збітым пагорку.

— Дакуль яны іх будуць пасвіць тут? — парушыў маўчанне Васіль. — Не выпас, а голы бубен. Ці не ад самай вясны на адным і тым жа месцы марнуецца, перагнаць куды далей не могуць... Няхай трава хоць трохі б адрасла... Потым зноў сюды перагналі б, калі ўжо так упадабалася круціцца бліжэй да балотца і да хаты... Пехам жа не ходзяць, усё роўна з начлегу на конях прыезджаюць...

Яны — гэта калгасныя конюхі Ларывон і Захар. Ларывона яшчэ між сабою дзятва Храпкам звала. Невядома за што, але звала. Можна, учапіліся хлопцы за выслоўе, пачутае аднойчы ад Ларывона, калі ён памагаў ім злавіць наравістую Галачку.

— Не слухаецца — бяры за морду і бі па храпе, — падказаў ён тады хлопцам.

З таго дня гэта мянушка, быццам той клешч, прыліпла да рухава-няўседлівага Ларывона, прыжылася за ім. Нават той-сёй з дарослых дзядзькоў не баяўся пакарыстацца ёю. Праўда, злосным на коней Ларывон бывае рэдка. Каму-каму, а хлопцам гэта вядома. Паспрабуй праезд на рабочым кані ў галоп — пачуеш, як пуга свішча каля вушэй, паспытаеш мокрай сырыцы. Калі, дальбожа, зробіш такі грэх, то лепш не паказвайся на выпасе. Перадавай Гнядка ці Сымона таварышу, хай ён спугае, а сам смалі дадому ці чакай сяброў у куціках каля Выгара.

— Я сёння Буланчыка бяру, — пачаў Стась Свірыдчык. — Ніхто не супроць?..

Васіль ведаў, чаму ўсе хлопцы цікуюць за Буланчыкам. На ім і ў галоп можна прамчацца, ды і баразною лепш за ўсіх коней ходзіць. На ім дагэтуль працаваў Васіль. Сам брыгадзір Хвядос Панасавіч дазволіў. Мусіць, бачыў, як ён ставіўся да коней, не ганяў іх так, як іншыя. Бульбу абганяў спакойна, акуратна, не панукаў, не шлёгаў лейцамі ды пугай залішне. Трэба прызнаць, што спакой гэты і няспешнасць часта абуралі хлопцаў. Ён ніколі не паспяваў за імі. Калі хлопцы абганяць пяць-шэсць баразён, то ён — толькі тры-чатыры. Нават Славік злаваў за такую маруднасць ды няўпраўнасць. Бывала, што

хлопцы бралі загоны, і кожны абганяў толькі свой, адмераны загон. Апошнім часцей за ўсё ўпраўляўся Васіль. Было неяк сорамна і крыўдна, назіраючы за таварышамі, якія, пакінуўшы ў барознах плужкі-акучнікі, узбівалі пыл ужо недзе каля вёскі, гонячы коней на брыгадны двор, каб здаць зброю ў кладоўку і падзівіць смелаю яздой дзядзьчынак і бабуль на лавачках каля хат. Цяплей і радасней станавілася тады, калі бачыў, як адставаў ад усіх Славік, прыпыняў Каштана і чакаў яго.

— Эх ты, няўдаліца! — сустракаў ён Васіля. — Корпаешся там, як муха ў смале. Часцей падганяй Буланчыка, не бойся. Ён добра цягне. Яго ж, я чуў, разам з Сымонам з арміі ўзялі. Думаеш, чаму ён добра ў баразне ходзіць, бегае, слухаецца? Прывучаны. У вайскоўцаў парадак свой, дысцыпліна там... Ну, варушы Буланчыка, паехалі. Хлопцы нас пакаваюць ля кладоўкі...

І так бывала часта...

Васіль прывык да Буланчыка, яго толькі і ведаў добра ў калгасным табуне. Наогул, коней ён слаба разбіраў па мянушках, за што і лічыўся няўдаліцаю. І цяпер, калі даведаўся пра намер Стася Свірыдчыка, то не рашуча, але настойліва запратэставаў:

— А чаму ты? Мне ж брыгадзір даручыў яго. Хіба слова Хвядоса Панасавіча табе не ўказ?

— Даручыў, даручыў... — перадражніў Васіля Стась. — Хто ён мне, твой Хвядос Панасавіч? Знайшоў указчыка! Вазьму — і ўсё. А ты на маёй Тэклі прапрацуй, пахадзі за плужком...

— Дык яна ж не горай за Буланчыка ў баразне ходзіць, — падтрымаў сябра Славік.

— Няхай сабе ходзіць. Затое на ёй галопаў ніколі ў смак не праездзеш. Толькі трушком. Старая... І холка выпірае стаўбуном... Едзеш, як на граблях...

— Ты думаеш, я не ведаю, чаму табе захацелася заўладаць Буланчыкам? Не дам — і ўсё! — рашуча падумаў Васіль і чамусьці міжволі ўздыхнуў: — Але ж як яму не даці? Першы схопіць — і свішчы яму ўслед... Што ж рабіць?"

У гэту хвіліну Васілю было шкада рахманага Буланчыка так, як ніколі раней.

— Глядзі, будзеш каяцца, калі ад Ларывона пугі перападзе, — спрабаваў

угаманіць задзірыстага прыяцеля Славік. — Толькі ўгледзіць, што праездзеш, як той шыбенік, — сцеражыся!

— Не ўгледзіць. Абы толькі вы самі не плявузгнулі, — самаўпэўнена адказаў Стась. — Што, ён за кожным ходзіць, за кожным сочыць?..

— Ладна, рабі, як хочаш, — згадзіўся нарэшце Славік. — А ты, Вася, — звярнуўся ён пасля да сябра, — вазьмі пакуль што Тэклю. А там будзе відаць... Хіба не бачыш, ён жа наравісты ў нас, як тая Галачка... Ці не так, Стась?

Хлопцы зарагаталі, а Стась з выглядам пакрыўджанага толькі засоп унурана і, бразнуўшы аброццю, рушыў праз увесь табун да Буланчыка.

Адшукаўшы кожны свайго, хлопцы хуценька распуталі коней, уздзелі аброці. Першым справіўся з гэтым Стась. Ён, прыкметна павесялелы і задаволены, сядзеў на Буланчыку і дробненька паляпваў яго па шорсткай і ўскудлачанай грыве:


— Эх, і пракачуся ж я на табе сёння!.. Як Чапаеў у кіно!..

Буланчык, відаць, не разумеў ягонай радасці і пшчоты, бо толькі касавурыўся, стрыг адным вухам і зырыў на босыя ногі свайго седака. Мусіць, мерыўся цапнуць зубамі. Такая звычка была ў яго. Яздок, пэўна, сам здагадаўся пра гэта і, не чакаючы, пакуль той здзейсніць свой намер, тузануў за павады аброці, цмокнуў губамі, і конь, падпарадкаваўшыся загаду гаспадара, з месца рушыў дробнай рыссю, пачаў аддаляцца.

— Ты куды? — закрычалі хлопцы ўслед Стасю. — Давай коней ад насыпу адгонім, каб які на рэйкі не ўзбіўся, пад паравоз не трапіў. — І, ляскаючы размяклымі ў расе пугамі, пачалі збіраць коней у табун. Павярнуўшы Буланчыка, да іх неахвотна далучыўся і Стась.

Па зброю да кладоўкі Васіль пад'ехаў самы апошні. Хвядос Панасавіч, як ён любіў гаварыць, ужо абслужыў хлопцаў і, трымаючы хамут у руцэ, нецярпліва чакаў астатняга.

— Ты заснуў там, ці што? Жывей варушыся! — пачуў Васіль крыху незадаволены прыглушаны бас брыгадзіра і тузануў повад. Кабыла прыбавіла хады. І, прыкмеціўшы ў брыгадзіравых руках хамут, прыпынілася каля яго як укапаная.



Малюнак Аркадзя Пластова.

— От разумная жывёліна, — не стрываў, ужо болей лагодна прабурчаў Хвядос. — Знае, што хамут для яе прызначаны, і не баіцца, не ўцякае. Сама галаву падстаўляе — надзявай, калі трэба. Прывыкла ўжо да ўсяго, бедлага.

Ён сам уздзеў на яе шыю хамут, паглядзеў, ці не падціскае дзе, засупоніў. Потым дадаў, звяртаючыся да Васіля:

— Глядзі, не ганяй дужа.

— Хэ, — адгукнуўся насмешліва Стась. — Хоць бы і хацеў падагнаць Тэклю, дык не пабязчыць, не разгоніцца. Ледзьве ногі перастаўляе. Чуваць нават, як коціць барабаняць. — І заліўся рогатам: — Га-га-га.

— Ты мне зубы не скаль, як салапяка той, — зазлаваў Хвядос Панасавіч. — Не знаеш нічога, падшыванец гэтакі, а яшчэ...

— А што? — адразу ж перамяніўся Стась.

— Нічога, — буркнуў брыгадзір, рыпнуўшы пратэзам скалечанай нагі, якую ў час блакады пасекла асколкамі варожай міны. — Калі-небудзь раскажу... Яна ж у партызанскай разведцы служыла, людзей з бою выносіла, ад смерці ратавала... А ты — Тэкля, Тэкля... Ёй не ў плуг ды калёсы ўпрагацца, а ў спецыяльнай канюшні свой век дажываць... Нашы коні амаль усе на фронце, як салдаты, пораху панюхалі, ад вайскоўцаў нам дасталіся. Каб не яны, хто б нашу зямельку пасля вайны ўзраў, жытам ды бульбачкай засеяў, памог убраць і на склад ды ў хаты прывезці?.. Не хапае ў нас трактароў і тэхнікі ўсялякай, дык і ім няма калі адпачываць, па лугах мурага разгульваць... І вам — таксама. Усенякія канікулы дома не стыкаецца, работай заняты, працадні зарабляеце. Хоць значыць, колькі ўжо зарабілі на бульбе? — Ён адварнуўся, згроб рукою добра-такі зашмальцаваную палявую сумку, дастаў з яе такі ж зношаны шчытак, разгарнуў яго, прабегаў вачыма, ткнуў пальцам у адну са старонак. — Та-ак... Роўненька па трыццаці працадзён на брата прыходзіцца... Глядзіш, да восені і ўся сотня набярэцца. Добрая помач у хату будзе...

— А што нам дадуць за іх? — нескептычна прыжмурыўся Стась. — Можна, грошы?

— Як і ўсім калгаснікам, што-небудзь ды дадуць. Але спачатку трэба ўсё да каліва сабраць, што пасеялі. Восень пакажа, колькі каму збожжа на хлеб адсыпаць. Галоўнае, вы не дарма яго есці будзеце... Правільна я кажу?..

Раз'язджаліся з двара кожны пры сваіх думках. Васіля не пакідала крыўда на Стася. "Упёр у рукі Тэклю, няхай сабе і геройскую кабылу, і яшчэ пасміхаецца, як з дурня. Век бы я табе Буланчыка не аддаў, каб мне таварышам не даводзіўся. Неахвота з-за дробязі задзірацца, у спрэчку лезці", — думаў Васіль пад мерны хлопчат капытоў па мяккім шэрым пыле вясковай вуліцы.

Над хатамі віліся дымкі. Нібыта пераклікаліся між сабою, гарлапанілі пеўні. І гэта ўсё міжволі супакойвала, адганяла некуды ў далеч нядобрыя думкі, запаўняла яго хлапечую душу невядомай дагэтуль вусцішнасцю і цеплынёй.

Пад'язджаючы на свайго двара, дзе ў хаце чакаўся няхітры сняданак, ён і не здагадаўся яшчэ, што прынясе яму гэты пагодлівы летні дзень, які неспадзеваны паварот чакае яго наперадзе.

Галоўнае з усіх мастацтваў

ART-нацэркі

Лана ІВАНОВА,
фота аўтара

Выдавецкі Дом “Беларуская навука” выпусціў грунтоўнае выданне, падрыхтаванае супрацоўнікамі аддзела тэатральнага мастацтва Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Гэта комплекснае даследаванне “Тэатральнае мастацтва”, якое з’яўляецца чарговым, трынаццатым томам серыі “Беларусы”. Навуковы рэдактар выдання — член-карэспандэнт НАН Беларусі Аляксандр Лакотка. У новай кнізе прасочваецца гісторыя айчыннага тэатральнага мастацтва — ад вытокаў да сучаснасці. Разглядаюцца праблемы нацыянальнай тэатральнай спадчыны і сучаснага стану сцэнічнага мастацтва Беларусі. Важкі фаліант аб’ёмам 55,6 друкаваных аркушаў выдадзены тыражом 800 экзэмпляраў і адрасуецца шырокаму колу чытачоў: мастацтвазнаўцам, гісторыкам, практыкам тэатра, выкладчыкам, студэнтам профільных ВНУ, аспірантам — наогул, усім, хто цікавіцца развіццём культуры і мастацтва беларусаў.

Вера КОЗЕЛ

Распавесці пра новае выданне “ЛіМ” папрасіў загадчыка аддзела тэатральнага мастацтва Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі, кандыдата мастацтвазнаўства Вераніку ЯРМАЛІНСКУЮ.

— **Вераніка Мікалаеўна, у асяроддзі вашых калег галоўным з усіх відаў мастацтва называюць, вядома ж, тэатр...**

— ... і кожнае новае выданне ў гэтай сферы — вялікая падзея для нас. Калісьці такой падзеяй стаўся выхад у свет аднаго з самых грунтоўных на сённяшні дзень даследаванняў — “Гісторыі беларускага тэатра”, выдадзенай у трох тамах і чатырох кнігах пад рэдакцыяй заснавальніка нашай айчынай тэатразнаўчай школы — Уладзіміра Няфёда. Апошні том выйшаў у 1987 годзе. Чым адрозніваецца трынаццаты том серыі “Беларусы” — “Тэатральнае мастацтва”, выдадзены сёлета? У ім ёсць матэрыялы ўжо нашага часу, бо гісторыя беларускага тэатра прасочваецца тут ад вытокаў да 2010 года. Гэтае выданне бліжэй да энцыклапедычнага, больш насычанае датамі, назвамі спектакляў, імёнамі. Хаця, безумоўна, тут ёсць і аналіз значных п’янавак, выключных акцёрскіх работ, сцэнаграфічных адкрыццяў.

Асобныя раздзелы выдання прысвечаны тэатру XVII — XVIII стагоддзяў, звязаных з узнікненнем на Беларусі скамарохаў, школьнага тэатра, батлейкі. Падрабязна даследуецца драматургія XIX стагоддзя, якая сталася асновай прафесійнага тэатральнага мастацтва. З’явіліся асобныя раздзелы па сучаснай драматургіі, упершыню ўведзена ў кантэкст гісторыі тэатра дзейнасць Менскага беларускага тэатра, які існаваў у Мінску ў гады акупацыі. Аналізуюцца драматургія Францішка Аляхновіча і п’янавак паводле яго п’ес. У шэрагу раздзелаў даследуецца гісторыя і сучасны стан прафесійных нацыянальных тэатраў краіны: Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. Разглядаецца таксама дзейнасць новых калектываў, якія ўзніклі ў 90-я гады мінулага стагоддзя: Рэспубліканскага

тэатра беларускай драматургіі, Новага драматычнага тэатра г. Мінска, Мазырскага драматычнага тэатра імя І. Мележа, Пінскага гарадскога драматычнага тэатра і іншых. Том дапаўняюць раздзелы, якіх не было ў папярэднім гісторыі тэатра: тэатральна-студыйны рух 80 — 90-х гадоў мінулага стагоддзя, сцэнаграфія драматычных тэатраў, музыка ў драматычных пастаноўках і некаторыя іншыя. Відавочна, што выданне прысвечана драматычным тэатрам краіны, спектаклі якіх ідуць пераважна на беларускай мове. Хаця ў яго мог бы быць уключаны аналіз і айчынных лялечных тэатраў, якія сёння працуюць вельмі цікава ў самых розных аспектах: драматургіі, рэжысуры, сцэнаграфіі, акцёрскага выканання. Гэта ўпущэнне фундаментальнага даследавання тэатральнага працэсу Беларусі. Аднак “Тэатральнае мастацтва” не прэтэндуе на бездакорнасць. Кніга магла б быць дапоўнена рознымі іншымі важнымі матэрыяламі, якія, я спадзяюся, будуць апублікаваны ў іншых выданнях аддзела тэатральнага мастацтва ІМЭФ імя К. Крапівы.

— **Калі ласка, некалькі слоў пра тых, хто працаваў над новай кнігай.**

— “Тэатральнае мастацтва” рыхтавалі да друку вядучыя тэатразнаўцы, супрацоўнікі нашага аддзела. Сярод іх дактары мастацтвазнаўства Анатоль Сабалеўскі, Рычард Смольскі, кандыдаты мастацтвазнаўства Тамара Гаробчанка, Ала Савіцкая ды іншыя. Былі запрошаныя для напісання асобных раздзелаў такія вядомыя вучоныя, як літаратуразнаўца Сцяпан Лаўшук, музыказнаўца Надзея Юўчанка, тэатразнаўца Вячаслаў Іваноўскі. У кнізе таксама выкарыстаныя напрацаваныя раней матэрыялы Уладзіміра Няфёда па гісторыі акадэмічных тэатраў Беларусі. Падкрэслію, што “Тэатральнае мастацтва” пабачыла свет дзякуючы Выдавецкаму Дому “Беларуская навука”: без нашага акадэмічнага выдавецтва гэтай кнігі проста не было б, фундаментальная праца вялікага калектыву засталася б толькі рукапісам. Мы ўдзячныя дырэктару выдавецтва Аляксандру Сташкевічу, галоўнаму рэдактару Георгію Кісялёву, нашаму непасрэднаму рэдактару Таццяне Пятровіч, мастацкаму рэдактару Таццяне Царовай, тэхнічным рэдактарам Марыне Савіцкай і



Вераніка Ярмалінская.

Ніне Кашубе. І спадзяёмся на далейшае супрацоўніцтва з “Беларускай навукай”.

— **І што ж, Вераніка Мікалаеўна, у планах вашага аддзела?**

— Плануем падрыхтаваць да выдання новыя манаграфіі нашых супрацоўнікаў і калектываў працы. Гэта і манаграфія Рычарда Смольскага, у якой аналізуецца творчасць выдатнага майстра айчынай сцэны, народнага артыста СССР, акцёра-купалаўца і рэжысёра Леаніда Рахленкі. Гэта і калектывны зборнікі, прысвечаныя стану сучаснага беларускага тэатральнага мастацтва. Напрацоўваецца матэрыял па абласных драматычных тэатрах — Гродна, Магілёва, Гомеля; чакаюць увагі даследчыкаў лялечных тэатраў; у аддзеле распачата работа па тэме сцэнаграфіі музычнага тэатра; нашы супрацоўнікі працягваюць займацца тэмай драматургіі, рэжысуры, акцёрскага майстэрства — усім самым галоўным, з чаго складаецца спектакль. Адным словам, праблемы нашага айчыннага тэатра імкнёмся вывучаць рознабакова і глыбока.

— **У чым, на вашу думку, актуальнасць працы аддзела тэатральнага мастацтва?**

— Вось гэта — самае галоўнае пытанне для мяне і маіх калег! Айчыннае тэатразнаўства — такая навука, у якой ёсць рэальны і сам па сабе актуальны прадмет даследавання: 27 прафесійных тэатраў Беларусі, якія кожны свой сезон выпускаюць новыя спектаклі і ці не штовечар збіраюць самых розных людзей у вялікіх і малых залах, ладзяць з імі душэўны і эмацыянальны кантакт. Значыць, ёсць вельмі сур’ёзная падстава для аналізу сучасных п’янавак, для вызначэння іх месца ў тэатральным працэсе і, так або іначэй, у жыцці грамадства. Тэатр для нас, тэатразнаўцаў, і сапраўды з’яўляецца галоўным з усіх відаў прафесійнага мастацтва. І калі мы будзем гэта пастаянна даказваць самім сабе праз адданне служэнне нялёгкай мастацтвазнаўчай навуцы, дык і ўсе, хто з намі побач, людзі іншых прафесій, гледачы, таксама ўсвядомяць прыярытэт тэатра сярод іншых мастацтваў. Таму я і хачу, каб мы імкнуліся ў Тэатр, любілі Тэатр, разважалі пра яго як пра жывую істоту, жылі Тэатрам — толькі тады будзе жывой наша цудоўная прафесія і нашы кнігі будуць патрэбныя і выдаўцам, і чытачам.

«Ужытковая» мініяцюра

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Знакі паштовай аплаты ды іншыя атрыбуты традыцыйнага спосабу камунікацыі ў большасці з нас не выклікаюць ні романтичных сентыментаў, ні эстэтычных пачуццяў. Аднак ёсць людзі, у якіх да канвертаў і марак, да штэмпеляў гашэння і нават “бескарных” паштовых блокаў — трапяткое і зусім не ўтылітарнае стаўленне. Філатэлісты? Так. А яшчэ тыя, хто ўмее ва ўсіх гэтых побытавых дробязях заўважаць мастацтва і цаніць прыгожы дызайн. Дык

вось, у аматараў збірання марак, паштовых карткаў і канвертаў з малюнкамі з’явіўся шанц папоўніць свае калекцыі ліпеньскімі навінкамі. Міністэрства сувязі ды інфарматызацыі Беларусі выпусціла ў абарачэнне (тыражом 20 тысяч штук) паштовы блок “125 год з дня нараджэння Марка Шагала”. У цэнтры яго — марка з вядомым партрэтама мастака, створаным Ю. Пэнам. Блок выйшаў у абарачэнне 7 ліпеня, і ў гэты дзень у аддзяленні паштовай сувязі № 15 Віцебска ажыццяўлялася спецыяльнае гашэнне на канверце

“Першы дзень”. Аўтар мастацкага афармлення блока і канверта — Ганна Малаш. Яна ж — мастак спецыяльнага паштовага штэмпеля, у графічных лініях якога ўвасоблены вобраз М. Шагала з палітрай і пэндзлямі ды памятнымі юбілейны надпіс.

А 10 ліпеня ў памяшканні мінскага паштамта праводзілася спецагашэнне на канверце “Першы дзень” з нагоды выпуску паштовай маркі “Айчынная вайна 1812 года” (тыраж — 80 тыс.). Мастак гэтай каляровай мініяцюры, канверта і спецыяльнага штэмпеля — Арцём

Рыбчынскі. Не застаўся без увагі паштавікоў і XXI міжнародны фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”. На час яго правядзення, з 12 па 18 ліпеня, уведзены спецыяльны штэмпель для працэдур памятнага гашэння, якая ажыццяўляецца ў сталіцы свята, у аддзяленні паштовай сувязі № 15. РУП “Белпошта” прысвятила фестывалю і мастацкі маркіраваны канверт (тыраж — 50 тыс.). Аўтар і яго маляўнічага афармлення, і малюнка на спецыяльным штэмпелі — мастачка Алена Мядзведзь.

Афіцыйнае закрыццё сесія Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбылося яшчэ ў сярэдзіне чэрвеня, але творчае жыццё ў яе сценах не перапыняецца. Зусім нядаўна тут быў ажыццяўлены выбітны міжнародны музычны праект. У выкананні Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам Аляксандра Анісімава, амерыканскіх салістаў-спевакоў Майкла Рэдзінга, Кэарстын Пайпер Браўн і хору Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (мастацкі кіраўнік Інеса Бадзяка) адбылася аншлагавая прэм’ера своеасаблівай кампазіцыі паводле старонак знакамітай оперы амерыканскага кампазітара-класіка Д. Гершвіна “Поргі ды Бес”.

Межаў для творчасці няма — сцвярджаюць арганізатары і ўдзельнікі міжнароднага фестывалю “Крок насустрач”. Гэты творчы форум дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі пяты раз прайшоў у расійскім Санкт-Пецярбургу. Для ўдзелу ў фестывальных імпрэзах журы выбрала каля 500 фіналістаў — юных творцаў з праблемамі здароўя, захопленых дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам, харэаграфіяй, музыкай. Беларусь тут ужо не ўпершыню прадстаўлялі выхаванцы філіяла сталічнай ДМШМ № 19 для невідучых і дзяцей са слабым зрокам. Як паведаміла загадчыца філіяла А. Маслава, ансамбль акардэаністаў “Асарці” пад кіраўніцтвам М. Дорасевай віртуозна і эмацыянальна выступіў у самай вялікай — на 5 тысяч гледачоў — зале Санкт-Пецярбурга “Октябрьский”. А ўладальніцы ўнікальнага гола-су Патрыцыі Курганавай дзялося спяваць у суправаджэнні лепшых аркестраў паўночнай расійскай сталіцы.

Публікі ў нашай краіне наладзіла выстаўку жывапісных работ маладога беларускага творцы Дзяніса Барсукі, вядомага таксама сваімі пошукамі ў іншых відах выяўленчага мастацтва. Назва экспазіцыі — “13” — не мае нейкага пагаемнага сэнсу: гэта проста лічба, якая пазначае колькасць выстаўленых твораў. Самі ж яны адлюстроўваюць пэўныя перыяды ў творчым развіцці мастака, яго стылёвыя прыхільнасці: ад постімпрэсіянізму да наўнага мастацтва, ад глыбінных традыцый народнай дэкаратыўна-прыкладной творчасці да сучасных авангардных плыняў. У кожнай выяве адчуваецца мастакоўскае назіральнасць, імкненне да вобразнай афарыстычнасці жывапіснага выказвання і цёплая ўсмешка аўтара.

Рамазан Махмудаў, ураджэнец Дагестана, жыве ў Віцебску і захапляецца культурай Каўказа. Яго багатая прыватная калекцыя дэманструе ўнікальнасць дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва таленавітых майстроў Дагестана. Гэтым летам яна экспануецца ў Гомелі, у палацы Румянцавых і Паскевічаў. Выстаўка “Тонар і веліч краіны гор” складаецца з узораў мастацкай апрацоўкі металу (калекцыяна халодная зброя, упрыгажэнні, посуд), з нацыянальных строяў, дыванаў, керамікі.

Трыўмфальны бег Халстамера

Людміла БУННОВА

Сталіца кітайскага поўдня, 15-мільённы Чэнду прымаў у сябе XXI кангрэс Міжнароднага саюза дзеячаў тэатраў лялек UNIMA і звязаны з ім Сусветны фестываль тэатраў лялек. Гэтыя “лялечныя Алімпійскія гульні” праводзяцца раз на чатыры гады і даюць выдатны шанец амбітным калектывам заявіць пра сябе на самым высокім узроўні.

Дырэктар Брэсцкага абласнога тэатра лялек і яго мастацкі кіраўнік Міхаіл Шавель урэшце прызнаўся: кітайскі Чэнду значыцца ў яго асабістым творчым плане. Як, дарэчы, і французскі Шарлевіль-Мез’ер з яго самым прэстыжным еўрапейскім фестывалем. Але калі шарлевільская мара спраўдзілася год таму, то “кітайскую сцяну” яшчэ належала прабіць.

За год да форуму берасцейцы накіравалі заяўку на ўдзел. На разгляд адборачнай камісіі яны прапанавалі спектакль “Халстамер” па матывах аповесці Льва Талстога. Гэтая пастаноўка, якую ажыццявіў з брэсцкімі акцёрамі санкт-пецярбургскі рэжысёр Руслан Кудашоў, зрабілася сапраўдным талісманам тэатра. Яна прынесла пяць галоўных узнагарод на прэстыжных фестывалях Заходняй і Усходняй Еўропы. Але гэтым разам адказ адборачнай камісіі не адразу быў станоўчы: ад беларускіх лялечнікаў запатрабавалі падрабязнае апісанне спектакля, бо з відэаматэрыялу не ўсё зразумелі. Ды нарэшце прыйшла радасная навіна: “Халстамер” уключаны ў праграму Сусветнага фестывалю.

Дырэктар, перакладчык, чатыры акцёры і два тэхнічныя спецыялісты ляцелі ў Кітай праз Арабскія Эміраты. Багаж складаўся з лялек, касцюмаў і рэквізіту. Дэкарацыі мелася зрабіць на месцы. Тамтэйшы персанал загадзя атрымаў тлумачэнне, колькі дошак і якіх памераў трэба падрыхтаваць. Праз гэтыя самыя дошкі і пачалося для берасцейцаў спасціжэнне кітайскага характару з яго дысцыплінаванасцю і стараннасцю. Напрыклад, каб паказаць беларусам піламатэрыялы, кітайцы проста прывезлі іх у парк, дзе

Спектакль брэсцкіх лялечнікаў увайшоў у чацвёрку лепшых на Сусветным фестывалі тэатраў лялек у кітайскім горадзе Чэнду. Да нядаўняга часу самай аддаленай кропкай на карце, куды дабіралася брэсцкая лялька, заставаўся расійскі Омск. (Заходнюю Еўропу, добра асвоеную берасцейцамі, у разлік не бяром з прычыны яе кампактнасці.) Але мінулы рэкорд пратрымаўся да сёлетняй вясны. Майскім днём восем пасланцоў Брэсцкага абласнога тэатра лялек сышлі з трапа самалёта ў аэрапорце кітайскага мегаполіса. 13-гадзінны пералёт азначаў не толькі адкрыццё новай геаграфічнай прасторы, але і прарыў да аўдыторыі з іншай культурай і ментальнасцю.

госці праводзілі прэзентацыю свайго тэатра. У нас зрабілі б наадварот.

Забаўны выпадак адбыўся падчас мантажу дэкарацыі. З цікавасцю пазіралі нашы землякі на “алгарытм дзеяння” па-кітайску. Скажам, звяртаюцца нашы тэхнікі да чэндунскіх калектываў па чэху: “Пакажыце, калі ласка, магчымасці асвятлення!” У адказ чуоць: “Трэба ўзгадніць гэта з лідарам!” Пытаюцца, ці можна вунь той адрэзак тканіны выкарыстаць на кулісу, чуоць ужо знаёмае: “Трэба ўзгадніць з лідарам!” Праўда, просьбы задавальняліся хутка, хаця і стваралася ўражанне, што без дазволу старэйшага і кроку нельга ступіць. Калі ж беларусы ўзяліся за мантаж дэкарацыі і дырэктар тэатра нароўні з падначаленымі арудаваў сякеркай, пілкай, нажоўкай, здзіўленню кітайскага персаналу не было меж: “О, у нас лідар толькі ўказвае, што рабіць!”

Урачыстае адкрыццё свята праходзіла ў Парку культурнай спадчыны, які быў створаны да XXIX Летніх Алімпійскіх гульняў 2008 года. Сваёй маляўнічасцю і маштабнасцю гэтае відовішча, бадай, не саступала цырымоніі адкрыцця самой Алімпіяды. Беларусы не толькі не згубіліся сярод 102 калектываў-удзельнікаў з 46 краін, але і пастаянна знаходзіліся пад прыцэлам тэле- і фотакамер.

Апанутыя на ўрачыстасць белыя “анельскія” рызы з першай дзеі “Халстамера” вельмі ўдала вылучаліся сярод агульнай стракатасці.

Праходзілі фестывальныя спектаклі на 31 сцэнічнай пляцоўцы. Берасцейцам выпала іграць на падмурках з сімвалічнай назвай — Тэатр мары. У які ўжо раз пераканаліся: для ўніверсальнай мовы лялечнага мастацтва не існуе межаў. Шчымыя гісторыя кая, што верай і праўдай служыў няўдзячнаму чалавеку, здатная ўзрушыць глядача незалежна ад колеру яго скуры. “Павінен усё ж такі зазначыць, што ў Еўропе і ў Азіі рэакцыя публікі вельмі адрозніваецца, — гаворыць Міхаіл Шавель. — Еўрапейцы адкрыта выказваюць свае эмоцыі: не скупяцца на воплескі і воклічы “брава!”, могуць некалькі разоў выклі-

каць артыстаў на сцэну. У Азіі не так! Тут рэакцыя больш стрыманая. Свае пачуцці чалавек Усходу не выступае наперак. Здагадацца пра яго адносіны да відовішча можна толькі па нейкіх ускосных прыкметах. Напрыклад, за 55 хвілін нашага спектакля (а мы рабілі два паказы) ніводны чалавек, нават з ліку тых, хто прыйшоў з малымі дзецьмі, не пакінуў залу. Пасля фінальнай сцэны амаль усе імкнуліся сфатаграфаванацца з артыстамі”.

І ўсё ж такі эмацыянальны ўсплёск, што ішоў ад самага сэрца, берасцейцам давялося адчуць. Да іх падышла ўсхваляваная кітаянка паважанага ўзросту і прызналася, што ўвесь спектакль яна глядзела са слязамі ў вачах. За 70 гадоў свайго жыцця яшчэ ніводнае відовішча яе так не ўзрушвала. Гэтай удзячнай глядачкай аказала-

ся рэжысёр грандыёзнага шоу, якім пачыналася афіцыйнае адкрыццё кангрэса. Ацэнка спецыяліста такога ўзроўню дорага каштуе!


Ажно да цырымоніі закрыцця беларусы заставаліся ў няведанні наконт свайго рэйтынгу. Пачалося абвясчэнне вынікаў — імпрэза не менш грандыёзная за адкрыццё. Журы не скупілася на ўзнагароды. Адных удзельнікаў заахвочвалі за захаванне нацыянальных традыцый, другіх — за навадарства... Адзначаныя выхадзілі на сцэну адразу з узнагародамі, якія, дзеля эканоміі часу, ім уручалі за кулісамі. Берасцейцаў на сцэну не выклікалі...

І вось у зале ўсталявалася асаблівая атмасфера напружанага чакання: надшоў момант абвясціць уладальнікаў галоўнай узнагароды фестывалю — “Best play” (“Лепшае прадстаўленне”). Пад купалам вялікай залы разнеслася: “Беларусь! «Халстамер»!” Міхаіл Шавель узяўся на сцэну, дзе яго радасна віталі першыя асобы UNIMA і кіраўнікі нацыянальных цэнтраў. Генеральны сакратар саюза Жак Трудо (Канада) уручыў беларускаму калегу памятны знак з “унімоўскай” эмблемай, стылізаванай пад зорку кітайскай каліграфіі. Такія ж важкія прызвестыя шасціграннікі атрымалі прадстаўнікі яшчэ трох краін — ЗША, Нарвегіі і Кітая.

Упісана новая старонка ў гісторыю беларускага мастацтва лялькі. Дагэтуль ніводны тэатр нашай краіны не ўзнімаўся да такіх вышынь. І першымі гэта зрабілі берасцейцы — заслужаны калектыв Рэспублікі Беларусь, які, між іншым, працуе ў часова прыстасаваным памяшканні і ніяк не дачакаецца ўзвядзення ўласнага “тэатра мары”, адпаведнага яго заслугам перад Айчынай.

А Чэнду, мабыць, стаў для артыстаў з Брэста брамай у краіны Паўднёва-Усходняй Азіі: “Халстамер” зацікавіў арганізатараў фестывалю з Японіі і Паўднёвай Карэі.

Тым часам наш тэатр выправіўся ў Тэгеран. На сустрэчу з іранскім глядачом павезлі “Халстамера” і “Месяц Сальеры”.



Міхаіл Шавель (злева) прымае віншаванні з перамогай ад прэзідэнта UNIMA Дадзі Падумжы (Індыя).

Прароцтва над калыскай



Заслужаны артыст Беларусі Аляксандр Падабед (Янка Купала) у спектаклі “Сны аб Беларусі”.

П’есы Янкі Купалы, адметныя жыццёвасцю, глыбокім псіхалагізмам, яркасцю характараў, сталіся вялікім унёскам у тэатральнае мастацтва. Тэатр у сваю чаргу з цікавасцю даследуе асобу Купалы і яго творчы свет у сучасных пастаноўках. Нацыянальны акадэмічны тэатр, які носіць імя славутага класіка, да 130-годдзя з дня яго нараджэння ўвасобіў драму ў дзвюх дзеях пад назвай “Сны аб Беларусі”.

Кацярына ВАРОНІНА,
фота Аляксандра Дзмітрыева

Рэжысёр Уладзімір Савіцкі стварыў спектакль паводле п’есы Уладзіміра Караткевіча “Калыска чатырох чараўніц” з выкарыстаннем твораў Янкі Купалы. Як і назва п’есы, пастаноўка, напоўнена паэтычнасцю, таямнічай метафарычнасцю. Галоўны герой драмы Янка Луцэвіч (артыст М. Зуй) — вызначаецца лірычнасцю натуры, тонкім душэўным складам і ў той жа час моцным духам. З першага дня з’яўлення Янкі на свет побач з яго калыскай знаходзяцца чатыры чараўніцы. Яны

прарочаць немаўляці складаны лёс і асаблівую наканаванасць: з “пустэчы і папёлаў” стварыць Беларусь моцную, скінуць ланцугі з дум простага народа. Янка сталее, і думы пра навакольнае жыццё, пра становішча блізкіх яму людзей трывожаць і гнятуць хлопца. Ён ідзе ў вялікі свет...

Рэжысёр-пастаноўшчык, творца перачытваючы п’есу У. Караткевіча, уводзіць у спектакль постаць сталага паэта: Іван Дамінікавіч Луцэвіч нібы назірае за самім сабой, за маладым Янкам Луцэвічам. У адной сюжэтнай лініі пераплятаюцца былое і будучыня таленавітай і трагічнай асобы.

Артыст А. Падабед у ролі народнага паэта настройвае глядача на суперажыванне пачуццям, думкам, хваляванням Купалы, чые апошнія хвіліны жыцця нагадваюць у спектаклі дэтэктыў.

Так, пачынаецца і заканчваецца пастаноўка высвятленнем кампэтэнтнымі асобамі акалічнасцей гібелі беларускага паэта ў маскоўскай гасцініцы.

“Сны аб Беларусі” складаюцца з адметных сцэн “Купалле”, “Баль”, “Кір-маш”, “Каханне”, “Хаўтуры”, “Шынкаўня”, “Русалкі”. Яны ўражваюць фальклорным каларытам: пластычнымі танцамі, дзівочымі спевамі, народнымі гульнямі, прыпеўкамі, прымаўкамі, інструментальнымі найгрышамі. А ўдзел у спектаклі запрошаных артыстаў фальклор-тэатра “Госыціца” пад кіраўніцтвам Л. Сімаковіч уносіць у гэтую работу купалаўцаў сваю шчырую беларускую ноту.

3 2 па 6 ліпеня ў Мінску прайшоў IX Міжнародны фестываль студэнцкіх тэатраў “Тэатральны куфар”. У свой перад’юбілейны год Куфар вырашыў адзначыцца нечым неспадзяваным. Таму, відаць, і стаў называцца “спецыяльным”.

Алена ШАНДРАК

Вандроўка па галактыцы

Так-так, і цяпер я хачу запрасіць Вас, паважаны чытач, наведаць планеты, дзе адбываецца тэатральны цуд, дзе не трэба ведаць кітайскую мову, каб зразумець спектакль з Кітая, дзе гавораць паміж сабой мовай жэстаў і пачуццяў.



Тэатр па-кітайску таксама зразумелы.

За Гран-пры фестывалю змагаліся 13 тэатраў з дзесяці краін. Сваю творчасць і свой імпэт беларускай публіцы прадэманстравалі калектывы з Беларусі, Расіі, Украіны, Кітая, Уругвая, Філіпін, Грузіі, ЗША, Францыі, Літвы. Усяго ж на ўдзел у конкурсе было пададзена каля 70 заявак.

Насамрэч такая цікавасць да форуму зусім не выпадковая. У гэтым годзе “Тэатральны куфар” праходзіў у рамках IX Сусветнага кангрэса Міжнароднай асацыяцыі ўніверсітэцкіх тэатраў, які Мінск прыняў упершыню. Абмеркаваць моладзевы тэатральны мастацтва ў Беларусь прыехалі прафесіяналы з 35 краін свету: рэжысёры, крытыкі, навуковыя дзеячы, прафесійныя актёры і актёры-аматары. Ганаровымі гасцямі кангрэса сталі Генеральны сакратар Міжнароднага інстытута тэатра ЮНЕСКА Тобіас Бьянконе і вядомы расійскі тэатральны крытык Павел Руднеў.

Яшчэ адна неспадзяванасць — адсутнасць прафесійнага журы і ўсіх намінацый, акрамя адной: прыза глядацкіх сімпатый. Каму дастанецца маленькі Куфар у гэтым годзе, вызначалі выключна гледачы. І свае галасы яны аддалі спектаклю “Вячэра з Чэхавым” у пастаноўцы тэатра “PS09” Універсітэта прыкладных навук г. Вільнюса (Літва). Быў уручаны, дарэчы, яшчэ адзін прыз — чырвоны студэнцкі дыплом, які ўжо другі год рыхтуе для ўдзельнікаў інтэрнэт-партал “Тэатральная Беларусь”. У гэтым годзе “выдатнікам” стаў “Тамлет ці тры хлопчыкі і адна дзяўчынка” (Тэатр-лабараторыя “Alma Alter” Сафійскага ўніверсітэта, Балгарыя).

Акрамя таго, падчас фестывалю прайшоў спецпраект “Па кім звоніць звон...”, прысвечаны Дню Незалежнасці Беларусі. Пастаноўкі на тэму Халакосту — “Без назвы” і “Планета попель” — прапанавалі беларуская эксперыментальная лабараторыя “Тэатральны квадрат” і актёры грузінскага Дзяржаўнага ўніверсітэта Ільі. Гэтыя спектаклі не ўвайшлі ў конкурсную праграму, але ж паказалі гледачам розны погляд на жахі вайны.

Канцэпцыя фестывалю-2012 — самы душэўны фестываль. “Мы доўга думалі, чым жа наш форум адрозніваецца ад астатніх. І прыйшлі да высновы, што мы не эстраднае шоу і не прафесійны тэатр, а тое мерапрыемства, дзе актёр-студэнт і глядач-студэнт могуць паразмаўляць па душах. Не заўсёды разумеючы адзін аднаго вербальна, але разумеючы эмацыянальна”, — сказала дырэктар фестывалю Кацярына Саладуха.

Гэтую думку арганізатары пацвердзілі і тым, што ўсе зацяўленыя спектаклі прыйшлі на нацыянальных мовах. Такім жа пацвярджэннем стаў традыцыйны “Вечар сяброўства”, дзе кожны тэатр прэзентаваў сваю краіну: спачатку нацыянальнымі стравамі, а потым народнымі танцамі, песнямі і гульнямі.

Дзень першы. Планета Кітай

Тэма непаразумення бацькоў і дзяцей будзе існаваць да таго часу, пакуль будуць існаваць бацькі і дзеці. Нежаданне жыць так, як загадваюць, імкненне ісці супраць правілаў, змагацца за сваё шчасце — будуць актуальнымі заўсёды. П’еса Цао Юя “Сям’я” паказвае, як тры жанчыны процістаялі грамадству, каб зберагчы каханне. Жанр мюзікла, які быў абраны рэжысёрам, вельмі ўдалы менавіта для гэтага спектакля. Тое, што глядач мог бы не зразумець, калі б гэта было проста сказана, ён змог успрыняць пачуццёва, праз песні.

Дзень другі. Планеты жаху, любові і справядлівасці

Спецпраект “Па кім звоніць звон” быў прадстаўлены двума спектаклямі: “Без назвы” эксперыментальнай лабараторыі БДУ “Тэатральны квадрат” і “Планета попель” грузінскага Тэатра ўніверсітэта Ільі, зробленымі паводле ўспамінаў вязняў канцэнтрацыйных лагераў. Зусім розныя пастаноўкі, але ж і першая, і другая кантактуюць з

гледачом, спрабуюць зацягнуць яго ў дзею. Пасля гэтых насамрэч цяжкіх спектакляў трэба даць думкам адпачыць. Здавалася б, амерыканская музычна-пластычная інтэрпрэтацыя Т. Уільямса “Пагавары са мной” з першых жа гукаў сучаснай моладзевай музыкі вызначае трыумф жарсці і сексуальнасці. На самай справе аказваецца глыбокай, пранізанай пачуццямі драмай з мараллю “Усё, што нам трэба, — гэта каханне”. Далей нас запрасяць на планету Уругвай, дзе за злачыствам абавязкова адбудзецца пакаранне. Але рускі класік у лацінскай апрацоўцы гучыць не тое што несправядліва, а неяк нават сумна.

Дзень трэці. Планеты выбару

Беларусь у галактыцы Куфар прадстаўляе тэатр “На балконе” са спектаклем паводле п’есы У. Бозькі “Колы”. Дзе пачынаецца смерць і заканчваецца жыццём? Хто стане пасярэднікам паміж душой і целам, калі яны ў сварцы? Хто такі гандляр думкамі? “Колы” паспрабавалі патлумачыць, але цяжкаваты, занадта філа-

софскі тэкст п’есы ўсё ж такі пакінуў больш пытанняў, чым адказаў. Украінская “Містэрыя каханна” распавяла пра адносіны паміж русалкай і чалавекам, паказала, што быць добрым можна навучыцца, і прымусіла задумацца: навошта мы вечна спяшаемся?

Дзень чацвёрты. Планета непазбежнасці і планета смеху з Чэхавым

Ці можна кранаць святое? Ці варта пераасэнсоўваць класіку? Каханне — гэта прымус? “Тамлет ці тры хлопчыкі і адна дзяўчынка” паставіў пытанне такім чынам, што проста адмахнуцца і зрабіць выгляд, што ўсё добра, немагчыма.

Французы па-французску лёгка закранулі тэмы экалогіі, культурнай спадчыны, агрэсіі ў сям’і, аб’яднаўшы ўсё, здавалася б, зусім непрыдатнай тэмай музейяў. І нягледзячы на тое, што зала заходзілася ад смеху, “Музейя” удалося закрануць нешта ў душы, што выліваецца ў пытанне-разважанне: што такога сапраўднае мастацтва?

А вось і адзначаны сімпатыямі гледачоў “Вечар з Чэхавым”. Сабраная з агульнавядомых

Дзень пяты. Планета музыкі і танца супраць планеты кіно

“Чыстае каханне” — гэта гісторыя паводле “Рамэа і Джульеты”. Але ж яе робіць асаблівай тое, што расказваецца трагедыя мовай песні, пластыкі і жывой народнай музыкі. І нават калі сюжэт вас не цікавіць, варта хаця б паслухаць цудоўныя гукі філіпінскіх нацыянальных музычных інструментаў.

Далей заірнем у стары кінатэатр “Ілюзіён”, дзе сустракаюцца Скарлет О’Хара і Одры Хэпбэрн, а Чарлі Чаплін можа пакахаць звычайную дзяўчыну. І ніякае 3D не вынішчыць самога духу старога кіно, дзе захаваны шануецца больш за сучасныя тэхналогіі. “Ілюзіён” — гэта 100-хвіліннае падарожжа ў мінулае, дзе можна сустрэцца з кумірамі і пасмяяцца са стэрэатыпаў.

«У Асвенцыме мне не было страшна»

Што прымушае людзей гаварыць пра жахі вайны, пра Халакост, пра смерць? Навошта прамаўляць уголас тое, пра што нават падумаць страшна? На гэтыя пытанні адказала Ганна СУЛІМА, рэжысёр тэатральнай лабараторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта “Тэатральны квадрат”, якая прадстаўляла спектакль “Без назвы” ў спецыяльным праекце Куфара-2012 “Па кім звоніць звон...”

Як сабраць тэатр?

Ствараць тэатр я не збіралася, бо не было дзе. Але аднойчы я прыйшла ў гістарычную майстэрню, каб знайсці героя для свайго кароткаметражнага дакументальнага фільма. Там пазнаёмілася з дырэктарам Кузьмой Козакам. Майстэрня, дом мяне ўразілі — гэта тэрыторыя былога гета, у гэтым будынку насамрэч жылі яўрэі. І ў мяне адразу нарадзіліся асацыяцыі — людзі з чамадамі, якія не проста ідуць, якія сыходзяць адсюль. Так з’явілася задума спектакля. Аднак да самой пастаноўкі было яшчэ далёка. Спачатку я з’ездзіла ў Асвенцым, і, што самае нечаканае, мне не было там страшна. Было толькі адчуванне, што там спыніўся час. У лагеры я здымала матэрыял для фільма, і толькі калі ён быў скончаны, узялася за спектакль.

Тэатр, які вырас сам

Спачатку не было людзей для стварэння тэатра. Але потым нейкія сувязі, нейкія старыя знаёмствы, і людзі пачалі аднекуль з’яўляцца. Кузьма Іванавіч вы-

кладае на гістфаку, і я аднойчы проста прыйшла туды, растлумачыла, што хачу зрабіць, і запрасіла студэнтаў. Прыйшло шмат людзей, якія на сцэне ніколі не былі. Увогуле, я адштурхоўваюся ад характару людзей, намагаюся раскрыць іх патэнцыял. Напрыклад, наш аркестр сабраўся выпадкова. Адзін з маіх актёраў прывёў на рэпетыцыю хлопчыка “проста пасядзец” — яны з сябрамі збіраліся на рэпетыцыю. А я яму прапанавала застацца. І ён застаўся. Хлопцы пачалі іграць: спачатку на гітарах, потым з’явіліся барабаны, піяніна, гэтай вясной мы знайшлі скрыпачку.

Марына (дзяўчынка з чамадана) сустрэлася мне на майстар-класе па драмтэрапіі. Яна псіхолаг, валанцёр. Калі я паглядзела на яе, то падумала — чысты Асвенцым: яна вельмі худая і якраз перад нашай сустрэчай коратка падстрылася. Адрозна пасля майго запрашэння Марына прыйшла, і мы сталі працаваць.

У нас вельмі цікавыя людзі задзейнічаны ў пастаноўцы. На французскай мове гаворыць сапраўдная французжанка, якая цяпер жыве ў Мінску. Ёсць хлопчык, які грае на ўсіх інструментах. А пачынаў вучыцца з нуля — на гармоніку. Яшчэ ў спектаклі заняты мой 10-гадовы сын. Тут столькі розных людзей, і пра кожнага можна расказваць гадзінамі, бо яны ўсе хоць і непрафесійныя актёры, але вельмі таленавітыя.

Нічога не бачу, нічога не чую

“Без назвы” мы паставілі год таму. Спектакль прыдумваўся на хаду, разам з усімі ўдзельнікамі. Спачатку мы не разумелі, што ў нас атрымаецца, але потым штосьці стала вымалёўвацца. Тое, што было напачатку, і тое, што на пляцоўцы цяпер — гэта вельмі розныя рэчы. Хачу падкрэсліць, што мы не ілюструем гісторыю. Гэта не сцэнарый — гэта інсценіроўка. У нас няма роляў, сцэны — гэта сполахі ўспамінаў. Матэрыял для спектакля агульнадаступны — дакументы, кнігі. Я іграю чалавека, які “напітаўся” гэтай гісторыяй і ўгадвае яе. Таму я то ўваходжу ў дзеянне, то выходжу. Я нібыта чытаю кнігу ці гляджу фільм і ўяўляю, што магла б быць там.

Я не хацела спектаклем сказаць “давайце гаварыць пра Халакост”. Хацела пайсці шырэй — сказаць “не” гвалту. Бо гэты жах можа адбыцца з любым народам, і такога дапусціць нельга. Можна заплішчыць вочы і сказаць “я не хачу пра гэта чуць”, а можна гаварыць пра гэта. Я паспра-

бавала сказаць. Але ўсё перадаць немагчыма. Кожная гісторыя, кожны чалавек варты таго, каб загаварыць пра яго.

У ідэале глядач павінен быць уключаны ў дзеянне, умець расслабляцца. Бо не заўжды трэба штосьці разумець. Трэба адчуваць.

Ганна Суліма вучылася ў БДАМ на перакваліфікацыі “рэжысёр відэафільмаў”. Першая адукацыя — рэжысёр абрадаў і свят. Потым наступіла ў БДУКІМ на тэатральную рэжысуру. Працавала тэатральным педагогам, рэжысёрам на тэлебачанні.

Беларуская паэзія ў Сербіі

Драган ЛАКІЧАВІЧ,
фота Кастуся Дробава

Ад свяціцеля Кірылы Тураўскага, духоўнага пісьменніка і гімнографа XII стагоддзя, праз Францыска Скарыну, шматгранную творчую асобу пачатку XVI стагоддзя, да сучасных паэтаў — ляцяць стагоддзі, у якіх шматстайныя вершаваныя формы, гукі, малюнкi і думкі паэтаў Беларусі.

Шэсцьдзясят восем аўтараў выбраў прафесар Іван Чарота, каб разнапланавана і шматколерна прадставіць сербскаму чытачу тэмы і матывы, выявы і краявіды, характэрныя для высокамастацкай беларускай паэзіі. На сербскай мове ўсю гэтую прыгажосць і музыку перадаў прафесар Міадраг Сібінавіч, высокакласны перакладчык паэзіі, асабліва лірыкі неабсяжнага славянскага ўсходу.


Вытокі паэтычнай творчасці беларусаў, з аднаго боку, — у хрысціянскай набожнасці, з другога, — у язычніцкай таямнічасці. Так, верш Сімяона Полацкага (XVII ст.) падобна да малітвы заклікае ўзвысці на “карабель царквы”, гэта значыць узняцца на адпаведны ўзровень веры і духоўнасці. Паэт даводзіць, што чалавек створаны паводле вобраза Божага — “не па існасці, а па благодатнай сіле”. А гэтая благодатная сіла — Божае характавае, якое чалавек адкрывае ў сабе, калі спрабуе выказацца паэтычна.

З XIX стагоддзя ў паэзіі беларусаў пачынае гучаць сацыяльная праблематыка. Паўлюк Багрым складае лірычна-рытарычную песню “Зайграй, зайграй, хлопча малы”. У тыя ж часы Вінцэнт Каратынскі піша “Тугу на чужой старане”. Беларусам, як і сербам, уласцівы трапяткія адносіны да роднага краю, да сваёй Бацькаўшчыны. І вось паэт у романтычным ключы ўваскрашае вобраз мілай радзімы, ад якой ён адарваны. Малюнкi роднага краю, у шырэйшым і вузейшым значэннях — з усімі яго пахамі, колерамі, хвалючымі паданнямі і казкамі — зберагаюцца ў душы лірычнага героя. Ён усведамляе, што прытулак і розум можна адшукаць дзе заўгодна, а вось шчасце — не.

Францішак Багушэвіч, падобна як Міхаіл Лермантаў, звяртаецца з элегічнымі думкамі да хмарак, увасаблення гнанасці. Яны, хмаркі нябесныя, — беспрытульныя, адвечныя вандроўнікі, якія ўсяму жывому даюць сілы, а самі прападаюць.

Пачатак XX стагоддзя ў беларускай літаратуры азначаны творчасцю класіка — Янкі Купалы. Дыяпазон

тэм, якія прыцягвалі паэта, па-сапраўднаму шырокі: ад “жальбою маркоцячы песню сваю”, каб “свет пазнаў усе песні бяздолніка” і вораг “дрыжаў з праўды слоў” (бо ў паэзіі праўда адгукаецца больш выразна і мацней узрушвае) да любоўных пачуццяў і насычаных філасофіяй апісанняў прыроды. У кожным дрэве: бярозе, явары, дубе, каліне — паэт адкрывае жыццё з яго сэнсам, аналагіч-



Іван Чарота прэзентуе анталогію беларускай паэзіі на сербскай мове.

ным сэнсу жыцця чалавека. Пору года ў яго таксама перасцерагаюць і падтрымліваюць дух. Так, “скінуўшы зімнія чары”, Купалавы явар і каліна пачынаюць новае жыццё. А дуб у вершы гэтага паэта самотна стаіць сярод вялізнага поля. Як і куст нашага Ваіслава (Маецца на ўвазе шырокавядомы верш “Куст” сербскага паэта Ваіслава Іліча, 1862 — 1894. — *Заўвага перакл.*), ён увасабляе памяць, вопыт, час, а разам з тым і знямогу, старэнне, у якіх мала ўжо прыгажосці.

“Вобразы міля роднага краю”, г.зн. пейзаж і душу радзімы, адлюстроўвае зместам свайго твора і другі класік беларускай літаратуры — Якуб Колас. Праз цудоўныя спалучэнні памяці і асабістых перажыванняў, асаблівасцей мовы і версіфікацыі паэт стварае свайго роду рэканструкцыю спева Радзімы, які злучае душу прыроды з душой чалавека. Сярод многіх надзвычай свежых, нібыта “выштых” дзякуючы непаўторнаму майстэрству паэтычных карцін Коласа вылучаецца свайго роду раманс, прысвечаны ручаю. Тут усё жывое: у вобразе ручая на лоне прыроды паэт паказвае маладога хлопца. Верш разгортваецца ў некалькіх аспектах значэнняў. Колас звяртаецца да паэта, г.зн. да самога сябе, да краіны і да каханай — быццам бы да жанчыны, але на самой справе да ялінкі, “што пры лесе, як панна, стаіць”. На падставе гэтых твораў, з дапамогаю “лірычнай опы-

кі”, можна ўбачыць краіну Беларусь — прычым, яе краявіды не толькі знешнія, але і ўнутраныя, як, скажам, у вершы “Завіруха” Максіма Багдановіча. Шмат у чым адрозніваецца, а разам з тым і шмат роднаснага мае “Завіруха” Алеся Гаруна. Белую Русь пакрываюць таксама “іней” Алеся Разанава і “срэбра восеньскай травы” Алеся Пісьмянкова. Белая музыка, белае характавае — гэта і бяроза, і вежа, і хустка... Бела існасць афарбавала беларускую паэзію.

Параўнальна невялікі аб’ём у прадстаўленым зборы вершаў займае ўласна любоўная паэзія. Аднак творы гэтага кшталту лірыкі — на ўзроўні адкрыццяў. Напрыклад, у Сяргея Няргая, які выказаўся наступным чынам: “Слухаю твае вочы. Яны спяваюць”.

І сама краіна Беларусь, і ўнутраная плынь яе паэзіі спецыфічна азначаецца Нёманам. Нёман займае асаблівае месца ў “Анталогіі”, хоць і згадваецца ўсяго 2 — 3 разы, а непасрэдна яму прысвечаны толькі адзін верш. Між тым, гэта рака як геаграфічная, так і міфалагічная. І яна нясе паэтычную думку: ад вытоку да вусця, няспынна, без канца.

Сучасны класік беларускай паэзіі Максім Танк (я пазнаёміўся з ім, тады савецкім пісьменнікам, у Югаславіі — горад Струга, на Охрыдскім возеры, каля сарака гадоў таму) з міфа даўняга стварае новы, а гэта можа толькі сапраўдны паэт. Танальнасць, структуру яго паэтычнай манеры, а таксама філасофію — прынамсі, выкладзеную ў вершы “Я спытаў чалавека...”, — тонка даносіць перакладчык, прафесар Міадраг Сібінавіч:

*Я спытаў чалавека,
Які прайшоў праз агонь,
І воды,
І медныя трубы:
— Чо самае цяжкае
На гэтым свеце?
І ён адказаў:
— Прайсці праз вернасць.*

Віктар Шніп, Алесь Бадак, Анатоль Сыс — маладзейшыя паэты, якія падарожнічаюць праз вечнасць, прадстаўляючы сканцэнтраваныя сэнсы ў сканцэнтраванай форме. “Поле ў німбах сланечнікаў” і “Смута апалага лісця” ўяўляюць сабою хрэстаматычныя тэксты з элементамі і класікі, і сучаснасці ў арыгінальным спалучэнні.

Выдавец гэтай кнігі — нацыянальная ўстанова “Српска Кніжэўна Задруга”, якая сёлета адзначае 120-ю гадавіну існавання, свой фірменны знак, яшчэ ў 1892 годзе намаляваны паэтам і доктарам Ёванам Ёванавічам Змаем, мае задавальненне паставіць на такой кнізе і такой паэтычнай матэрыі, створанай у братняй славянскай краіне — Беларусі.

Пераклад Ганны Навумавай

Убудуцы даведнік



Варабей Алена Якаўлеўна (сапр. Лебенбаўм; 5.6.1967, г. Брэст), расійская эстрадная артыстка і парадыстка. Прыз глядацкіх сімпатый на конкурсе акцёрскай песні імя А. Міронава (1991) Гран-пры, спецыяльны прыз 1-га канала і

прыз глядацкіх сімпатый на Усерасійскім конкурсе “Ялта — Масква — Транзіт” (1993). Лаўрэат Усерасійскіх конкурсаў артыстаў эстрады (“Хіт-парад Астанкіна” (1995) і “Кубак гумару” (2002)).

А. Варабей нарадзілася ў беднай сям’і. Вучылася ў музычным вучылішчы ў Брэсце. Скончыла Ленінградскі дзяржаўны інстытут тэатральнага мастацтва і культуры (1988, клас І. Штокбанта). Са студэнцкіх гадоў пачала працаваць у Ленінградскім тэатры музычнай пароды “БУФФ”. Здымаецца ў кіно. Сярод фільмаў: “Бакенбарды” (1990), “Афрамасквіч”, “Аперацыя “Энікі-Бенікі” (абодва ў 2004), “Дванаццаць крэслаў”, “Асцярожна, Задаў!”, “Дыяменты для Джульеты”, “Гэта ўсё кветачкі” (ўсе ў 2005), “Каралеўства крывых люстэркаў” (2007), “Марозка” (2010) і інш.



Вольпін Міхаіл Давыдавіч

(28.12.1902, г. Магілёў — 21.07.1988), расійскі драматург, паэт і кінасцэнарыст. Дзіцячыя гады правёў у Маскве, захапляўся мастацтвам, браў урокі ў мастака В. Сурыкава. Удзельнічаў у грамадзянскай вайне на баку савецкай улады. У 1920 — 1921 гг. пра-

цаваў у “Окнах РОСТА” пад кіраўніцтвам У. Маякоўскага ў якасці мастака і аўтара сатырычных тэкстаў. У 1921 — 1927 гг. вучыўся ў Вышэйшых мастацка-тэхнічных майстэрнях у Маскве, супрацоўнічаў з “Сіняй блузаў”, працаваў у часопісе “Крокодил”. Пісаў сатырычныя вершы і камічныя п’есы. У саўтварстве з В. Ціпотам для “Тэатра сатыры” стварыў агляд “Вечаровы выпуск” (1927). З гэтым жа аўтарам прыдумаў буфанату “Каго скараціць?” (1928) для “Сіняй блузы”. Разам з І. Льфам і Я. Пятровым стварыў сцэнарыі агляду “Перабудова на хаду”, прызначаны для Маскоўскага тэатра сатыры, аднак агляд забараніла цензура (1932). Разам з М. Эрдманам і А. Д’Акілем напісаў аднаактовую камедыю “Шмат шуму з цішыні” (1938), паводле якой была зроблена адна з праграм Л. Уцёсава. З Эрдманам была створана і ўдэсаўская праграма “Царэўна Несмяяна” (1940). У 1942 — 1945 гг. служыў у Ансамблі песні і пляскі пры цэнтральным клубе НКВД СССР. Аўтар прыпевак, якія ў раманах Льфа і Пятрова “Залатое цяля” спявае Астап Бэндэр.

У пасляваенныя гады М. Вольпін прайшоў на кінастудыю “Союзмультфільм”, дзе ў 1948 г. быў зняты першы мультфільм паводле гонага сцэнарыя — “Федзя Зайцаў”. Сцэнарыі М. Вольпіна, паводле якіх былі зняты мастацкія і мультыплікацыйныя фільмы, склалі цэлую эпоху ў кінематографіі. Іх вылучае востры рэпрэзны дыялог і ўчынкi на мяжы буфанады. Сярод фільмаў: “Волга-Волга” (1938), “Кубанскія казакі” (1949), “Гутаперчавы хлопчык” (1957), “Марозка” (1964), “Барвара-краса, доўгая каса” (1969), “Асліная скура” (1982). Апошнім фільмам М. Вольпіна была знаята ў 1986 г. “Казка пра закаханага маляра”. Сцэнарыст мультфільмаў: “Калі запальваюцца ёлкі”, “Казка пра рыбака і рыбку” (абодва 1950), “Царэўна-жабка” (1954), “Зачараваны хлопчык” паводле матываў казкі С. Лагерлёф “Чароўнае падарожжа Нільса з дзікімі гусямі” (1955), “Ключ” (1961), “Дзікія лебедзі” (1962), “Гісторыя аднаго злачыства” (1962), “Пастушка і камінар” (1965) і інш.

У 1933 быў арыштаваны і знаходзіўся ў лагерах да 1937 г. Пасля як раней сасланы не мог жыць у сталіцы і некаторых гарадах. Трагічна загінуў у аўтакатастрофе. Пахаваны на 27 участка Увядзенскіх могілак (Масква). Сябра Саюза пісьменнікаў СССР (1954). Лаўрэат Сталінскай прэміі другой ступені (1951) за сцэнарыі фільма “Смелыя людзі” (1950, з Эрдманам).

Аксана ЛУНІНЕЦ

Даведка

Драган Лакічавіч — вядомы сербскі пісьменнік і дзеяч культуры, галоўны рэдактар выдавецтва “Српска кніжэвна задруга”, якое выпусціла ў свет ужо другое выданне (1993 і 2012) “Анталогіі беларускай паэзіі”. Прапанаваны тэкст — выступленне п. Лакічавіча на прэзентацыі (Нацыянальная бібліятэка Сербіі, 13 чэрвеня 2012 г.)

Чамаданны настрой

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота Віктара Масальскага

Выстаўка мастачкі Ірыны Дзёмінай “Чамадан”, што працуе ў Музеі гісторыі горада Мінска, парадзе не толькі аўтарскімі творами, але і іх выявамі, адмыслова асэнсаванымі фотамайстрам Віктарам Масальскім.

Мы сябруем шмат гадоў, таму звычайна яе арыгінальныя творы я бачу задоўга да таго, як яны зоймуць пачэсныя месцы на выставачных под’юмах. Але гэтым разам Ірына загадкава паабяцала: “Абавязкова запрашу цябе на ўрачыстае адкрыццё”. Я не спыталася, чаму не ў майстэрню. А на вернісажы аказалася, што мастачка зрабіла сюрпрыз для ўсіх: цуд, створаны яе рукамі, мы, прыхільнікі таленту Ірыны, сябры і калегі, убачылі ўпершыню менавіта тут — на выстаўцы “Чамадан”. Я ў чарговы раз парадавалася ўменню І. Дзёмінай здзіўляць: мы бачылі яе сукенкі і карціны, сумкі і падушкі-чарапахі падчас персанальных выставак “Зямная душа” і “Іншае жыццё”, калектыўных рэспубліканскіх і міжнародных выставак, але такога не чакаў ніхто.

Сем чамаданаў розных памераў і формаў: белы, з фантастычнымі кветкамі; чорны, з якога вытыркаюцца пёркі чорна-белых крылаў (відаць, і анёлам не заўсёды зручна быць пры поўным парадзе), і пярэсты з адмысловым дзяржаннем-пытальнікам, дзе, верагодна, схавалі зебру — пра гэта сведчыць шорстка чорна-белая грыва, заціснутая чамаданным вечкам... Са спражкамі, вырабленымі ў Афрыцы (набытымі падчас удзелу ў баварскай выстаўцы “Mut zum Hut”). Самы вялікі з іх меў свой сакрэт — раскрыты, ён ператварыўся ва ўтульную канапку, сфатаграфаванца на якой нібы магнітам цягнула не толькі

маленькіх, але і дарослых наведвальнікаў выстаўкі. Сама энергетыка экспанатаў надзяліла прысутных тым асаблівым станам, калі, выпраўляючыся ў падарожжа, з трапятаннем сэрца чакаеш сустрэчы з цудам.

Музей гісторыі горада Мінска, што знаходзіцца ў гістарычным цэнтры сталіцы, настройвае наведвальнікаў на вызваленне ад звышхуткаснага рытму мегаполіса і найлепшым чынам адпавядае казачна-рамантычнаму каларыту І. Дзёмінай. Шчыра прызнаюся, столькі жартаў і смеху не даводзілася чуць ні на адным вернісажы.

Дырэктар музея Галіна Ладзісава паведаміла: “Для нашай установы вельмі прыемна прадставіць выстаўку з лакальнай і адначасова філасофскай назвай “Чамадан”. Яе ўрачыстае адкрыццё сабрала сяброў, калег мастачкі, прадстаўнікоў Беларускага саюза дызайнераў ды Беларускага саюза мастакоў, членам якіх з’яўляецца Ірына Дзёміна. У кожнага твора — свой сакрэт. Насамрэч гэтыя чамаданы аказаліся падушкамі для падлогі. Выстаўку ўпрыгожваюць і дапаўняюць фотаздымкі Віктара Масальскага, героямі якіх сталі творы Ірыны, а мадэлю — яе сын Герман”.

Чаму артаб’ектам стаў менавіта чамадан? Мастачка тлумачыць: “Чамадан — гэта дамок, які цягнеш з сабою. Я

падарожнічаю. Не сыходзячы з месца. Не выходзячы з майстэрні. Напрамак нязменны: гэта Востраў Натуральнага Матэрыялу. Шмат гадоў я намагаюся яго абжыць. Пэўныя ўражанні ў мяне засталіся — у маіх скуранных чамаданах”. Ірына ці не адзіная з нашага саюза дызайнераў, хто працуе з гэтым адначасова ў партым і падатлівым матэрыялам.

Пра крэатыўнасць І. Дзёмінай і створаную ёю атмасферу лета казаў мастак Васіль Матусевіч. Дызайнер Уладзімір Голубеў падкрэсліў: “Сама выстаўка вельмі паказальная, яна ўдала спалучае работы Ірыны Дзёмінай і фота Віктара Масальскага. Наш час — час суаўтарства”.

Адчуць “чамаданны” настрой лета можна, завітаўшы ў Музей гісторыі горада гэтымі днямі. Выстаўка працуе да 15 ліпеня.



Ірына Дзёміна з адной са сваіх работ.

Керамічныя фантазіі

Дар’я ШОЦІК

Выстаўку керамікі і графікі Уладзіміра Андрыянава наладзіла мінская галерэя “Беларт”. На вернісажы выступілі мастакі Аляксандр Зіменка, Валянціна Грыгарышына, Анатоль Отчык. Яны адзначылі, што Уладзімір Ільіч знайшоў сваю адметную вобразную мову, якая робіць яго творы пазнавальнымі.

Жыве і працуе У. Андрыянаў у Гомелі, скончыў Маскоўскі тэхналагічны інстытут, факультэт дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Яго выстаўкі праходзілі ў Беларусі, Германіі, Партугаліі, Польшчы, Расіі, Эстоніі ды іншых краінах. Творы У. Андрыянава знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, Гомельскім гісторыка-краязнаўчым музеі, фондах Беларускага саюза мастакоў, у прыватных калекцыянераў многіх краін. Кожны яго керамічны твор адрозніваецца фактурай, выразнасцю формы і адлюстроўвае эмоцыі пэўных персанажаў.



“Венецыя”.

Прыкладам такія работы, як “Дама ў капелюшы”, “Легіянеры”, “Дэбют”, “Паэт і целахоўнік”, “Дама з сабакам”, “Рыбы. Захавальнікі сну”. У графічных творах мастака, прадстаўленых на выстаўцы, адлюстравана ўбачана падчас вандровак па Беларусі, Германіі, Італіі і іншых краінах. Але ёсць і дзівосныя фантазіі: марсіянскія пейзажы, невядомыя планеты, касмічныя далягяды.



“Рыбы. Захавальнікі сну”.

Персанальная — у Крупках

Галія ФАТЫХАВА,
фота Святланы Берасцень

Уладзіслаў Пятручык вучыцца ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (аддзяленне манументальна-дэкаратыўнага мастацтва) і сваімі поспехамі пацвярджае: у творчым свеце ён асаба невыпадковая. У раннім дзяцінстве ляпіў розных жывёлін, выразаў фігуркі з паперы. Звярнуўшы ўвагу на сур’ёзнае стаўленне сына да гэтых заняткаў, бацькі (дарэчы, амагары жывапісу і заўзятыя калекцыянеры) аддалі яго ў студию пры Саюзе архітэктараў. Пасля 9-га класа сярэдняй школы Уладзіслаў паступіў ў Мінскае мастацкае вучылішча імя А. Глебава. Там яго першы настаўнік, вядомы далёка за межамі Беларусі мастак-рэаліст і выдатны педагог Мікалай Ісаёнак, заўважыў у хлопца яркі талент і падтрымаў на прафесійным шляху. Майстар і вучань аказаліся суседзямі — жывуць побач у Калодзішчах. Цяпер яны часта, узяўшы эцюднікі, разам выпраўляюцца ў навакольны лес і пішуць з прыроды цудоўныя куточки беларускай прыроды. Нярэдка вязджаюць і на пленэр у Чарневічы, што ў Барысаўскім раёне.

“Малады, а ўжо майстар”, — так, напэўна, скажа кожны, хто знаёмы з творчасцю Уладзіслава Пятручыка. Яго работы ўражваюць прафесійнай упэўненасцю і тонкім творчым падыходам да беларускіх традыцый рэалістычнага пейзажу. Для старэйшых калег і педагогаў усцешна бачыць у ім таленавітага спадкаемцу нацыянальнай школы выяўленчага мастацтва.

Насёлетняй персанальнай выстаўцы, якую наладзіў Крупскі краязнаўчы музей, Уладзіслаў Пятручык прадставіў выявы сваіх улюбёных мясцін. Гэта розныя куточки Беларусі, у тым ліку

маляўнічае наваколле возера Сялява, якое знаходзіцца менавіта на Крупшчыне.

Пазнаёміцца з творчасцю У. Пятручыка, дыпламанта спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы таленавітай моладзі, удзельніка міжнародных выставак і пленэраў, можна было гэтай вясною і ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі: яго пейзажы былі прадстаўлены ў межах вялікай экспазіцыі сучаснага айчыннага жывапісу з прыватных збораў.

Не схільны да вонкавага выяўлення эмоцый, У. Пятручык свае пачуцці выказвае ў карцінах, углядаючыся ў яка, дзіву даецца, наколькі сталы і глыбокі яго ўнутраны свет. Можна не сумнявацца, што і новыя сустрэчы з творчасцю гэтага мастака парадуюць аматараў сур’эзнага сучаснага жывапісу.



“Лета скончылася”.

Спорт — з'ява жывапісная

Людміла НАЛІВАЙКА,
Наталля СЯЛІЦКАЯ

У другой палове ХХ стагоддзя ў БССР рэгулярна ладзіліся рэспубліканскія выстаўкі пад агульнай назвай “Фізічная культура і спорт у выяўленчым мастацтве”. Яны арганізаваліся Міністэрствам культуры, Камітэтам па фізічнай культуры і спорце пры Саўеце Міністраў БССР, Саюзам мастакоў БССР. У ліку арганізатараў быў і Дзяржаўны мастацкі музей БССР. Беларускія жывапісцы ўвасаблялі на палотнах не толькі заняткі алімпійскіх чэмпіёнаў. Іх захапляла ў спорце масавасць, праява імкнення нацыі да здаровага ладу жыцця. Таму дыяпазон сюжэтаў не перастае здзіўляць ды зачароўваць нас і сёння, хаця з часу стварэння іх мінула шмат спартыўных алімпіяд, чэмпіянатаў ды іншых гістарычных падзей. У лепшых творах адлюстраваліся і стылёвыя адметнасці таго ці іншага мастацкага перыяду.

У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі больш як за паўстагоддзя спаквалася складалася сапраўдны тэматычны калекцыя айчыннага жывапісу 1940-х — пачатку 1990-х гадоў спартыўнай тэматыкі. Залаты фонд папаўняўся творамі Ф. Бараноўскага, Н. Воранава, І. Грыгаровіча, Л. Дударэнікі, Б. Казакова, А. Кішчанкі, Я. Красоўскага, В. Кубарава, У. Новака, М. Селешчука ды іншых майстроў.

І гэтая калекцыя пачынаецца з эскіза Анатоля Волкава “Міжнародныя спаборніцтвы канькабежцаў” (1940). Аўтар прапаўнае стыль рэпартажнасці, нібы звяртаючыся да гледача: “Глядзіце, зараз мы ўбачым, хто пераможца!” І здаецца, нават балельшчыкі ў гэтым сюжэце перапаўняюцца хваляваннем ад відовішча, ушчыльную падыходзячы да лёдавых дарожак. Спаборніцтвы адбываюцца ў старым парку, пазначаным высокімі абрысамі дрэў і скругленымі лініямі спартыўнага поля.

Выклікае цікавасць і карціна “Шахматысты” (1951) Адольфа Гугеля, якая з’яўляецца на сёння прыкладам традыцыйнага напрамку мастацтва сацыялістычнага рэалізму 1950-х гадоў. На добра вядомых рэаліях сваёй біяграфіі аўтар дэманструе тонкае адчуванне роднага дому ў пасляваенную эпоху.

Тэма ветразевага спорту ўвасобілася ў творах Яўгена Красоўскага “Спаборніцтва яхт” (1956) і Міхаіла Блішча “Вечар. Ля прычала” (пача-

Мэтанакіраванае развіццё тэмы спорту ў розных відах беларускага выяўленчага мастацтва пачалося ў савецкую эпоху. Мастацка-эстэтычныя прынцыпы вызначыліся яшчэ ў 1920-я гады, калі ад паняцця гарманічнага чалавека гэтак жа, як і ў Старажытнай Грэцыі, было неад’емнае разуменне патрыятызму. Ідэйна-выхаваўчы складнік спорту звязваўся з задачай падрыхтоўкі фізічна развітага чалавека, “гатовага да абароны”. У пасляваенны перыяд і цягам наступных дзесяцігоддзяў рамантазаваны спартыўны дасягненні ў беларускім жывапісе разгортваліся для мастакоў новыя межы, творчыя магчымасці ў адлюстраванні той масавай з’явы, якой сталі спорт і фізічная культура.

так 1960-х). Як асобны куток чыстай прыгажосці ўвасобіў сваю мастацкую ідэю Вячаслаў Кубараў у пейзажы “Мінскае мора” (1979), дзе каляровыя трохкутнікі ветразяў складаюць сапраўднае жывапіснае пано, часткі якога прыгожа адбіваюцца ў вадзе.

“Хакеісты” (1962) Уладзіміра Пасюкевіча — частка гістарычнага летапісу жыцця спартыўнай эліты, калі каманды хакеістаў выходзілі на лёд гарадскога парку ў цэнтры Мінска.

Рытмы гарадскога жыцця і магутныя комплексы ўрбаністычнага ландшафту ў творы Сяргея Каткова “Гарадскі крайвід” (1967) напоўнены бадзёрым настроем, духам спартыўных заняткаў. У прыватнасці, на першым плане мастак паказаў папулярную гульню моладзі — дваровы хакей. Карціна зачароўвае майстэрствам валодання фарбамі ў перадачы дэталю зімовага гарадскога асяроддзя.

У творах Фёдора Бараноўскага “Юнацтва” (1970) і “Льжніцы” (1971) відавочная задача як мага паўней паказаць маральнае і духоўнае здароўе нацыі. Аўтар імкнецца наблізіць сваіх герояў да ідэалаў прыгажосці, кампануючы фігуры на фоне воднага далагляду альбо ўзвышаючы да нябёсаў. Узнёслы настрой дасягаецца не толькі праз асаблівае аблічча жанчын, але і праз дынамічнасць контураў фігур, гучнасць колеравых акцэнтаў.

Углядаючыся ў карціну Гаўрылы Вашчанкі “Юнацтва” (1971), можна зразумець, што аўтар меў на мэце знайсці патрэбны імпульс для выяўлення градацый нябеснага святла, а ў самім сюжэце паказаць захопленасць барацьбой за авалоданне мячом як сімвалам перамогі.

Паэтычны асацыяцыі Віктара Вяроўскага, аўтара манументальнага пейзажа “Дарогі Міншчыны” (1971), сталіся асновай для ператварэння іх у гармонію колеравых абагульненняў, якія склалі своеасабліваю архітэктоніку з вертыкальнага шлейфа вялікай дарогі ў нябесную далечынь і з усплёскаў маляўнічых

вясёлак на магутнай плоскасці зямлі.

З’яўленне карціны Уладзіміра Новака “На трэніроўцы” (1972) сведчыла пра пачатак сапраўднага “зорнага часу” ў творчай біяграфіі мастака, які адным з першых у нашым мастацтве пачаў асвойваць і распрацоўваць тэму фізічнай культуры і спорту. На рэальнай сюжэтнай аснове аўтар стварыў мастацкі вобраз самога паняцця спорту, дзе галоўнымі рысамі герояў карціны становяцца годнасць і артыстызм. У творчую скарбонку Уладзіміра Новака ўваходзяць такія жывапісныя серыі, як “Ветразевы спорт”, “Футбалісты”, “Хакеісты”, “Гімнастыкі” ды іншыя.

Складаны момант гульні дзвюх каманд “спыніў” Ігар Уласаў у шматфігурнай кампазіцыі “Падрыхтавацца Волкаву! На зборах” (1976). Аўтар зафіксаваў парадокс паражэння і перамогі. Увагу прыцягвае эфект барацьбы, што дасягаецца дзякуючы тэматычнай выверанасці прасторы і аб’ёму выявы, а нізкая кропка бачання падзеі на пляцоўцы толькі ўзмацняе ўвагу да спартыўнай сутычкі, надае выразнасць моманту.

Карціна Міколы Селешчука “Скачок” (1978) мела вызначальнае значэнне ў мастацкай дзейнасці мастака. Твор стаўся першай дэманстрацыяй асаблівых адносін аўтара да рэвалюцыйных сродкаў выразнасці пачатку ХХ ст. — кубізму, супрэматызму, прадстаўнікоў “УНОВІСа” (“сцвярдзальнікаў новага мастацтва”). Драматычны эмацыянальны лад кампазіцыйнай пабудовы ў спалучэнні з дэкаратыўнай экспрэсіяй каларыту і натурнай пераканаўчасцю не пазбаўляў “Скачок” рамантычнай узнёсласці, якую набывала творчасць М. Селешчука. Можна сцвярджаць, што раней у беларускім мастацтве не з’яўляўся твор, падобны да смелага “Скачка”, у якім прадстаўлена мадэль новага творчага асэнсавання свету — з сучаснай тэматыкай, абагульненасцю форм, экспрэсіўнасцю малюнка, дынамізмам кампазіцыі і кантрасна-колеравымі спалучэннямі.

Стылем “стоп-кадра” скарыстаўся Барыс Казакоў, люструючы перахват мяча ў кампазіцыі “Атака” (1979). Пры дапамозе святла гэты востры дынамічны момант спаборніцтва трактуецца аўтарам не толькі як спорт-гульня, але і як спорт-барацьба за першынство ў сваёй лізе. У творы Мікалая Казакевіча “Над роднымі прасторами” (1979) фігуры юнакоў нагадваюць птушак, якія лунаюць у небе. Увесь твор прасякнуты сканцэнтраванай энергіяй маладосці. Прыроднае асяроддзе нібыта паўтарае ўзнёслы настрой герояў карціны.

“Вольны палёт” (1979) Аляксандра Кішчанкі ўспрымаецца




Міхаіл Блішч “Вечар. Ля прычала” (пачатак 1960-х).

ца як расповед пра агульную гармонію свету. У гэтым творы мастак карыстаўся стылістычнымі прыёмамі дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Кампазіцыя настройвае на з’яўленне цуду з вышнімі нябёсаў: мы нібы сочым за ім, углядаючыся ў фігуру дэле-тапланерыста, які, лунаючы, паступова апускаецца на зямлю. Прыцягненне роднага дома сімвалізуецца постаці дзвюх ярка апранутых жанчын.

Пафас новай рэальнасці, калі рэспубліканскія спаборніцтвы сталі народнымі святам, знайшоў адлюстраванне ў творы Валянціна Ціханаўца “Спаборніцтвы ў Ратамцы” (1983). Паэтызаваны падзеі падкрэсліваецца шырокім ахопам прасторы стадыёна з выяваю шматлікіх эпізодаў падрыхтоўкі спаборніцтваў: вывад коней на пляц, збор трэнераў і г.д.

Гледзячы на творы спартыўнай тэматыкі, над якімі беларускія мастакі працавалі ў розныя перыяды мінулага стагоддзя, міжволі адчуваеш напад спартыўных падзей

тых гадоў, масавасць фізічна-культурнага руху: нібы сама эпоха размаўляе з намі моваю спорту. Іх аўтары пастаянна імкнуліся да пазнання новага, незвычайнага ў сферы спорту, фізічнай культуры. Гэта — гісторыя. Але ж гуманістычная місія спорту — актуальная рэальнасць і сёння. Яна ўяўляе, паводле слоў паэта Роберта Раждзественскага, “цудоўны сюжэт для мастацтва”. А таму і наш час, багаты на буйныя сусветныя спартыўныя формы, у якіх бяруць удзел беларускія спартсмены, а таксама спартыўнае жыццё ў Беларусі заклікаюць да творчасці спадкаемцаў гэтай адметнай галіны тэматычнага жывапісу. Сярод такіх мастакоў — Уладзімір Новак, Уладзімір Тоўсцік, Віктар Нямец, Віктар Альшэўскі, Уладзімір Зінкевіч, Мікола Апіек, Леанід Дударанка, Рыгор Таболіч, Аляксандр Ксяндзоў. Можна не сумнявацца, што кожны новы твор, напісаны ад сэрца, з захапленнем, будзе заўважным унёскам у сучасны жывапіс Беларусі.



Мікалай Казакевіч “Над роднымі прасторами” (1979).



Уладзімір Новак “На трэніроўцы” (1972).

Колеры шчаслівага дзяцінства

Святлана ШВАЙБОВІЧ,
фота Ірыны Ністратавай
і Андрэя Чупіна

“Усе мы родам з дзяцінства” — гэтыя вядомыя радкі маглі б стаць своеасаблівым эпіграфам да выстаўкі “Якога колеру дзяцінства?”, што сабрала ў галерэі “З’ява” Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Х. Каладзева шмат зацікаўленых глядачоў.

лу, адразу адчуваеш, як цябе ахутваюць шматкаляровыя хвалі... Хвалі твайго Дзяцінства!

І першае, што вылучае вока з усяго імклівага карагод, — безумоўна, цацкі! Дакладней, сапраўдныя цацачныя гісторыі, якую кожная з лялек-“цільдаў” можа распавесці вам, адкрыўшы таямніцу свайго нараджэння і найцікавейшага падарожжа па краіне маленства. Майстар, што дае жыццё лялькам, — Таццяна Дземідзенка. Вядомы ў горадзе цырульнік увесь свой вольны час прысвячае стварэнню інтэр’ерных лялек ды іншых цікавых рэчаў з тэкстылю. Паводле Таццяны, гэта вельмі хвалюючая, захапляльная, нават у пэўным сэнсе сакральная падзея, калі назіраеш, як з розных лапкіў тканіны нараджаецца лялька, якая мае свой вобраз, характар, гісторыю.

Арганічна ўвайшла ў экспазіцыю выстаўкі фотагалерэя юных барысаўчан, якую прадставілі фатографы Ірына Ністратава і Андрэй Чупін. Ірына па першай адукацыі педагог, і менавіта гэта дапамагае ёй з лёгкасцю імправізаваць з дзіцячымі вобразамі. Андрэй жа падыходзіць да пастаўленай задачы па-мужчынску — стрымана і грунтоўна. Магчыма, такі гарманічны саюз і дае падставу глядачу атрымліваць сапраўдную асалоду ад прагляду твораў.

Даўнісябаргалерэі “З’ява” — аматарская студыя вышыўкі “Чароўны крыжык” — уразіла глядачоў сваімі новымі творами. Цяпер студыя аб’ядноўвае больш як 100 твораў. Галоўнае прызначэнне суполкі — абмен вопытам і майстэрствам. Кіраўнік “Чароўнага крыжыка” — Таццяна Няжданова. Дзякуючы яе руплівасці студыйцы — заўсёдня ўдзельнікі гарадскіх, абласных ды рэспубліканскіх выставак. Пачуццё замілавання выклікаюць творы “Ружовыя сны” (аўтар Таццяна Плавінская), “Пяшчотныя абдымкі” і “Старэйшая сястра” (Таццяна Няжданова), “Торны пейзаж” (Наталя Чудаква), “Лілія” (Ірына Васіленка), “Вадаспад” (Ларыса Бела). А колькі часу і душы аддалі майстрыхі, каб з’явіліся гэтыя творы! Немагчыма пакінуць без увагі вышытыя карціны “Ягднае асарці” (Алена Шэмет) і “Букет” (Ганна Бобень), створаныя з выкарыстаннем тэхнікі 3D, якая вельмі дэталёва перадае наваколле, таму рука сама цягнецца да смачнай духмянай маліны ды трапяткіх макаў.

Як немагчыма забыцца пра вобразы, якія нясе ў сабе з маленства, так немагчыма і насамрэч вярнуцца ў далёкую краіну — Дзяцінства. Адметнасць выстаўкі “Якога колеру дзяцінства?” менавіта ў тым, што дзякуючы ёй можна атрымаць візу ў такое жаданае падарожжа, хай сабе і нядоўгатэрміновую.



Фотартрэт “Сафійка”.

Спаконвечнае

Лёгкага хлеба не бывае

Сцепаніда Аляксандраўна купленага хлеба не прызнае, хоць ён і свежы, і смачны. Спечаны сваімі рукамі — зусім іншая справа. Хлеб не толькі мацуе сілы фізічныя, але і сілкуе духоўныя. Летась Сцепаніда Лупач была ўзнагароджана Дыпламам I ступені “За захаванне традыцый народнай кухні”. Гэта чарговая яе ўзнагарода за Хлеб, які ніколі не бывае лёгкім.

Кацярына МАЛЕЙ,
фота аўтара

Жыццё Сцепаніды Аляксандраўны — прыклад сумлення, працавітасці, духоўнай трываласці чалавека, які прысвяціў сябе Богу і людзям.

Бабуля Сцеша, так паважліва-ласкава называюць яе ў вёсцы, ніколі не думала, што стане галоўным арганізатарам будаўніцтва царквы ў Дзеркаўшчыне Глыбоцкага раёна. А было ёй тады ўжо 65 гадоў. Жанчына збірала грошы, клапацілася пра будаўнічых матэрыялы, дамаўлялася з рабочымі, набывала іконы, добраўпарадкоўвала тэрыторыю. Сцепаніда Аляксандраўна ўпэўнена, што з Божай дапамогай можна ажыццявіць любыя планы і прайсці праз самыя складаныя выпрабаванні. Амаль тры гады таму ў царкве Вялікамучаніка і Лекара Панцеляймона адбыўся першы малебен. Для маёй гераіні гэта было сапраўднае свята. Цяпер, дзякуючы намаганням Сцепаніды Аляк-

сандраўны, дзеці маюць магчымаць наведваць заняткі па багаслоўі, а на Вялікдзень вернікі ў царкве дзеляцца адзін з адным хлебам-артасам, які С. Лупач пячэ сама.

Сцепанідзе Аляксандраўне на ўсё стае часу: яна і гаспа-

дыня спраўная, і ўдзельніца розных конкурсаў і мерапрыемстваў. Яе творчая скарбонка поўніцца граматамі, дыпламамі, каштоўнымі падарункамі. Для бабулі Сцешы выпечка хлеба — урачысты рытуал з захаваннем элементаў народ-



Сцепаніда Лупач са свежаспечаным хлебам.

ных традыцый. За яго прыгатаванне Сцепанідаў Аляксандраўна не бярэцца ў дрэнным настроі. Перш чым пячы хлеб, падмятае под у печы. А сам працэс пачынаецца з закваскі. Для гэтага трэба засыпаць муку ў кацялок, перамяшаць з вадой так, каб не было камячоў, і паставіць на дзве гадзіны ў разагрэтую печ, каб сумесь “упрэла”. Затым выліць кваснік у дзежку, пад якую падкладзена адзенне, — “каб хлебу было цёпла і каб ён быў пышны”, закрывіць і пакінуць на два-тры дні. Закваска лічыцца гатовай, калі яе колер мяняецца з рудога на жоўты.

У гатовую закваску дасыпаць мукі, размяшаць — так робіцца рошчына. Можна дасыпаць кмену, солі, цукру. Рошчына павінна ўкніснуць і апасці, а “не хадзіць і не брадзіць”. Гатовае цеста рыхлае, да рук не прыліпае. Хлеб можна пячы на аеры, клянновыя ці дубовыя лістах. Раскласці па формачках, загладзіць, паставіць на першым бохане крыжык. Каб ведаць, калі хлеб спячэцца, трэба кінуць камячок цеста ў ваду і глядзець, калі той падымецца на паверхню. Гатовы хлеб стукаюць — добра прапечаны звоніць, як бубен, — змазваюць вадой, каб была мяккай скарынка, і пакідаюць астываць.

З глыбінкі

Запрашаем у Смаленск

У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі прадстаўлена больш як 180 выкананых у розных жанрах работ вучняў Смаленскай дзіцячай мастацкай школы імя Марыі Цяншчавай. Выстаўка адбылася дзякуючы ініцыятыве і падтрымцы аршанскага мастака Мікалая Таранды, які наладзіў супрацоўніцтва паміж творчымі школамі Оршы і Смаленска. Выступаючы на адкрыцці выстаўкі, Мікалай Іванавіч звярнуў увагу на надзвычайныя высокі ўзровень дзіцячых работ: “Нашым вучням і выкладчыкам ёсць чаму павучыцца ў калег са Смаленска”.

Сапраўды, кожная карціна, скульптура, дробны выраб адрозніваецца мастацкім густам, майстэрствам выканання і яркай фантазіяй юных аўтараў. Наведвальнікі ацэньваюць разнастайнасць сюжэтаў і форм, захапляюцца пластыкай і вытанчанасцю, маляўнічасцю і індывідуальнасцю. Бацік, геаметрычная разьба па дрэве, скульптура з пластыліну, пенабетону, гуаш, акварэль, вугаль, графіка, аплікацыя — юным майстрам падуладныя любыя тэхнікі!

Многія творы адлюстроўваюць нацыянальную культуру рускага народа, яго традыцыі і паданні. Здзейсніць вандроўку ў старажытны і незвычайна сучасны Смаленск, дакрануцца да яго святых дапамагі аршанцам работы юных мастакоў.

Марына СЯМАШКА,
Орша — Смаленск

Чалавек на сваім месцы

У народзе гэтак кажуць: “Уся чалавечая мудрасць захоўваецца ў кнігах, а кнігі — у бібліятэках”. Але сёння бібліятэкі не проста кніжныя сховішчы. Яны садзейнічаюць адроджэнню нацыянальнай культуры, захаванню гістарычнай і культурнай спадчыны. Безумоўна, усё гэта — місія бібліятэкараў, сярод якіх такія энтузіясты, як загадчыца Дубровенскай дзіцячай раённай бібліятэкі Валянціна Усцінава, сёлета занесеная на раённую Дошку гонару.

Фантазія і актыўнасць Валянціны Віктараўны праяўляюцца літаральна ва ўсім. Гэта датычыць і інтэр’ера бібліятэкі, якая проста “расцвітае” на вачах у чытачоў (і абанемце, і чытальная зала — у кветках), і арганізацыі працы калектыву. Шмат увагі Валянціна Віктараўна надае падрыхтоўцы і правядзенню масавых мерапрыемстваў, кожнае з якіх становіцца сапраўдным святам. Акрамя гэтага В. Усцінава з’яўляецца кіраўніком узорнага тэатра лялек “Церамок” пры раённым ДOME культуры.

У 2005 годзе бібліятэка была названа лепшай дзіцячай бібліятэкай вобласці. Праз год яе калектыву патрапіў на раённую Дошку гонару. У 2008 годзе бібліятэка перамагла ў абласным конкурсе “Інавацыі ў рабоце бібліятэк”, а сама Валянціна Віктараўна атрымала дыплом як аўтар праекта “Сем цудаў Дубровеншчыны”.

Вікторыя АЛЯКСАНДРАВА,
г. Дуброўна

Афарызм

Буду пець, бо люблю свайго краю паляны.

Янка КУПАЛА

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІВЕЦ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барскоў
Святлана Берасцень

Віктар Гардзеі
Уладзімір Гніламедаў
Вольга Дадзіёмава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крэйдзіч

Віктар Кураш
Алесь Марціновіч
Мікола Станкевіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск,
пр. Незалежнасці, 39, п. 4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-66-73
намеснік галоўнага
рэдактара — 284-66-73

Адрэсы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
адрэс “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылка на “ЛІМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаснае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Выдавецтва “Беларускі Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856

Кошт у розніцу — 2700 рублёў

Наклад — 2753
Умоўна друк.
арк. 5,58
Нумар падпісаны ў друк
12.07.2012 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведчанне
№ 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 3004

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

